

—Людзьмі звацца!
Янка Купала

ГАЗЕТА ТВОРЧАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ БЕЛАРУСІ

ПЯТНІЦА


14

М А Я
1993 г.

№ 19 (3689)

КОШТ
3 рублі

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА



Напрыканцы красавіка Акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы перажываў амаль прэм'еру. Амаль — таму што спектакль «Гаральд і Мод» К.Хігінса і Ж.-К.Кар'ера, перш як «адпрэм'ерыцца» на вялікай акадэмічнай сцэне, колькі гадоў паспяхова, аншлагава збіраў публіку на малой. Ігар Дзянісаў ды Віктар Манаеў падтрымлівалі поспех герайні на працягу часу; Ігар Дзянісаў, выводзячы гэтым разам на паклон сваю Мод, не стрымаўся, папрасіў публіку разам з акцэрамі павіншаваць партнёрку... герайню... актрысу з днём нараджэння, які вось-вось яна мае святкаваць. Стэфанія Станюта яшчэ раз блаславіла залу сваёю ўсмешкаю...

Увесь сцэнны час Гаральд і Мод гаварылі пра тое, што трэба жыць і быць шчаслівымі, не грэбуючы ніякім жыццёвым імгненнем, ніякай жыццёвай праявай, не прапускаючы ні радаснага, ні балючага, не папускаючы ні сабе, ні свайму шчасцю... Гаральд і Мод Юнак і кабета найсталага веку...

Ігар Дзянісаў і Стэфанія Станюта гаварылі перадусім пра сябе. Стэфанія Міхайлаўна сказанае ўжо ажыццявіла...

Жана ЛАШКЕВІЧ

Фота Уладзіміра АНДРОНАВА

ЗАСТАЎСЯ -- ТЫДЗЕНЬ!!!

Яшчэ раз нагадваем, шануюныя спадарыні і спадары: у гэтыя апошнія дні -- падпіска канчаецца 20 мая -- пастарайцеся зазірнуць на пошту і, калі яшчэ не зрабілі гэтага, прадоўжыце нашу сувязь і сяброўства.

Кошт падпіскі на «ЛіМ» -- 240 рублёў на паўгода. Мо і няёмка казаць, але ж гэта -- кошт 1 кг цукру, паўтара бохана «Нарачанскага» хлеба, паўпляшкі гарэлкі ці 200 грамаў больш-менш прыстойнай кілбасы.

Адным словам:

«Каб год для вас быў неблагім -- падпішыцеся на «ЛіМ»!

ЛІТАРАТУРА НА КРАЁЧКУ ЧАСУ

Васіль БЫКАЎ: «У тым, што адбылося, не вінаваты ні Гарбачоў, ні Віскулі, ні сучаснае кіраўніцтва, — вінаваты, пэўна, выбар, зроблены не намі, зроблены ў 1917 годзе. У 1917 годзе наша грамадства звярнула з магістральнага шляху грамадскага развіцця некуды ўбок, і праз вялікія намаганні, праз кроў і ахвяры ўрэшце ўперлася ў тупік».

СТАРОНКІ 5,12

ВЕРШАКАЗЫ Алеся Разанава

СТАРОНКІ 8-9

ДЫК ДЗЕ Ж ВЫТОКІ ЦЯМРЭЧЫ?

Яўген ЛЕЦКА: «На прыкладзе роднай Беларусі мы бачым, у якім «анельскім» абліччы «ўваскросла» рэабілітаваная Вярхоўным Саветам партыя камуністаў і якую яшчэ адну «светлую перспектыву» рыхтуе яна нашаму спакутаванаму народу, якога яна, калі па вялікім рахунку, і за народ не мае, бо што гэта за народ, якому адмаўляецца быць гаспадаром на ўласнай зямлі, у роднай хаце, мець сваю дзяржаўнасць і мову?!»

СТАРОНКА 12

КОЛА ДЗЁН

На палітычнай карце свету Беларусь пакуль пафарбавана ў самы сціплы і непрыкметны колер. Хоць з кожным месяцам і расце колькасць краін, якія прызналі нашу дзяржаву, найрад ці ведаюць іх пра Беларусь сяваюць далей за тое, што гэта адна з рэспублік былога СССР. На мінулым тыдні нашы дзяржаўныя дзеячы і палітыкі імкнуліся хоць нейкім чынам дапамагчы гімнасту, шасціразовому алімпійскаму чэмпіёну Віталю Шчэрбу ў справе прапановы нашай маладой дзяржавы. С. Шчуркевіч пабываў у візітах у Румынію, гутарыў з дзяржаўным сакратаром МЗС Венгрыі А.Келеменам, прыняў даверчыя лісты ад пасланніка Папы рымскага архідякапа Г.Мантальва, а В.Кебич навараўся з афіцыйным візітам у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і ў Індыю. Аднак навіной тыдня стала сціплае паведамленне С.Шчуркевіча пра тое, што ён мае запрашэнне на візіт ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі і, мажліва, у зуткім часе ім скарыстаецца.

ФАКТ ТЫДНЯ

Сустрэча кіраўнікоў дзяржаў СНД, якая планавалася на 26 траўня, перанесена на 14 траўня. Галоўныя пытанні, якія будуць разгледжаны падчас сустрэчы, традыцыйна датычаць эканомікі і фінансаў. Афіцыйнай версіі — чым выклікана набліжэнне тэрміну «саміту» — пакуль няма. Хутэй за ўсё Расію і Казахстан трывожыць курс некаторых краін Садружнасці на стварэнне ўласнай валюты і выхад з рублевай зоны.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ТЫДНЯ

У адзін і той жа час — 29-30 траўня — у Менску пройдуць тры з'езды БНФ і з'езд аб'яднаных ПКБ і КПБ. І там і там будуць разгледжаны пытанні аб статусе і праграме. Такое «адзінства» наводзіць на думку: ці не кіраваліся лідэры, прызначаючы дату з'ездаў, парадзі аднаго і таго ж астролога, які прадказваў партыям, створаным менавіта ў гэтыя дні, вялікую будучыню?

СВЯТА ТЫДНЯ

Праваслаўная царква адзначыла 11 траўня дзень Свяціцеля Кірылы, епіскапа Тураўскага. У старажытным беларускім месце Тураве вялікаму залатаслову, філосафу і грамадскаму дзеячу XII стагоддзя быў адкрыты помнік. «Забітаму і цёмнаму» народу ёсць каго прыгадаць, ёсць кім ганарыцца.

ПАРАЗУМЕННЕ ТЫДНЯ

Белдзяржфілармонія і кіраўніцтва рымска-каталіцкай парафіі падпісалі, нарэшце, пагадненне, пасля чаго каталікі прыпынілі акцыю па захопу касцёла на Залатой Горцы ў Менску. Каталікі-беларусы будуць правіць тут імшу не толькі раніцамі, але і ў іншыя часы. Ёсць дамова таксама пра будаўніцтва новай канцэртнай камернай залы для філармоніі і парафіяльнага дома.

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

«Мы не падобныя ні на адну з рэспублік былога Саюза ў станаўленні нацыянальнай сістэмы адукацыі, навукі, культуры, сістэмы сацыяльнай абароненасці насельніцтва. Трэба ўлічваць, што гэтае станаўленне адбываецца ў надзвычай складаных умовах. Беларусь — бадай, адзіная рэспубліка ў былым Савецкім Саюзе, у якой так моцна атрафіраваны стрыжань менавіта нацыянальнага развіцця... Думаю, што гвалтоўнае, фарсіраванае адраджэнне беларускай мовы ў нас не пройдзе. Тут патрэбна вялікая памяркоўнасць. Як гавораць не без гумару многія цявэрзья галовы, такі ўжо народ нам дастаўся».

/З інтэрв'ю намесніка Старшыні Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь М.Дзямчука карэспандэнту «Звязды»./

На гэты раз адыдзем ад сваёй традыцыі і зробім да цытаты кароценькі каментарый: як сцвярджае штодзень газета «Рэспубліка» ў сваім дэвізе — «Не народ для ўрада, а ўрад для народа»...

ВЫСТАВА ТЫДНЯ

Сусветна вядомы беларускі мастак з Беласточчыны, што зараз знаходзіцца ў Польшчы, Лёнік Тарасэвіч зноў прывёз у Менск свае творы. Яго персанальная выстава адкрылася 12 траўня ў Палацы мастацтваў. Скарытайце свой шанц пазнаёміцца з творамі беларуса, які пакарыў свет.

ПЛЮРАЛІЗМ ТЫДНЯ

Газета «Звязда», працягваючы падпісную кампанію, імкнецца аб'яднаць вакол сябе ўсіх беларусаў незалежна ад іх палітычных поглядаў і арыентацый. Інакш цяжка растлумачыць з'яўленне ў ёй 11 траўня артыкула прафесара Івана Антановіча «Мне здаецца, Пазняку падабаецца быць у апазіцыі», а 12 траўня — артыкула Зянона Пазняка «Д'яблы». Пра першы артыкул і ягонага аўтара можна было б гаварыць доўга, аднак пасля з'яўлення другога — гэтая патрэба адпала. Усё стала зразумела і найперш — пазіцыя рэдакцыі...

ЗДАРЭННЕ ТЫДНЯ

11 траўня раніцай у двары свайго офіса быў забіты кіраўнік канцэрна «Белкамінвест», старшыня савета Белбізнесбанка А.Лісінічук. Што паслужыла прычынай забойства і хто быў выканаўцам — пакажа следства. Дагэтуль пра падобныя выпадкі мы даведваліся толькі з замежнай, найперш расійскай прэсы. І вось дакацілася гэтая хваля і да нас.



Урачыста адзначана сорок восьмая гадавіна Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Святочнае шэсце ветэранаў вайны прайшло па традыцыі на праспекце Францішка Скарыны ў Мінску. Да помніка на плошчы Перамогі былі ўскладзены кветкі.

Фота БЕЛІНФАРМ

З ПОШТЫ ТЫДНЯ

ЧЫЕ Ж ЯНЫ ГРАМАДЗЯНЕ?

Напрыканцы красавіка ў ранішнім сямігадзінным выпуску расійскіх «Вестей» дыктарка расказала пра тое, як змогуць ажыццявіць свае права голасу на расійскім рэфэрэндуме грамадзяне РФ, што жывуць на Беларусі. Аказваецца, трэба будзе правіць дакумент, што пацвярджае грамадзянства РФ. Далей было сказана літаральна наступнае: «Свое отношение к референдуму могут выразить и полтора миллиона русских, не являющихся гражданами России».

У мяне ўзнікла адразу некалькі пытанняў:

1. Навошта ў такім разе патрабаваць паперу, што пацвярджае грамадзянства РФ?
2. Калі гэтыя паўтара мільёна людзей не грамадзяне Расіі, то чые яны грамадзяне?
3. Калі яны ўсё ж грамадзяне Рэспублікі Беларусь, то як можна і трэба расцаніць такую заяву-запрашэнне грамадзянам нашай краіны браць удзел ва ўнутрыпалітычным жыцці чужой дзяржавы? Нават жыхары двух суседніх сельсаветаў не могуць браць удзел у выбарах чужых дэпутатаў, а тут такая шчодрасць!
4. Ці не перададзены мы ўсе ўрадам і Вяроўным Саветам ва ўладанне Расіі, але пра гэта не ведаем яшчэ?
5. Ці не ёсць гэта грубым умяшаннем у нашы ўнутраныя справы? Я вельмі схільна да такой думкі.

І апошняе. Чаму не ўзімаецца пытанне пра дэлімітацыю і дэмаркацыю беларуска-расійскае мяжы?

М. БУСЕЛ,
настаўнік

в. Дуброва Светлагорскага р-на Гомельскай вобл.

ПА СЛЯДАХ ВЫСТУПЛЕННЯ «ЛіМа»

«УДЗЕЛЬНАЯ ВАГА БЕЛАРУШЧЫНЫ»

— такую назву меў ліст чытача з г. Н. Вільня Валдаса Банайціса, змешчаны ў газеце «Літаратура і мастацтва» 29.01.1993 г. Ліст разгледжаны ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Першы намеснік міністра С. Нічыпаровіч даслаў адказ, у якім, у прыватнасці, гаворыцца: «Лічым, што прапанова аўтара ліста аб неабходнасці арганізацыі на дзяржаўным узроўні распаўсюджвання беларускай літаратуры ў Літве заслугоўвае ўвагі і ўсебаковай падтрымкі».

Міністэрства інфармацыі даручыла рэспубліканскай фірме «Белкніга» ў бліжэйшы час заключыць дагаворы аб супрацоўніцтве з арганізацыямі кніжнага гандлю Літвы, аказаць дапамогу ў набыванні і прапагандзе нацыянальнай літаратуры мясцовому Таварыству беларускай культуры.

Гэтае пытанне ўзята міністэрствам на кантроль.

Выдавецтвам даручана ў поўную меру задавальняць заказы кнігандлёвых арганізацый «Белкніга» і Беларуска-літвыскага нацыянальнага літаратурна-выдавецкага саюза на нацыянальную літаратуру з улікам заказаў і патраб беларусаў, якія жывуць у Літве.

Намеснік старшыні праўлення Беларуска-літвыскага прапанавана палепшыць работу кнігарань па забеспячэнні іх беларускамоўнымі выданнямі, з тым, каб задаволіць попыт жыхароў сваіх раёнаў, а таксама беларусаў, якія жывуць на тэрыторыі суседняй краіны».

Аддзел пismaў і грамадскай думкі

ЛІСТ З БЕЛАСТОКА

«РАШУЧА ПРАТЭСТУЕМ!»

Рэдакцыя атрымала копію ліста беларускіх пісьменнікаў з Польшчы на імя старшыні Вяроўнага суда Беларусі. Ян Чыквін, Сакрат Яновіч, Віктар Швед і Надзея Артымовіч пішуць:

«Мы, беларускія пісьменнікі Польшчы, рашуча пратэстуем супроць судовага расследавання ў Беларусі пісьменніцы Святланы Алексіевіч».

Судовы працэс над пісьменніцай — гэта ганьба на ўсю цывілізаваную Еўропу!»

ПАДПІСКА

ЧЫТАЙЦЕ «ПАГОНЮ»

З красавіка ў сталічных кіёсках пачала прадавацца газета «Пагоня». Выходзіць яна штодзень на васьмі старонках у Гародні. Заснаваў выданне культурна-асветніцкі фонд «Бацькаўшчына». «Пагоня» з'яўляецца рэгіянальным аглядам, асвятляе беларускае жыццё таксама на Беласточчыне і Віленшчыне, мае ў Вільні свайго ўласнага карэспандэнта.

Газета асвятляе палітычнае і культурнае жыццё вобласці, канфесійнае пытанне, піша пра нацыянальныя меншасці, змяшчае перадаўкі з польскай прэсы, архіўныя матэрыялы, творы літаратуры. Рэдакцыя імкнецца пашырыць кола сваіх чытачоў у вобласці, друкуючы звесткі, цікавыя любому чалавеку: рыначныя цэны, валютныя курсы, крымінальную хроніку, судовыя матэрыялы, тэлепраграмы. Такім чынам, журналісты маюць стварыць як бы паралельную абласную газету, каб чым болей людзей чыталі па-беларуску.

Дарэчы, «Пагоня» ўключана ў каталог «Белсаюздруку» і яе можна выпісаць на наступнае паўгоддзе. Індэкс газеты 63124, паўгадавая цана 333 рублі.

П.ГРЭЦКІ

ЧУЦЕН ГОЛАС НАШ ДАЛЁКА

25 САКАВІКА, СІДНЕЙ...

Беларуская грамада г.Сідней, Аўстралія, урачыста адзначала 75-я ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.

У нядзелю з самай раніцы прыгожага, восеньскага ў Аўстраліі дня, беларусы з усіх куткоў вялікага горада і ваколіцаў пачалі з'яжджацца ў праваслаўную царкву амерыканскай юрысдыкцыі ў прыгарадзе — Гомбуш, дзе святар-беларус, айцец Ігар /Хлябціч/ адслужыў асобную божую службу за Беларусь і беларускі народ, падчас якой царкоўны хор пад кіраўніцтвам беларускага рэжысёра сп.Аўгена Падгайскага адспяваў прыгожую і сэрцачулюю малітву, напісаную нашай вялікай пісьменніцай і паэтэсай Наталляй Арсенневай — «Магутны Божа». Падчас божай

службы ў царкве красаваўся бел-чырвона-белы сцяг, з гонарам трыманы сп.Міхасём Ціханам.

Урачыстая акадэмія, прысвечаная гэтай вялікай падзеі ў жыцці і гісторыі беларускага народа, пачалася ў залу беларускага клуба ў прыгарадзе — Файрфілдзе, які быў яшчэ перадачава перапоўнены беларусамі і іхнімі сябрамі; было вельмі прыемна бацьчыць некалькі сем'яў нядэўна прыехаўшых у Аўстралію новых беларускіх эмігрантаў: сямейку К.Рыдзкі, спадарства Фрыдман, Елькановіч і інш., якія па прыездзе ў Аўстралію адшукалі і далучыліся да

беларускай грамады.

Старая беларуская эміграцыя ці, лепей сказаць, аўстралійцы беларускага паходжання з вялікай радасцю іх віталі і прынялі ўсіх да сваёй беларускай сямейкі.

Урачыстую акадэмію адкрыў сп.Міхась Лужынскі, які ў сваёй уступнай прамове падсумаваў галоўныя праблемы гісторыі беларускага народа за апошнія 75 гадоў ад часу абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.

З прывітальнымі прамовамі і гутаркамі выступалі сп. М.Зуй, І.Лакцееў і В.Елькановіч. Апошні надоечы стаў кіраўніком Беларускай праграмы па радыё СБС, 2EA ў Сідней, і таму звярнуўся да прысутных-слухачоў дапамагаць у ягоннай радыёвай працы...

Бурнымі воплескамі сустракалі прысутныя даспаняны прывітанні, асабліва ад кіраўніка Беларускага Народнага Фронту і ад старшыні Рады БНР, але найбольшымі апладысмантамі абдарылі прысутныя 8-гадовую Вольгу Рыдзкі, якая прадэкларавала верш Алеся Гаруна «Ты мой брат, каго зваць Беларусь...»

Афіцыйная частка святкавання скончылася супольным спяваннем беларускага нацыянальнага гімна «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», пасля чаго пачаўся супольны абед, прыгатованы жаночым камітэтам на чале з сп.Вольгай Тамашэўскай, і які, благаслаўлены айцом Ігарам, зацягнуўся да позняга вечара.

Разыходзіліся прысутныя з перакананнем, што Рэспубліка Беларусь пераможа ўсе цяжкасці і наўмысна робленныя перашкоды і ў параўнальна хуткім часе стане адной з перадавых незалежных краін Еўропы...

Алесь АЛЕХНІК, генеральны сакратар Згуртавання беларусаў Аўстраліі

АДУМАЙЦЕСЯ!

Адкрыты ліст да дэпутатаў Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь

Сябры менскага клуба «Спадчына» выказваюць свой расучы пратэст супраць жадання дэпутатскай большасці ўнесці на разгляд чарговай сесіі ВС Беларусі ў спіс, які будзе выносіцца на рэфэрэндум, пытанне «Аб наданні расійскай мове статуса дзяржаўнай». Мы лічым, што вынісенне гэтай праблемы на рэфэрэндум з'яўляецца ганебным для нацыі. Гэта зневажае гонар і годнасць нацыі, выклікае абурэнне кожнага свядомага беларуса. Міжволі думаеш: дзе ж мы жывем, у якой паднявольнай калоніі, у які імперскі час, пад чым ярмом і панаваннем знаходзімся, каму пакланяемся і прыслугоўваем? Былія партпаратчыкі і іх дэпутатска большасць у Вярхоўным Саветае заклікаюць нас да памяркоўнасці, да талерантнасці, да рахманнасці, а самі абражаюць нашу мову, нашы нацыянальныя сімвалы, ідуць на адкрытую канфрантацыю, процістаянне, барацьбу, на раскол грамадства. Няўжо яны лічаць нас за дурняў, а наш народ за быдла, якое ўсё сцерпіць? Няўжо яны разлічваюць, што іхнія хітрыкі застануцца незаўважанымі, без усенароднага асуджэння?

Хочам звярнуць увагу, што чарговае мусіраванне праблемы двухмоўя пачынаецца дэпутатскай большасцю менавіта ў такіх момантах, калі яна пачынае адчуваць сябе няўтульна, калі яна пачынае несці нейкую паразу. Зведала паражэнне партбюракратыя ў Расіі на рэфэрэндуме — і адразу ў Менску зноў падымецца каланіяльная ідэя двухмоўя і вынісення гэтага пытання на рэфэрэндум. І робіцца гэта дзеля калатнечы ў грамадстве, распальвання варожасці, давадзнення яго да грамадзянскай вайны. А грамадзянскую вайну бальшавікі могуць весці і нават перамагчы ў ёй. Гэта адзінае, што яны асвоілі тэарэтычна і практычна, дзе за цаной чалавечых жыццяў яны ніколі не пастаяць. Але сёння адкрыта заяўляць аб гэтым пакуль не хапае мужнасці. Не тыя ўмовы, не тая ўжо краіна, не той ужо народ, у якім цалкам адсутнічае ваяўнічасць і жаданне перамогі ў грамадзянскай бойцы. А калі так, то яго трэба падтурхнуць, а дзеля гэтага яго трэба справакаваць, абразіць, выклікаць штучнае супрацьстаянне. Вось і пачынаюць расшукваць розныя зачэпкі, раздзьмухаюць да неверагодных памераў праблемы мовы ці то ваенных саюзаў.

А ў гэты час краіна коціцца да краху, рушыцца эканоміка, развальваецца сельская гаспадарка і прамысловасць, ідзе адкрытае рабаванне багачы дзяржавы, рабаванне народа, чыніцца над ім гвалт. Складаецца ўражанне, што дэпутатска большасць свядома ідзе на развал дзяржавы, аб'яднаенне народа.

Мы заклікаем дэпутатаў: хопіце выпрабуйце цяперашняе нашага народа! Спыніцеся ў сваёй антынацыянальнай, антыбеларускай накіраванасці, спыніце сваю беларусафобію! У рэшце рэшт, пачніце прафесійна займацца праблемамі дзяржаўнага будаўніцтва, вытворчасці, сельскай гаспадаркай, эканомікай, сацыяльнымі праблемамі, дабрабытам народа.

Юрась ЗАЛОСКА

Сябры клуба «Спадчына»

БРЫФІНГ

З'ЕЗД, ШТО МАЕ СТАЦЬ СУСВЕТНЫМ

11 траўня сродкі масавай інфармацыі атрымалі першую афіцыйную інфармацыю наконт правядзення ўлетку г.г. I-га з'езда беларусаў свету /афіцыйная назва мерапрыемства/. На брыфінгу, што быў наладжаны рабочай групай ЗБС «Бацькаўшчына» і Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь у Доме літаратара, журналісты і ўсе іншыя цікавыя асобы маглі даведацца пра прыблізны план з'езда і змест яго праграмы. Прайдзе з'езд 8—10 ліпеня ў асноўным у Мінску, асобныя мерапрыемствы яго праграмы — па рэспубліцы; афіцыйныя пасаджэнні будуць праходзіць у Дзяржаўным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета. Апроч таго, надоечы адбудзецца святкаванне Купалля ўдзельнікамі з'езда — на радзіме Якуба Коласа на Стаўцоўшчыне, а таксама Нарачанскі фестываль. Скарынаўскі цэнтр апакуецца навукова-асветніцкімі мерапрыемствамі, што маюцца адбыцца падчас з'езда ў Нясвіжы і Полацку.

ПРЭМ'ЕР ПРЫЙШОЎ ДА МАСТАКА

7 мая Старшыня Савета Міністраў РБ Вячаслаў Кебіч наведваў майстэрню вядомага жывапісца, ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Міхаіла Савіцкага. Кіраўнік урада павіншаваў мастака з надыходзячым святам. Адбылася гаворка. Субяседнікі

згадзіліся, што пераадолець крызіс, у якім апынуліся беларуская дзяржава і грамадства, толькі эканамічнымі сродкамі немагчыма. Неабходна, каб дзяржава надавала больш увагі пытанням культуры.

Мастак пазнаёміў гасця са сваімі

новымі творами. Сёння, у адпаведнасці з агульнагарадскімі настроямі, М. Савіцкі бярэ новы тэматычны кірунак. Большасць сюжэтаў пачэрпнуты з Бібліі. У сувязі з гэтым прэм'ер-міністр прыгадаў сваю вандроўку ў Ізраіль, падзяліўся ўражаннямі ад наведання мясцін, дзе нарадзілася Хрысціянства.

Вячаслаў Кебіч, аднак, не быў бы самім сабою, каб, карыстаючыся нагодай і прысутнасцю прэсы, не зрабіць палітычных заяў. Так, ён з задавальненнем адзначыў, што 14 мая на чарговай сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў Садружнасці будзе рубам пастаўлена пытанне аб калектыўнай бяспецы. «Кто за калектыўную безапааснасць — налева, астальныя — направа», — вызначыў сэнс маючай быць сустрэчы В. Кебіч. Потым з засмучэннем дадаў, што гэта наўрад ці ўзрадуе апазіцыю ў Вярхоўным Саветае, а значыць — чакай новага вітка канфрантацыі. «В то время, как нам очень нужно согласие».

Развітаўшыся з Міхаілам Савіцкім, Вячаслаў Кебіч меў кароткую гутарку з маладым скульптарам Алесем Дранцом /яго майстэрня побач/, аўтарам праекта помніка Першадрукару для Мінска. Прэм'ер-міністр паабяцаў у бліжэйшы час спецыяльна наведваць майстэрню скульптара.

П. В.



ЛІТАРАТУРНЫ ПРАЦЭС

У ВОЛЬНЫХ ВЫРАЙ

8 траўня г.г. у Наваполацку адбыўся ўстаноўчы сход маладых літаратараў Беларусі па стварэнні новай літаратурнай суполкі — Таварыства Вольных Літаратараў. Ініцыятарам і практычным арганізатарам збору выступіў наваполацкі літаратар і выдавец Алесь Аркуш /усяго прысутнічала на ўстаноўчым сходзе каля 20 літаратараў з усяе рэспублікі/.

Сход абмеркаваў літаратурны працэс у рэспубліцы, у чым бралі ўдзел як самі ўдзельнікі сходу, так і журналісты, гасці, запрошаныя з вобласці, і прыняў «Заяву сяброў Таварыства Вольных Літаратараў», якую, як кожную афіцыйную дэкларацыю, тым больш са сферы мастацкага жыцця, ёсць сэнс працытаваць больш шырока. «Вольналітаратарцы» між іншым адзначаюць:

«Мы вольныя ад догмаў, якімі кіравалася ўсё літаратурнае жыццё ў савецкай Беларусі, мы вольныя ад манопольнай літаратуры, мы вольныя ад чыёйсьці літасі ў вырашэнні нашых літаратурных лёсаў; мы лічым, што гэтага дастаткова, каб называцца вольнымі.

Мы не вынаходзім веласіпеды і не лічым сябе калумбамі. Васіль Быкаў у студзені 1989 года, адказваючы на пытанне, ці патрэбен адзіны Саюз

пісьменнікаў, сказаў: «Калі мы сапраўды імкнемся пакончыць з тым, што перажылі, і стаць дэмакратычным грамадствам, то СП у тым выглядзе, у якім ён знаходзіцца сёння, пісьменнікам не патрэбны. І я лічу, што ў будучым на змену яму, відаць, прыйдуць добраахвотныя аб'яднанні пісьменнікаў на аснове агульнасці мастацкіх поглядаў, этнічнай агульнасці або проста па чалавечых схільнасцях. Як гэта было часткова ў 20-ыя гады ў нас або як гэта мае месца зараз у заходняй літаратуры...»

Камуністычная дэспатыя на Беларусі злікдавана, а ў літаратурным жыцці рэспублікі нічога не змянілася. Прышоў час на практычны ажыццяўляць змены. Мы не збіраемся ні з кім варагаваць. Мы хочам быць самастойнымі. Мы не кажам, што мы лепшыя. Як усё

літаратары Беларусі, мы марым проросквіць беларускую літаратуру. Але мы супраць манополіі ў літаратуры. Мы супраць пратэктывізму і карупцыі ў мастацтве. Наш сцяг — бел-чырвона-белы, але мы супраць псеўдафальклорных нацыяналістычных межаў у мастацтве. Наша бацькаўшчына — Беларусь, а радзіма — планета Зямля. І мы пачынаем».

Подпісы пад заявай паставілі: Алесь Аркуш, Павал Бурдыка, Славамір Адамовіч, Юрась Пашопа, Юры Гумянюк, Анжаліна Дабравольская, Ігар Сідарук, Лера Сом, Мікола Касцюковіч, Юрась Лаўрык, Лявон Вольскі, Юрас Карпаў, Вінцэс Мудроў, Алесь Касцень, Алесь Туровіч, Сяргук Мінскевіч.

Абмеркаваны таксама і статут суполкі, якая мае на мэце зарэгістравацца, як гэта і належыць, у Міністэрстве юстыцыі як юрыдычна паўнацэнная арганізацыя рэспубліканскага маштабу. Як звычайна, выбрана кіраўніцтва суполкі: два каардынатары — А. Аркуш /Наваполацк/ і Ю. Гумянюк /Гародня/, і рада — сябры рады С. Адамовіч /Мінск/, І. Сідарук /Кобрын/, Ю. Пацюпа /Гародня/. У бліжэйшых планах новага таварыства таксама і стварэнне часопіса «Каюсе»...

СПЕКУЛЯЦЫЯ ВАКОЛ АДНОЙ АКЦЫІ

Пытанне аб статусе беларускай мовы ў сучасны момант набыло востры палітычны характар. Прыхільнікі так званых двухмоўя дамагаюцца адмены шэрагу палажэнняў Закона аб мовах, імкнучыся надаць рускай мове статус дзяржаўнай. Пры гэтым для дасягнення сваіх мэт робяцца не зусім тактоўныя крокі і маніпуляцыі з грамадскай думкай.

Увагу чытачоў хачу засяродзіць на адным сацыялагічным даследаванні — «Аб прыхільнасці насельніцтва Беларусі да ўвядзення другой дзяржаўнай мовы», — якое, як сведчыць газета «Мы і время» /N 1, 1993/, было праведзена ў снежні 1992 г. Інстытутам сацыялогіі АНБ.

Напачатку крыху тэорыі. Сацыялагічнае даследаванне навукоўцы вызначаюць як сістэму лагічна паслядоўных метадалагічных, метадычных і арганізацыйна-тэхнічных працэдур, звязаных паміж сабой адзінай мэтай: атрымаць дакладныя дадзеныя аб вывучаемай з'яве або працэсе для іх наступнага выкарыстання ў практыцы. Сацыялагічнае даследаванне ўключае ў сябе чатыры этапы: падрыхтоўку даследавання; збор першаснай сацыялагічнай інфармацыі; апрацоўку сабранай інфармацыі на ЭВМ; аналіз апрацаванай інфармацыі, падрыхтоўку справаздачы або аналітычнай даведкі па выніках даследавання, фармуляванне вывадаў і прапанов. У залежнасці ад глыбіні, маштабу і складанасці вырашаемых задач вылучаюцца тры асноўныя віды сацыялагічных даследаванняў: разведвальнае /зандажнае/, апісальнае і аналітычнае.

Праблемы, звязаныя з функцыянаваннем дзяржаўнай або дзяржаўных моў, могуць вывучацца, на наш погляд, толькі шляхам правядзення аналітычнага даследавання, у ходзе якога будзе пастаўлена мэта не толькі апісання структурных элементаў вывучаемай праблемы, але і выяўлены прычыны, якія ляжаць у яе аснове і абумоўліваюць характар, распаўсюджанасць, вастрыню і іншыя ўласцівыя ей рысы. Замест гэтага сацыялагі з Акадэміі навук Беларусі праз друк і радыё распаўсюдзілі першасную сацыялагічную інфармацыю, атрыманую шляхам масавага апытання насельніцтва, дзе 3/4 апытаных не выказалі перавагі аб наданні рускай мове статусу дзяржаўнай, і на яе падставе зрабілі кан'юнктурныя вывады. Калі ж быць аб'ектыўным, то гэтыя дадзеныя сведчаць аб талерантнасці беларусаў, іх павазе да культуры іншага народа, чаго гэтак не стае многім рускамоўным таварышам.

Зыходзячы з мэты даследавання і яго важкасці для лёсу ўсяго беларускага народа, напэўна, крыніцай сацыялагічнай інфармацыі павінна было б быць спецыялізаванае апытанне кампетэнтных асоб, чыя прафесійная дзейнасць трывала звязана з прадметам даследавання і чые грунтоўныя веды, жыццёвы вопыт дазваляюць рабіць аўтарытэтычныя заключэнні. Правёўшы даследаванне на падставе такога апытання, можна было б зрабіць правільныя і кампетэнтныя вывады, даць па-сапраўднаму навукова абгрунтаваныя прапановы па развіцці моў у Беларусі.

Выклікае сумненне і тое, што даследаванне праблемы аб дзяржаўнасці моў магло быць праведзена за месяц /снежань 1992 г./ . Навукоўцам вядома, што толькі для распрацоўкі праграмы і плана даследавання такога маштабу патрабуецца не менш трох месяцаў, а на ўсе даследаванне — звыш дзесяці. Пад выглядам сацыялагічнага даследавання нам прадставілі вынікі рэйтынгавага апытання насельніцтва Беларусі, з мэтай атрымаць прагнозыныя вынікі магчымага рэфэрэндуму аб дзяржаўных мовах, які імкнецца правесці былая

партнаменклатура.

Сацыялагічнае даследаванне адрозніваецца ад іншых навуковых даследаванняў і тым, што тут аналізуецца не сама з'ява, а толькі яе адлюстраванне ў выглядзе паняццяў і тэрмінаў. Таму напачатку сацыялагі фармулююць гіпотэзу даследавання, якая затым пацвярджаецца або абвяргаецца. З публікацыяй нам невядома, якая гіпотэза даследуемай праблемы было вылучана навукоўцамі і ці была яна абвергнута або пацверджана.

З усяго гэтага вынікае, што ніякага дакладнага сацыялагічнага даследавання праблем, звязаных з магчымым увядзеннем другой дзяржаўнай мовы ў Рэспубліцы Беларусь, не праводзілася. Тут мы бачым больш палітыканства, чым навуку. Сапраўды, калі супрацоўнікі Інстытута сацыялогіі прыхільна ставяцца да надання рускай мове статусу дзяржаўнай, то гонарам для іх з'явіліся б даследаванні такіх пытанняў, як неабходнасць беларусам другой дзяржаўнай мовы, гістарычныя і сацыяльна-эканамічныя прычыны функцыянавання двухмоўя ў Беларусі і гэтак далей. Пазнаёміцца са справаздачамі такіх даследаванняў было б цікава і карысна ўсім грамадзянам Рэспублікі.

Адначасова трэба правесці сацыялагічнае даследаванне і праблем, звязаных з развіццём беларускай мовы. Высветліць усе прычыны яе выцяснення з дзяржаўных і навуковых устаноў, здзіцельных садкоў і школ, з квартэр гараджан і хат вяскоўцаў, з радыё, тэлебачання і друку; прычыны змены моўнай палітыкі КПСС-КПБ у Беларусі ў 1932 годзе на супрацьлеглую і чаму беларусам недастаткова мець адну дзяржаўную мову, а патрабуецца дзве ці нават тры, хто зацікаўлены ў тым, каб руская мова стала дзяржаўнай у Беларусі, і гэтак далей.

Вось пытанні, якія патрабуюць клопатлівага і ўдумлівага даследчыка-сацыялага. А рабіць вывады па моўнай праблеме, грунтоўчыся толькі на падставе аднаго апытання насельніцтва, прабачце мне, шануюныя сацыялагі, гэта не навука, а нешта іншае. Тая частка грамадскасці Беларусі, якая была ўвядзена ў зман вынікамі «снежаньскага сацыялагічнага даследавання», разбірацца ў чым справа і адрэагуе адпаведным чынам. Спекуляцыя на талерантнасці беларусаў не да твару рускамоўным навукоўцам, яны самі павінны вучыцца цяжкім і талерантнасці, і ў тым ліку да культуры карэннага народа Беларусі.

У друку час ад часу з'яўляюцца такога ж роду «даследаванні» і па іншых пытаннях грамадска-палітычнага жыцця. Мэта ў іх адна — павярнуць кола гісторыі ў адваротным напрамку, усталяваць у Беларусі таталітарны рэжым, забараніць беларускую мову, ліквідаваць нацыянальную адметнасць беларусаў, ператварыць Беларусь ва ўскраінную правінцыю Расіі, выкарыстоўваючы дзеля гэтых брудных спраў талерантнасць беларусаў. Але лёс тых, хто імкнецца павярнуць гісторыю назад, вядомы. Я ўпэўнены, што недалёкі той час, калі беларуская мова зойме ў грамадскім і культурным жыцці адроджанай Беларусі належнае ей месца, і для гэтага ўсе неабходныя падставы ёсць.

Міхась АНТОНЕНКА,
загадчык сектара сацыяльнага развіцця
АПК Беларускага навукова-даследчага
інстытута эканамічных праблем АПК,
кандыдат эканамічных навук, член
Цэнтральнай рады Беларускай
сялянскай партыі

Васіль ВІТКА

ЧАТЫРЫ ВЕРШЫ

ПЕРАД ТВАІМ
ПАРТРЭТАМ

Памяці Волгі Рыгораўны

Найдаражэйшы за ўсе скарбы
Застаўся ён мне, здымак твой,
Абліччам чорна-белай фарбы,
Але ўсіх колераў душой.

Я з ім маўчу і размаўляю,
Да кожнай рыскі пазнаю
Свет нашых снежаняў і маяў
І страту горкую сваю.

Пакорны перад Божым страхам
І сам у тлуме і ў цішы
Ужо нясу, як урну з прахам,
Тло ўласнае свае душы.

27.04.1993

САСНОВЫ САБОР

Сяргею ГРАХОЎСКАМУ

На пераклічку! — гучыць ізноў,
Як «на малітву шапкі далоў!» —
Загад па канвойнай камандзе.

Пералічыўся і строю пайшоў
Служыць самаўладнай бандзе.

Пералічыўся?
Пералічыўся.
А памаліўся?
Не памаліўся.

Далёка-далёк мой сасновы сабор.
Хоць бы паспець да світалых зор,
Пабачыць яшчэ забыты бор,

Як маладзік да вяршэчка сасны
Крануўся сярэбраным рогам,
Паслухаць, як моляцца Богу яны,
Як сосны гавораць з Богам!

Перагукнуліся тапары,
Звонам азваліся пілы.
Зноў Судны мой дзень
распачаўся ў бары.

Госпадзі, дай мне сілы.
Сыходзяць слязамі ўчарашнія пні.
Канчаю малітву
У цішыні
Зноў перад ёю,
Святою,
Як перад роднай
Сястрою.

Даруй мне, даруй,
Калі можаш, сястра,
Ды сам я сабе не дарую.
Здаецца, даўно і забыцца пара,
Як молішся ты,
Я пілюю.

Пілюю,
Пілюю
Жывую,
Яшчэ ўсё
Жывую,
Жывую.

15.12.1992

БЯССОНІЦА

Алене ВАЎІЛЕВІЧ

Хто там блукае
Ля падваконня?
Чую спрасоння,
Што падваконніца.

Ні свет, ні зара
Гукае,
Грукае ў шыбу
Бяссонніца.

Здорова была, ахоўніца,
Збавіцелька ў цяжкім жыцці.
Няхай цябе ўсе староняцца
Шчаслівая ноч прахраці.

А што без цябе
Я зрабіць бы паспеў,
Пакутамі дня прыкуты

Да болю трывог,
Ад якіх анямеў
У распачы дзённае смуты?

Цяпер ты адзіная
Штоначы
Ратуеш: — Не спі,
Не маўчы, не маўчы,

Шукай не сабе паратунку,
А для душы абновы... —
І штораз падкінеш думку,
Напомніш забытыя словы.

Здорова была, неўтаймоўніца,
Памочніца і нястомніца,
Начная мая надомніца,
На старасці год палюбоўніца.

17.12.1992

ПАДКАЛОДНЫМ ДВУХЯЗЫКІМ

Зычліўцы народныя,
Падкалодныя,
Чаму так упарта зычыце
Вы нам сваё «двухязычце»?

Даўно сам народ без прыгук
Уцяміў, намер ваш які:
Ні ў кога жывога, толькі ў гадзюк,
Дапраўды, па два языкі.

16.12.1992

РЭЗАНАНС

ЗАРПЛАТА ПАВЯЛІЧАНА

*Аб пераглядзе тарифных разрадаў
работнікаў культуры і мастацтва*

На дзесятай сесіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь дванацатага склікання Камісіяй па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны, у прыватнасці, у выступленні намесніка старшыні камісіі, народнага дэпутата А. Трусава, уздымаліся пытанні па сацыяльнай абароне і павелічэнні заробтнай платы работнікам культуры і мастацтва. У адпаведнасці з даручэннем Савета Міністраў Дзяржкампрацы разгледзеў у межах сваёй кампетэнцыі ўзнятыя пытанні і паведаміў:

«Пытанне павелічэння заробтнай платы работнікаў культуры і мастацтва Дзяржкампрацы разглядаліся неаднаразова.

У адпаведнасці з пастановамі Савета Міністраў ад 24.09.92 г. N 587 і ад 30.10.92 г. N 658, Дзяржкампрацы ад 30.09.92 г. N 47 і ад 09.11.92 г. N 56 на 2 разрады павышаны тарыфныя разрады вядучых майстроў сцэны, артыстаў вышэйшай катэгорыі, мастацкага персаналу тэатраў /мастацкі кіраўнік, гапоўныя: рэжысёр, дырыжор, балетмайстар/ і на 1 разрад павялічаны тарыфныя разрады і каэфіцыенты артыстычнага персаналу тэатраў і другіх работнікаў культурна-асветных устаноў.

Наступным этапам павелічэння заробтнай платы работнікам мастацтва з'яўляецца ўвяд-

зенне ў дзеянне пастановы Дзяржкампрацы ад 21.01.93 г. N 6. Ёю з 1 студзеня 1993 года зацверджана новая рэдакцыя адзінай тарифнай сеткі работнікаў прадпрыемстваў і устаноў, якія фінансуюцца за кошт сродкаў дзяржаўнага бюджэту. Пастановай прадугледжаны больш высокі ўзровень тарыфных разрадаў і каэфіцыентаў у спецыялістаў тэатральна-відовішчых устаноў у параўнанні са спецыялістамі адпаведнай кваліфікацыі ў народнай адукацыі, ахове здароўя, навукі. У выніку ўзровень заробтнай платы работнікаў тэатральна-відовішчых устаноў са студзеня 1993 г. у параўнанні са снежнем 1992 г. узрос амаль у 1,8 раза. Для параўнання: у педагагічных работнікаў гэтак павелічэнне складала 1,7 раза.

Дзёючыя памеры даплач спецыялістам, якія маюць ганаровае званне, зацверджаны былымі саюзнымі органамі. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета ад 13 мая 1992 г. зацверджана Палажэнне аб дзяржаўных узнагародах Рэспублікі Беларусь. У адпаведнасці з гэтым Палажэннем ганаровае званне Рэспублікі Беларусь прысвойваюцца за вялікія заслугі ў развіцці народнай гаспадаркі, за высокую прафесійнае

майстэрства і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. Разам з тым матэрыяльнае заахочванне асобам, якім прысвоена ганаровае званне, Палажэннем не прадугледжана. Тым не менш Дзяржкампрацы захаваў устаноўлены былымі саюзнымі органамі размеры даплач спецыялістам і другім работнікам, якім прысвоены ганаровае званне.

У цяперашні час аплата працы спецыялістам ажыццяўляецца ў адпаведнасці з размеркаваннем іх па разрадах і каэфіцыентах адзінай тарифнай сеткі і з улікам іх кваліфікацыйнага ўзроўню.

Кваліфікацыйныя патрабаванні, якія прад'яўляюцца да настаўніка, артыста, урача і другіх спецыялістаў вышэйшай катэгорыі, прадугледжваюць выдатныя і стабільныя вынікі дзейнасці, высокі рэйтынг, значны ўклад у развіццё асветы, культуры, мастацтва, аховы здароўя, аўтарскі падыход. Таму спецыялісту, які мае ганаровае званне, можа быць прысвоена вышэйшая кваліфікацыйная катэгорыя, устаноўлена надбавка ў памеры да 50 працэнтаў службовага акладу і больш высокая прэмія».

5 мая ў Палацы культуры чыгуначнікаў у Мінску Беларускай ПЭН-цэнтр наладзіў вечар-сустрэчу з Васілём Быкавым. Фактычна, адбылася звычайная сустрэча чытачоў з пісьменнікам, на якой пісьменнік адказваў на пытанні прыхільнікаў сваёй творчасці, што паступалі ў пісьмовай форме і праз мікрафоны з залы /нешта накшталт колішніх Астанкінскіх сустрэч/, разважаў пра жыццё ўвогуле, дзеляўся сваімі поглядамі на стан і лёс літаратуры і мастацтва ў сучасных варунках.

«Як на споведзь...», —значылася ў запрашэнні ПЭН-цэнтра на гэты вечар. І сапраўды, Быкаў адказваў на пытанні, гаварыў канкрэтна, сцісла, але ёмка і шчыра. Хоць, падкрэслім, пытанні на асабістую тэму «праходзілі» вельмі цяжка, пакуль зала ўрэшце не зразумела, што сваёй персонай пісьменнік апакуецца найменш. І, дарэчы, ён сам напачатку паўшчуваў вядучага вечара, прэзідэнта Беларускага ПЭН-цэнтра народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна за празмерную гіпербалізаваную «апостальскую постаць» пісьменніка...

Пра што гаварыў Быкаў? Роскід пытанняў да пісьменніка быў самы шырокі /відаць, з-за разнастайнасці аўдыторыі — вучні, студэнты, навукоўцы, пенсіянеры і г. д./: ад «Якія сны вам сняцца найчасцей?» да — «Ці былі калі

камуністам і ці захавалі партыйны білет?»... Адступаючы ад канкрэтных пытанняў, у рэмарках, пісьменнік выказаўся, між іншым, у абарону пісьменніцкай свабоды і грамадзянскай годнасці С. Алексіевіч; высока ацаніў чалавечыя якасці З. Пазняка; рэзка негатыўна выказаўся наконт «пэўнай пазіцыі» Беларускага тэлебачання /«пасля выступу па ім з каментарам да падзей 1 мая г. г. у Маскве сп. Чыкіна — маёй нагі на БТ не будзе»/ і г. д.

Але ўсё-такі галоўнае, на маю думку, было на сустрэчы іншае: за апошнія колькі гадоў гэта адна з ПІСЬМЕННІЦКІХ сустрэч Быкава з грамадскасцю. Ён і сам гэта адзначыў, падкрэсліўшы, што выказваецца іменна як прыватная асоба, як мастак, літаратар, а не палітычны дзеяч. Чаго-чаго, а палітыкі ў Быкава апошнім часам не бракавала... І вось — як быццам нешта добра знаёмае, прыемнае, але прызабытае... — пісьменнік гаворыць не пра палітыку і «тых з гэтымі», а — пра ЖЫЦЦЁ ўвогуле, пра Яе Вялікасць Літаратуру, пра магчымасць мастацкага ўвасаблення нашага часу. Ды каб звярнуцца з такім словам да людства, пісьменнік зараз мусіць — што нечувана ў гісторыі беларускай літаратуры! — АПЛАЦІЦЬ гэткую магчымасць: дзякуй, дапамагла сродкамі ПЭН-цэнтра вядомая наша фірма «Дайнова»... Але ж

ссумаваўся чытач, літаратурна-мастацкая грамадскасць па такіх сустрэчах — гэта відэавочна: у зале можна было бачыць скрозь работнікаў Інстытута літаратуры, выдавецтваў, рэдакцый, пісьменнікаў. Усё-такі адной палітыкай не жывы чалавек; мастацтва ў шырокім сэнсе, у тым ліку і самасвядомасць мастацтва і мастака, — застаецца духоўным апірышчам і выратавальнікам любога грамадства — і таталітарнага, і посттаталітарнага, і наогул... Быкаў у заключэнне і выказаў пажаданне чытачам не губляць сувязі з мастацтвам, нягледзячы ні на якія катаклізмы часу, заставацца вернымі высокай літаратуры. «Усё-такі цяперашні крызіс рана ці позна мінеецца і з новай сілаю ўзнікне патрэба высокага, духоўнага...» Бласлаўленыя словы! А мы зазначым, што пакуль у грамадства, у Беларусі ёсць такія мастакі, што дбаюць пра непарыўнасць людскай духоўнасці, звязваюць духоўнасць учарашнюю і будучую ў адно, — такое грамадства цалкам яшчэ не безнадзейнае.

Для публікацыі я і выбраў, на мой погляд, усё значнае, што найменей тычылася палітыкі.

Такім чынам — што гаварыў Васіль БЫКАЎ.

ЛІТАРАТУРА НА КРАЁЧКУ ЧАСУ...

Пра логіку гісторыі,
лёс культуры
і долю чалавека

/З уступнага слова/

У любой сістэме, ці то капіталістычнай, ці то сацыялістычнай, — заўсёды знойдзецца нейкі бок, які не на кштат гэтай нацыі. Культура ў гэтыя гады перабудовы, у час звароту на натуральныя эканамічныя палітычны шлях, якім ідзе ўвесь свет, — наша нацыянальная культура апынулася ў становішчы страшэнна цяжкай. Тут можа сцвярдзецца хіба той факт, што ў цяжкім становішчы апынулася ўсё грамадства. Цяпер ужо абсалютна відэавочна, што ў тым, што адбылося, не вінаваты ні Гарбачоў, ні Віскуні, ні сучаснае кіраўніцтва, — вінаваты пэўны выбар, зроблены не намі, зроблены ў 1917 годзе. У 1917 годзе наша грамадства звярнула з магістральнага шляху грамадскага развіцця некуды ўбок, і праз вялікія намаганні, праз кроў і ахвяры ўрэшце ўперлася ў тупік. Цяпер выйці з гэтага тупіка шчаслівым шляхам, відаць, не ўдасца, гэта пэўна: усім нацыям, якія маюць дачыненне да Вялікага Кастрычніка, трэба прынесці нейкія ахвяры. Што мы і робім.

Мы можам выказаць прэтэнзіі да сучаснага кіраўніцтва, да тых, хто цяпер жыве, — але з тых, хто цяпер жыве, не вінаваты ніхто. Важна зразумець, што шлях быў памылковы, што ішлі мы не туды, што развіццё ішло абсалютна антычалавечым чынам, і трэба выбірацца... Як выбірацца — гэта ўжо іншая справа. Хочацца, канешне, выбірацца, не вяртаючыся назад, нейкім чынам пераскочыць у іншы цяжкі. Але, відаць, гэта не выйдзе.

Мы бачым разбурэнне культуры, духоўнасці, не кажучы ўжо пра эканоміку, якая не можа існаваць і не будзе існаваць — і наўрад ці яе можна паправіць нейкімі папраўкамі, кампрэсамі, доларавымі ін'екцыямі. Відаць, нічога не выйдзе. Тая эканоміка, што паказала сваю непаўнаватраснасць, павінна разбурыцца, і яна бурыцца, нягледзячы ні на якія захады. І толькі пасля яе разбурэння пачне прарастаць новая... Тая эканоміка, што існуе на Захадзе, можа даць чалавеку шмат што, калі не ўсё... Ну, усё, відаць, ні адно грамадства і ні адзін лад ніколі чалавеку не дадуць. Так ужо заведзена: чалавек застаецца нейкім чынам адзін на адзін з жыццём і — будзе цярэць...

А што культура? Мы стаім на тым, што культура павінна мець нацыянальную форму. Але ў сучасных варунках нацыянальная самабытнасць культуры з'яўляецца і яе моцным, і слабым месцам. Моцным у тым сэнсе, што гэта спрадвечнае; нацыянальнае, між іншым, гэта не тое, што дазволена, або



ўведзена дэкрэтам. Гэта, па-першае, біялагічнае, унаследаванае ад прыроды, дадзенае Богам... Тут не трэба, як гэта часам бывае, папракаць, што ў адных яно ў большай меры працягваецца, у іншых — у меншай. Гэта ўжо як каму дадзена. Але гэта натуральнае пачуццё, такое самае, як пачуццё мацярынства, іншыя сакраментальныя пачуцці, закладзеныя ў чалавеку генетычным шляхам.

Адзіны спадзяванак цяпер — на тое, што нацыянальная культура неяк вытрымае, дзякуючы перш за ўсё свайму нацыянальнаму менталітэту. У беларусаў ёсць вопыт. Усё-такі, не маючы сваёй дзяржаўнасці на працягу стагоддзяў, намаганнямі мноства пакаленняў, і перш за ўсё апосталаў сваіх, беларусы захавалі сваю нацыянальную культуру. Былі перыяды, калі яна амаль зусім знікала. І тым не менш яна засталася. І таму, нават у сучасных умовах, у канцы XX стагоддзя, мы ўсё-такі думаем, што яна яшчэ затрымаецца на нейкім краёчку і адновіць свой натуральны працэс адраджэння і росквіту...

Пра літаратуру
і палітыку

/Пытанне: «О чем болит душа?»/

— Душа ў пісьменніка баліць тым, чым і ў кожнага чалавека. Іншая справа, як літаратуры

адносіцца да прыроды грамадства.

Цяпер, пасля празмернай ідэалагізацыі мастацтва, і наогул культуры, што адбылася на працягу многіх гадоў, наступіла іншая пара — дэідэалагізацыі. Мы слухаем па радыё і тэлебачанні, чытаем у газетах выступленні даволі разумных людзей, якія ўгаворваюць пісьменнікаў адысці ад палітыкі, перайсці на вечныя тэмы, на характава прыроды, якая яшчэ захавалася, — на ўсё тое, што не звязана з палітыкай, з жыццём грамадства. Чытаць такія рэчы мне заўсёды сумна. Сумна, бо гэта — не для нашай літаратуры. Можна быць, на Захадзе, дзе сацыяльныя канфлікты невялікія, дзе чалавек дасягнуў многага — ну, калі не цалкам шчаслівага, дык хоць бы забяспечанага жыцця, — там палітызаваная літаратура патрэбна, можа быць, у меншай меры. Там літаратура можа дазволіць сабе захапляцца нейкімі драбніцамі жыцця, але каб у нас... Літаратура народа, які на працягу стагоддзяў вымушаны весці вось такое трагічнае жыццё, — як можа наша літаратура, мастацтва, культура — абстрагавацца ад гэтага пакутнага, трагічнага жыцця? Нават каб яна таго хацела, каб ставіла перад сабой такія мэты, — яны былі б немагчымымі для ажыццяўлення. ЖЫЦЦЁ БУДЗЕ УМЕШВАЦЦА, будзе ўладарна патрабаваць удзелу пісьменніка, мастака наогул — у грамадскім жыцці. Вядомыя радкі Некрасава з'яўляюцца ў гэтым сэнсе заповітам для пісьменніка. А ў выяўленчым мастацтве — як бы ні квітнела яно, выбраўшыся на свабоду, — усё-такі рэалістычнае мастацтва, перадзвіжнік, для свайго часу і для гісторыі значыць куды як многа. І нашаму мастацтву самавыражэння, я думаю, даўка да гэтага...

А болі ўсё тая ж, тая самая. І калі ўсё адбаліць — цяжка сказаць.

Пра талент
і грамадзянскую
пазіцыю

— Апроч таленту ёсць яшчэ і маё грамадзянскае сэрца. Калі я бачу, што ў жыцці адбываецца несправядлівасць, ці магу я абйсціся толькі літаратурнымі здольнасцямі, без палітычных памкненняў?

Талент — вельмі важна для гісторыі мастацтва, але для мяне суб'ектыўна грамадзянская каштоўнасць чалавека пераўзыходзіць яго мастацкую каштоўнасць. Я гатовы дараваць пэўныя слабінны мастацка-літаратурнага сэнсу пісьменніку, калі ён працягвае як грамадзянін, як асоба, якая патрэбна нацыі ў грамадзянскім сэнсе. І наадварот, я не магу дараваць таленту, калі яго грамадзянская пазіцыя служыць рэакцыяй, і калі яна накіравана супраць грамадства, супраць нацыі.

Пра мастацтва
як выказнік часу

/Пытанне: «Чаму сённяшняе мастацтва, літаратура як бы адстаюць ад жыцця?»/

У савецкім мастацтве мастацкае слова значыла вельмі шмат, не таму, што было настолькі самацэнным для грамадства, а таму, што іншага маральнага выразніка ў нашым грамадстве не было. Літаратура і іншыя віды мастацтва былі — адзіным, рэгламентаваным, няўдалым у многіх сэнсах — маральным выразнікам. Гэтак мастацтва не ўдалося зрабіць усё так, як хацелася. Але цяпер, калі вярнуцца назад і ацаніць тое мастацтва, то мы павінны проста зняць шапку перад гэтым мастацтвам, перад яго лепшымі творамі... Цяпер часы змяніліся. Рэанэ мастацтва апускаецца ўсё ніжэй. Я баюся, калі зірнуць на заходняе грамадства, добраўпарадкаванае, дзе мастацтва такая роля, як у нас, ніколі не належала, то ўсё-такі хацелася б, каб наша мастацтва, наша літаратура нейкім чынам прадаўжалі свае традыцыі і ў новых умовах.

— Вы бачыце, што цяпер мастацтва і літаратура быццам спыніліся на нейкім раздарожжы. Гэта адносіцца не толькі да нашай беларускай літаратуры. Гэта адносіцца да ўсёй літаратуры посткамуністычнага грамадства. Чаму так адбылося — я не магу вам адказаць. Прычыны тут, відаць, вельмі складаныя, унутраныя, тым не менш гэта так. Гэта мы бачым на прыкладзе самай актыўнай расійскай літаратуры, нават на прыкладзе прыбалтыйскіх літаратур.

Відаць, тое, што адбылося, адбылося надта нечакана... Усё-такі мастацтва ў пэўнай ступені тугадум, і яно нешта зразумее толькі праз пэўны час. А тое, што яно зразумее і асэнсуе, і што паявіцца вельмі значныя, шэкспіраўскага маштабу творы пра наш час — гэта безумоўна, таму што такая страсці для мастацтва не могуць быць згубленымі, яны будуць рэалізаванымі; яны абавязкова будуць у нейкай форме субліміраваныя.

Пра беларускую
літаратуру

/Пытанне: «Як бы вы ацанілі сучасны стан беларускай літаратуры; ці не зніжае крытыка — сваёй завышанай, неадэкватнай ацэнкай — узровень беларускай літаратуры?»/

— Літаратура і мастацтва наогул — такая справа, дзе нейкай адэкватнасці альбо нават аб'ектыўнасці дасягнуць вельмі цяжка. Гэта, можа быць, немагчыма, бо ўсё-такі ацэнкай твора займаецца пэўная асоба — крытык.

Калі мець на ўвазе той гістарычны перыяд, які прайшло грамадства, дык уся культура таго грамадства падлягае пераацэнцы. І гэта цяпер робіцца. Таму што, сапраўды, толькі цяпер, можа, з'явілася магчымасць да нейкага новага прачытання. Гэта не значыць, што ўсе ацэнкі ранейшых крытыкаў былі несправядлівымі. Многа было справядлівага. Але былі і нейкія аднабаковасці; я думаю, што час усё ацэніць як трэба і расставіць усё кропкі...

У беларускай літаратуры ёсць вельмі здольныя, таленавітыя аўтары, можа, толькі не ўсе ацэнены так, як гэта належыць.

(Працяг на стар. 12)

ВІЦЕБШЧЫНА ЛІТАТУРНАЯ...

Вяртаецца пакрысе добрая традыцыя. Як памятаюць чытачы старэйшага ўзросту, недзе ў пяцідзсятых гадах у абласных цэнтрах выходзілі літаратурна-мастацкія альманахі мясцовых аўтараў. Цяпер, праўда, гэта справа ў нейкай ступені вырашаецца ў стольнім Мінску. Дагэтуль выдавецтва «Мастацкая літаратура» выпусціла калектыўныя зборнікі «Гродзеншчына літаратурная», «Галасы Прыдняпроўя», прысвечаныя Магілёўшчыне. Нядаўна ж выйшла чарговая кніга — «Дзвіна», на старонках якой прадстаўлены паэзія, проза, пераклады, успаміны і гумар аўтараў з Віцебшчыны.

У тым, што зборнік пабачыў свет, вялікая заслуга яго складальніка, сакратара Віцебскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі А. Салтука. Ён адабраў творы тых, хто на момант складання зборніка жыў і працаваў на тэрыторыі вобласці. Таму можна сустрэць у ім і У. Арлова, А. Варановіча, М. Філіповіча, Л. Баршчэўскага — сённяшніх мінчан. Пераважная ж большасць аўтараў — калі сямідзесяці чалавек, пра кожнага ёсць кароткія біяграфічныя звесткі — паранейшаму звязваючы свой лёс з азёрным наддзвінскім краем.

Самы багаты раздзел «Паэзія, пераклады» /ён адкрые кнігу/. Прозвішчы, скажам, Д. Сімановіча, А. Салтука, А. Аркуша, Б. Беляжэні, Н. Гальпяровіча, А. Жыгунова, П. Ламана, Я. Мальчэўскай, У. Папковіча самі гавораць за сябе. А побач з імі — вершы А. Бабаеда, М. Баравік, А. Касценя, І. Снарскай, Л. Сом, А. Тананы...

Прапануецца чытачу і свайго роду міні-анталогія еўрапейскай паэзіі XIX і XX стагоддзяў. Каб творы загучалі па-беларуску, парупіліся Я. Лапатка, Л. Баршчэўскі, З. Бадалава.

У праявітым раздзеле чытач пазнаёміцца з апавяданнем М. Барэйшы «Парастак» /пісьменнік гэты, як вядома, заўчасна памёр/, а таксама з апавяданнямі «Калія Дзікага Поля» У. Арлова, «Ліставей» А. Варановіча, «Галапед» І. Жарнасек, «Сябры» М. Філіповіча.

Зусім не «перыферычным атрымаўся» і раздзел «Успамінаў». А. Жыгуну ў нарысе «Вяртанне Алеся Дубровіча» расказвае пра аднаго з самабытных беларускіх паэтаў /тут жа друкуецца і некалькі ягоных вершаў/. М. Плавінскі ў артыкуле «З кагорты першых» расказвае пра забытага паэта З. Жыткевіча, Т. Кляшторнага — «Мы жылі, жывём і будзем жыць...», а У. Скапа падрабязна ўзнаўляе апошняю паездку П. Броўкі на Віцебшчыну — «Вяртанне ў маладосць». У нарысе Г. Каралёва «Першая ластаўка» асэнсоўваецца малавядомая старонка з біяграфіі Я. Коласа, калі ён настаўнічаў на тэрыторыі цяперашняга Талачынскага раёна.

На завяршэнне кнігі — жменя ўсмешак. Са сваімі творами выступаюць браты Бароўкі, Р. Лазуркін, А. Махнач /аднафамілец пісьменніка А. Махнач/, М. Мірановіч, У. Саўліч і В. Мудроў.

А. ВІШНЕЎСКИ

НАШ КАЛЯНДАР

Маі ЛЬВОВІЧ — 60. Украінская паэтка плённа перакладае з беларускай мовы. Дзякуючы Маі Давыдаўне паўкраінску загучалі кнігі А. Адамовіча, Я. Брыля і У. Калесніка «Я з вогненнай вёскі...», рамана І. Мележа «Завей, снежань», кніга апавесцяў і апавяданняў Я. Брыля «Золак, убачаны здалёк», шэраг твораў іншых пісьменнікаў, у тым ліку Я. Купалы, Я. Коласа, П. Броўкі, П. Панчанкі, М. Танка, В. Адамчыка, Р. Барадуліна, Д. Бічэль-Загнетавай, Г. Бураўкіна, А. Васілевіча, А. Вялюгіна, А. Вярцінскага, Н. Гілевіча, А. Жука... У сваю чаргу творы М. Львовіч па-беларуску перавасаблялі У. Караткевіч, Н. Мацяш, С. Пажнішнік, А. Пысін, Ю. Свірка. Беларуская тэма знайшла ў творчасці М. Львовіч належнае адлюстраванне. У прыватнасці, юбілейка напісала паэтычны цыкл «Страцім-лебодзь», прысвечаны М. Багдановічу.

ВЫПРАБАВАННЕ ЧАСАМ

10 мая — 110 гадоў з дня нараджэння Янкі Маўра

Які ўся літаратура, якая ёсць сумленне грамадства, кожны пісьменнік трымае перад судом гісторыі экзамен перш за ўсё на гуманізм і маральнасць, не падуладныя кан'юнктурным патрэбам часу, і, зразумела, на мастацкую самабытнасць, якая адна толькі і можа забяспечыць творцу яго асобае месца на літаратурным небасхіле.

Янку Маўру сёння не пагражае быць зрушаным са свайго п'едэсталя патрыярха беларускай дзіцячай літаратуры, бо як наватару па духу, першапраходцу яму наканавана было ісці «супраць цяжэння», палемізаваць, парушаць існуючыя каноны; ён менш за ўсё сачыў за ідэалагічнай указкай звыш, а ішоў па шляху, абранаму ім самім. Яго жыццё, востры і праніклівы розум, свавольны, неспакойны дух не дазвалялі яму плысці па цяжэнні, прыстасоўвацца, трымаць нос па ветры. Гумар, іронія, самаіронія служылі яму пэўным проціагнем ад канфармізму і сляпога падпарадкавання «генеральнай лініі».

Безумоўна, перабольшаннем было б сцвярджаць, што ў творах пісьменніка не бачна адбітку свайго часу — хто можа быць ад яго свабодны? — але відавочна, што па вялікім рахунку ён быў свабодны ад ідэалагічных путаў, канонаў, нарматыўнасці і казеншчыны.

У 1947 г., калі вострыя стрэлы «халоднай вайны» атручалі атмасферу пасляваенных адносін у свеце, Я. Маўр, таксама ўцягнуў у гэтую атмасферу, пытаўся ў артыкуле «Некалькі слоў пра мараль»: «Што ёсць дабро і што ёсць зло? Якія агульныя крытэрыі выпрацавала чалавецтва? Якія ідэалы з'яўляюцца агульнымі для людзей нашага часу? Якія вечныя ісціны прызнаны ўсім?»

Важна, што ў паядынку дзюх ідэалогій, выкрываючы стваральніку бомбы, што не знішчае матэрыяльныя каштоўнасці, «а толькі адных людзей», ён зыходзіць з агульначалавечых, гуманістычных пазіцый, трымае высокую шкалу маральных каштоўнасцей.

У сваёй творчасці Я. Маўру ўдавалася ўнікаць ідэалагічнага дыктату менавіта таму, што ён імкнуўся абавірацца перадусім на агульныя і няўхільныя нормы ўсечалавечай маралі, а таксама на законы дзіцячай псіхалогіі, на прыроду самога дзяцінства.


Калі ў 20-х гадах Я. Маўр пачаў пісаць свае апавяданні і рэчы «Майнрыдаўскага блока» — пра іншаземныя «заморскія» краіны, пра жыццё каланіяльных і залежных народаў, іх вызваленчую барацьбу, то гэтае парушэнне тэматычнай інерцыі было ўвасабленнем ідэі сусветнага інтэрнацыянальнага братэрства, якую абвясціла /але не спраўдзіла/ рэвалюцыя, абцягваючы пачатак новага, справядлівага пераўтварэння жыцця, і сюжэтным выхадам на агульначалавечы аднаўленне.

Здавалася б, якая справа беларускаму дзіцяці да жыхароў далёкай Вогненнай Зямлі ці Новай Гвінеі або ахопленай паўстаннем Явы? Але ж вялікі свет, што адкрыўся яму,

дзе пакутавалі пад прыгнётам каланіялізму мільёны туземцаў, меў патрэбу ў справядлівасці і спачуванні слабым. І аўтару было вельмі важна выклікаць такое спачуванне, давесці, што туземцы, гэтыя «дзеці прыроды», зусім не дзікуны, пазбаўленыя элементарных чалавечых пачуццяў, не крыважэрныя людзедзі, якімі іх лічылі, а звычайныя, хоць і адсталыя, цёмныя людзі — з прычыны гістарычна абумоўленых абставін жыцця, — што яны, як і ўсе, маюць права на свабоднае, без прыгнёту жыццё. Разам з тым творы настаўніка-географа, падарожніка па карце

некрытычных адносінах да «такіх буржуазных пісьменнікаў прыгодніцкага жанру», як Ж. Верн, М. Рэд, Ф. Купер, у «апалітычнасці», «сацыяльнай прытупленасці», «аб'ектывізме».

«Чаму Манг не ўзнямаецца да сацыяльнага пратэсту?» — дапытваўся па-пракурорску крытык «Сына вады», самай паэтычнай з апавесцей гэтага цыкла. Чаму ён не здольны на барацьбу і выклікае ў дзяцей толькі спачуванне «беднаму», пачуцці «шкадавання», для савецкага дзіцяці чужародныя, «буржуазныя»? Я. Маўр, такім чынам, абвінавачваўся ў тым, што ён не надзяліў нападніка тузем-



Фота У. КРУКА

свету, як нельга лепш адлавадалі адвечным асаблівасцям дзіцячай псіхалогіі — прыезнавання, адкрыцця новага, тузе па нязвяданым, незвычайным, прыгодніцкім.

Класавая палярызаванасць, гэты вышэйшы апорны пункт, «станавы хрыбет» тагачаснай літаратуры, асабліва прыгодніцкай, у якой свет крута падзяляўся на чырвоных і белых, на паноў і працоўных, на нашых і нянашых — без адценняў, нюансаў, адхіленняў, — у творах Я. Маўра не мела такога аголенага, няўхільнага характару, што пагражала б «вялікай чалавечнасці». Характэрна, што «хібы», «памылкі», «загань», «небяспечныя моманты» тагачаснай афіцыйнай крытыка з яе выключна сацыяльна-класавымі крытэрыямі ацэнак і адлавадалай метадалогіі /апошняя былі, на вялікі жаль, жывучая аж да апошніх часоў/ шукала і бачыла ў яго творах не ў мастацкіх праліках і агрэхках, а перадусім у промахах ідэалагічных — у «дробнабуржуазнай абмежаванасці светапогляду», у

ца, жыхара Вогненнай Зямлі, які жыве амаль у першабытных умовах, высокай рэвалюцыйнай свядомасцю, спелым класавым пачуццём, што ўзаемаадносін герояў раскрываюцца «не ў плане класавай барацьбы, а ў плане барацьбы чалавека з прыродай за сваё існаванне».

Тое, што няма «строгай класавай дыферэнцыяцыі... у адносінах герояў процілеглых класаў», і ў мове таксама, што «недастаткова вытрыманая ідэйная лінія твора», хвалявала і крытыкаў рамана «Амок». Больш за ўсё даставалася аўтару за «надкласавую кротасць» Піпа, нейкага незразумелага для іх дзівака-вандроўніка, які застаецца па-за рэвалюцыйнымі падзеямі, за «апалітычна адносін» да яго з боку паўстанцаў: што гэта за няпэўны, «прамежкавы» персанаж, які не рэвалюцыянер і не яго супрацьлегласць? Пазней сам Маўр пакінуў сваю заўвагу на конт мінулых крытычных баталій: «Артаксы ў «тыя часы»... казалі, што Піп зусім непатрэб-

«ПРАЦЬЎСЯ ЗЛУ СВЯТЛОМ ДУШЫ»

«Бібліятэка «Маладосці»: сустрэча шостая

Таіса Мельчанка.
Званок у верасень.
Вершы. Мінск, 1992.

Пачатак знаёмства з кніжкай Таісы Мельчанкі «Званок у верасень» не выклікаў асаблівай прыхільнасці і захаплення. Нягледзячы на асобныя ўдалыя радкі, у вершы «Пільнасць» адштурхнула нейка перанаружанасць голасу. І яшчэ адчуванне, што аўтар мовіць нейкімі агульнымі словамі, без глыбокай, прачупай асабовасці пачуцця:

О Беларусь!
Ты радзіёантэна.
Прымаеш пазыўныя
Ўсіх шырот.
Каб вольна жыў
Не толькі твой народ,
На гора адклікаешся
Імгненна.
О Беларусь!
Ты ўсім вядома ў свеце.
Хаду тваю
Нікому не спыніць.

У духу не лепшых традыцый гучаць і заключныя радкі верша «Рыпіць сняжок...»: «Упаду ў руку Возьме аднаўленне, Засее ў полі Першую раллю». Не кранула недакладнасць некаторых вобразаў, рытарызм фразы, урэшце кінулася збітасць рыфмоўкі: «век — павек», «зямлю — раллю». Зразумела, што да кніжкі ў маладосцеўскім дадатку /яна другая на творчым рахунку паэты/ я чытаў вершы Т. Мельчанкі, некаторыя не без эстэтычнай асаподы, таму проста здзівіўся, наколькі інтанацыйна легкаважны тон узяла яе піра. Чытаючы зборнік далей, яшчэ сустракаў няўдалыя вобразы, параўнанні, павярхоўна-замалёвачныя радкі /«як бяроза мяне шчодро сокам паіла», «гарчае полымя спельных рабін» і інш. /, але, на шчасце, іх аказалася небагата, так што я пабаяўся аказацца дробязна прызірлівым. І ўсё ж такія вершы, як «Жыццё майго карані...», «Маналог вёскі», маглі б набыць больш важкі эстэтычны змест, бо ў іх духоўны круггляд паэты не выходзіць за межы

сказанага-пераказанага паэзія прывасць сяброўству, пра апусцелыя, занябаныя вёскі /А. Грачанікаў, В. Зуёнак.../

Вобразы і матывы паэзіі Т. Мельчанкі пераважна традыцыйныя. Вершы «Бацькоўская вернасць», «Дадому сцэжкі палявыя клічцы...», «Жаданне», «Добры дзень, землякі!» і некаторыя іншыя асвечаны адкрытымі пірычнымі пачуццямі любові да свайго роднага палескага кутка. Радкі пра маленства дарагое і блізкае — нясплатная даніна сённяшняга гарадскога чалавека ўсяму таму, што акрыпіла душу, дало выток песні. «...Калі песні маёй Не хапала святла, Сэрца клікала Зноў у дарогу» — прызнаецца паэтка пра сваю вечную наканаванасць дарогі да бацькаўшчыны. І хоць у чарнобыльскім гары, бядзе палескі край, але сэрца верыць у няскончанасць гэтай дарогі, у яе прыхільнасць і жывую прытульнасць: «Ратуй мяне, журботная Радзіма, Схавай мяне пад цёплае крыло». Увогуле, гэта адметная рыса беларускай

ны, бо ён «ні рыба, ні мяса» /у кнізе ён гэтымі словамі ахарактарызаваны/. А трэба, каб ён быў або 100 % класавы вораг, або 100 % рэвалюцыянер» /Літаратурны архіў. Фонд 290. воп. 1. Адз. зах. 64/. Былі яшчэ іншыя «крымінальныя» папрокі ў адрас Маўра: недастатковае раскрыццё ролі камуністычнай партыі ў канальных рэвалюцыях, адмаўленне нацыянальнай буржуазіі, інакш кажучы — недастатковае «рэвалюцыйнасці», «ідэйнай вытрыманасці» ў рамана «Амок».

Насцярожаная адносіны да прыгодніцтва, у якім бачылася імкненне адцягнуць чытача ад ідэалогіі часу, для аўтара «Палескіх рабінзонаў» абярнулі ўжо закідамі ва «ўцяканні ад сацыялістычнага будаўніцтва», ад канкрэтных пытанняў рэканструкцыі Палесся і школьных праблем. Атрымлівалася, што і на гэты раз Я. Маўр ідзе «не ў ногу»: у час, калі бурна адбываліся пераўтварэнні ў прыродзе, якія абяцалі прамыстае будучае і ўспрымаліся як сведчанне сілы чалавечай творцы /трагедыя татальнага наступу на прыроду тады яшчэ не праглядалася/, пісьмённік, выкарыстоўваючы матыў рабінзонады, зводзіў надзвычайныя праблемы твора да аднаго: чалавек і прырода, іх узаемадзеянне. Так, Я. Маўр глядзеў глыбей, для яго важны ў дадзеным выпадку не столькі пераўтваральны пафас, якім жыло грамадства, колькі тое нязменнае, устойлівае, чым павінны вызначацца ўнутраныя, роднасныя павязі чалавека і прыроды, логіка яго ахоўных, беражлівых і любючых адносінаў да яе. Ключавая для твора сцэна забойства зубра, якую нацы падарожнікі ўспрымаюць «як забойства чалавека», ясе ў сабе празорліваю для свайго часу думку пісьмённіка: знішчаючы прыроду, чалавек забівае самога сябе.

Калі звярнуцца да аповесці «ТВТ», то наватарскую сцісласць Я. Маўра можна выявіць найбольш наглядна, параўнаўшы аповесць з тагачаснымі творами аб працоўным выхаванні, такімі, як «Асістанс» І. Барашкі, «Ударныя брыгады», «Ударнікі» І. Кагановіч, у рускай літаратуры — «Шукальнікі мазалёў» І. Гразнова, «Рабінзона» Дз. Чацверыкова. Як нагадалі яны ў мініяцюры — па духу, па пафасу, па пазыцыі нават — кнігі пра будаўніцтва М. Шагінян /«Гідрацэнтраль»/, І. Эрэнбурга /«Дзень другі»/, Л. Ляонава /«Соц»/: тая ж безглядная захопленасць планами і нястрымная лозунгавасць — «Давай пачагодку ў чатыры гады!»

Шлях, якім ідзе тут Я. Маўр, вызначаны законамі самога дзяцтва, яго прагай сацісцываўдзяння, яго імкненнем тварыць дабро, прыносіць карысць, рабіць жыццё гарманічным. Стыхія гульні, якую аўтар унёс у будзённыя справы вучняў, прымушыла павольна заіграць і саму тэму, і жанр «школьнай аповесці». Але... зноў не абыйшлося без крытычных папаканяў, без падазронасці, на гэты раз — з боку педагогічнага начальства. Бо «Таварыства ваяўнічых тэхнікаў» — арганізацыя не статутная, і ініцыятыва гульні, якая ідзе знізу, ад саміх дзяцей, спалохала выхавацеляў. Навошта «арганізацыя ў арганізацыі?» — абураліся адказныя міністэрскія работнікі. Ці ёсць патрэба ў стварэнні нейкіх розных таварыстваў і каманд, калі дзейнасць школьнікаў павінна рэгламентавацца «Правіламі паводзін вуч-

няў?»

Сапраўды, у «ТВТ» была закладзена «міна замаруджанага дзеяння» пад нарматыўную педагогіку, бо барацьба за незалежнасць ад хатніх рэчаў, якую абяцалі тэатэраўцы, — гэта шлях да здабывання ўнутранай свабоды, да гарманізацыі ўзаемаадносін са светам, гэта сцверджанне юнымі сваёй самастойнасці і чалавечай годнасці. Бо пакорлівае рэчам можа мець і свой неясельны працяг — пакорлівае лёсу, злу, несправядлівасці, ілжы. Напэўна, вынашаная аўтарам ідэя патрабавала больш глыбокага пранікнення ў псіхалогію паводзін герояў, у працэс іх унутранага, духоўнага росту /што, між іншым, разумее і сам аўтар, шмат працуючы над удасканальненнем аповесці пры падрыхтоўцы новых яе выданняў/, але баспрэчна: кніга давала ўрок нестандартнага, нестандартнага падыходу да фармавання, самавызначэння і самасцвярджэння юнай асобы ў паўсядзённай плыні жыцця.

Калі «ТВТ» было, можна сказаць, адкрытым выклікам афіцыйнай педагогіцы, то ў маленькім апавяданні-эцюдзе «Шчасце» палемічнасць, супрацьстаянне схаваны ўнутры. І гэта, відаць, зразумелі тыя, ад каго залежала — друкаваць твор ці пакласці яго «ў стол». Апавяданне, напісанае ў 1937 г. /гэтая дата стаіць у машынапісе/, упершыню з'явілася ў «Ліме» пасля вайны, у 1945 годзе, прычым, пад загалоўкам «Шапка», бо першапачаткова назва — «Шчасце» — некаторым уплывовым таварышам паддалася «ідэйна не вытрыманай», крамольнай. Як? Савецкія дзеці бачаць сваё шчасце ў новай шапцы? Шчасце ж, вядома, у пабудове светлага царства сацыялізму! Так з горкай іроніяй растлумачыў Я. Маўр з'яўленне новага заглаўка ў першадруку аўтару гэтых радкоў у гутарцы 6 красавіка далёкага ўжо цяпер, 1968 года.

Але справа была не толькі ў шапцы. Сэнс псіхалагічнага маўраўскага эцюда хаваўся значна глыбей. Ва ўмовах татальнай падазронасці ў краіне, якую трэсла ад барацьбы з «ворагамі народа», аўтар — насуперак усёму, што адбывалася ў грамадстве, — сцвярджаў, што ў свеце існуюць іншыя, важныя і неперыходныя каштоўнасці — даброта, давер, узаемаразуменне паміж людзьмі /і які паказчык грамадскага стану — паміж дарослымі і дзецьмі/, прыгажосць прыроды, і ўсё гэта непадуладна паптычным гульням, зменлівым павявам часу. Твор трымаецца выключна на эмацыянальным напружанні, на ўнутраным руху пачуцця і перажыванняў, абумоўленых канфліктам паміж светам дзяцтва і светам дарослых, які ў фінале завяршаецца поўным узаемаразуменнем, пераадоленнем адчужэння.

Дарэчы, аналагічны сэнс неслі ў сабе і «Міхасёвы прыгоды» Я. Коласа, і «Блакитны кубак» А. Гайдара, і «Летнія дні» К. Паустоўскага, і апавяданні пра прыроду М. Прышвіна... Для Гайдара, мабыць, «Блакитны кубак» меў яшчэ і асаблівы, асабісты сэнс — як адыход ад цяжкага мінулага, як адмыванне ад крыві, пралітай у гады рэвалюцыі і грамадзянскай вайны, якую ён прайшоў, не прывядзі Божа, пятыццацігадовым падлеткам. Такімі творами літаратура для дзяцей у падтэксце імкнулася выказаць тое, што не ўдавалася

сказаць літаратуры для «дарослых».

Разбуранне стэрэатыпаў, рух мастацкай думкі, адчуванне новага было ўнутраным стымулам лепшых твораў пісьмённіка. Разам з тым яго творчасць акумулявала ў сабе жыватворную энергію традыцый — заходняй прыгодніцкай класікі, у адным выпадку, рускай аўтабіяграфічнай і навукова-фантастычнай аповесці, у другіх. Дастаткова перагарнуць старонкі аповесці «Шлях з цемры», каб убачыць тут здзіўляючую шырыню літаратурных дачыненняў: Л. Талстой і А. Талстой, М. Гарын-Міхайлоўскі і С. Аксакаў, К. Паустоўскі і М. Горкі...

Увабраўшы ў сябе літаратурны вопыт, назапашаны нацыянальнай і сусветнай літаратурамі, аўтар здолеў адкрыць новую старонку ў сваёй роднай літаратуры, адрасаванай юнаму чытачу, стаць стваральнікам новых яе формаў.

Заўважым, што жанры навуковай фантастыкі і аўтабіяграфічнай аповесці, аблюбованыя Я. Маўрам, самой прыродай сваёй прызначаны і дарослым, і дзецям. І ўжо гэтым пісьмённік нібы зрушваў бар'ер, узведзены строгімі прыхільнікамі «дзіцячай спецыфікі», паміж «вялікай» і «малой» літаратурамі. Адстойваючы дзіцячую літаратуру як з'яву эстэтычна самастойную, ён сцвярджаў агульнасць іх ідэйна-эстэтычных асноў, абумоўленую самім жыццём і няўхільнымі законамі мастацтва. Менавіта дзякуючы Маўру беларуская літаратура для дзяцей не замкнулася ў вузкім коле спецыфічна дзіцячых тэм і праблем, падключылася да агульнага літаратурнага працэсу. Больш таго, ён вывёў яе на шырокія літаратурныя кантакты, а гэта азначала, што, застаючыся сама па сабе, яна ўсведамляла ўжо сваю роўнасць з іншымі, больш развітымі літаратурамі, свае ўнутраныя магчымасці.

Між тым, крыўдную нераўнапраўнасць нацыянальнай літаратуры ў рэспубліцы Я. Маўр адчуваў яшчэ даўно.

Яго хвалявала і абурала такое ненармальнае становішча, калі тыражы беларускіх кніжак ўстанаўліваліся зыходзячы не з нацыянальных патрэб і інтарэсаў, а па волі кнігагандлёвых устаноў, не зацікаўленых ў прапагандзе беларускага мастацкага слова. Дарэчы, гэтую пазіцыю ён адчуў на сабе самім.

У лісце да перакладчыка А. Тонкеля пісьмённік з горьчучу пісаў 21 кастрычніка 1960 г., у час, калі на 77 годзе /!/ жыцця выходзіў у свет першы двухтомны збор яго твораў: «Скандалёзная рэч атрымліваецца з тыражом. У нас 12 тысяч школ і 20 тысяч бібліятэк, а мне даюць толькі 6 тысяч экзэмпляраў. Ідзе ўпартая барацьба за павелічэнне хоць бы да 15 тысяч. Пры гэтым высветлілася, што нацыянальнае пытанне ў нас цяпер вырашаецца... кнігаторгам! Ні больш, ні менш! Толькі ён адзін вырашае, колькі і якія кнігі можна выдаваць на беларускай мове».

Як сказаныя быццам бы нядаўна або нават сёння ўспрымаюцца гэтыя словы Я. Маўра. Хоць так многа, здаецца, змянілася з тых часоў...

Эсфір ГУРЭВІЧ

Аўтар пераводзіць ганарар на рахунак 707801 Мінскай гарадской дырэцыі Белбизнесбанка /Беларускі дзіцячы фонд/.

ВІНШУЕМ!



Ніне БАТАЦЫ — 85

Старэйшы беларускі бібліограф, літаратуразнаўца Ніна Барысаўна Ватацы — чалавек нялёгкага, складанага лёсу. У 1930 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, атрымала накіраванне ў тагачасную Дзяржаўную бібліятэку БССР імя У.І.Леніна, але працавала там нядоўга. У 1936 годзе арыштавалі мужа. Вымушана была развітацца з Мінскам. Давялося шмат якія работы змяніць. Працавала ў Архангельску ў краёвай бібліятэцы, мастаком у мастацкай майстэрні ў Кіраве, ва Ульянаўскім педагогічным вучылішчы, а ў гады вайны загінула бібліятэкай эвакуацыйнага шпіталю ва Ульянаўскай вобласці.

У Мінск вярнулася ў 1945 годзе і не адзін дзесятак гадоў была гапоўным бібліографам аддзела беларускай літаратуры і бібліяграфіі той самай бібліятэкі, адкуль пайшла не па сваёй волі. Пасля вайны шмат рабіла захадаў па ўзнаўленні страчаных фондаў аднаго з буйнейшых кнігасховішчаў рэспублікі. На гэты час прыпадае і актыўная літаратуразнаўчая, даследчыцкая работа Ніны Барысаўны, хоць з першым артыкулам выступіла яшчэ ў 1932 годзе ў часопісе «Кніга — масам». Асабліва плённа вывучала Н.Ватацы творчасць М.Багдановіча, адшукваючы яго невядомыя творы, узнаўляючы паасобныя факты з жыцця.

У 1975 годзе выйшла складзеная ёю кніга «Шлях паэта», у 1981 годзе ў «Бібліятэцы газеты «Голас Радзімы» пабачыў свет зборнік «Песня Максіма». Багдановічэўская тэма гучыць і ў кнізе «Шлях» /1986/. З-пад пера Н.Ватацы выйшлі шматлікія працы бібліяграфічнага кірунку, у якіх закранаецца творчасць Я.Купалы, Я.Коласа, К.Крапівы, П.Труса, І.Шамякіна, Я.Брыля, П.Панчанкі, П.Глебкі і іншых пісьмённікаў...

З днём нараджэння Вас, дарагая Ніна Барысаўна! Яшчэ доўгіх і доўгіх вясен Вам!



Віктару Трыхманенку — 70

На творчасць Віктара Трыхманенкі аказала ўплыў яго першая прафесія. Скончыўшы ў 1944 годзе ваенна-авіяцыйнае вучылішча, ён стаў лётчыкам-знішчальнікам, прымаў удзел у баях супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На жаль, па стане здароўя ў канцы 1946 года вымушаны быў развітацца з небам.

З небам, але не з арміяй. Папрацаваўшы ў 1947 — 1949 гадах у Беларускім тэлеграфным агенцтве, В.Трыхманенка зноў звязаў свой лёс з Узброенымі Сіламі. Скончыў Ваенна-палітычную акадэмію імя У.І.Леніна, стаў ваенным журналістам. Да выхаду на пенсію працаваў адказным рэдактарам газеты Беларускай ваеннай акругі «Во славу Родины».

З першымі апавяданнямі выступіў у 1956 годзе. Пісаў пра людзей, блізкіх яму, найперш пра тых, хто граміў у небе ворага. Паступова ў творчасць В.Трыхманенкі прыйшла і новая тэма — мірныя будні лётчыка. Адна за адной выходзілі кнігі «Сложный вариант» /Масква, 1958/, «Звуковой барьер» /1959/, «Наташины зорки» /Хабараўск, 1960/, «Истинная высота» /1965/, раман «Небом крещенные» /Масква, 1969/, «Сестра белой березы» /1979/ і іншыя.

Лётнай тэматыцы прысвечаны і дзве новыя кнігі пісьмённіка «Двое и одна» і «На плечах своих», якія значацца ў планах выдавецтваў «Юнацтва» і «Мастацкая літаратура».

З днём нараджэння, Віктар Федаравіч! Жадаем і надалей вам вышыні — жыццёвай і творчай!

паэзіі — выказаць шчырыя прызнанні зямлі, якая нарадзіла, падкрэсліваць прыналежнасць да яе краявідаў, людзей, традыцый: «Я з Маркавіч, з-пад Гомеля я родам...» Але паэтка не дзеля слоўца ці моды сведчыць, адкуль яна, бо яе радзіма — край вялікай чалавечай пакуты.

Асабліва кранальна, з моцнай эмацыянальнай уражлівасцю напісаны Т. Мельчанкай чарнобыльскія радкі. Яны поўныя болю, трылогі, асабіста перажытага горкага вопыту /«Каб бачыць гэта — лепей не радзіцца...»/, той суровай, жahlівай праўды, якая гаворыць пра запожніцкую, ахвярніцкую долю палешука, пра пакутны шлях беларусаў у будучыню. Вершы «Прыпяцкая вясна», «Дрэва славянства» яскрава раскрываюць пірыка-драматычны свет паэты: «— Прыйдзе, прыйдзе вясна! — зноў лістота шапоча з надзеяй, — Я чарнобыльскі дрот на шматкі, на шматкі разарву». Болям, вераю, святлом душы можна ацаліць свет. На гэта спадзяецца паэтка, і яе шчырая надзея і давер шукаюць пайднанасці ва ўсім вялікім свеце: «...я ж мужа прымаю бяды адгалоссе, Каб верылі мне, што Радзіма адна» /«Слова да эмігрантаў»/. А ці не тая ж духоўная мужнасць і вера на шляху адраджэнскім жыве ў сэрцы пірычнай герані Т. Мельчанкі? Прачытаўшы

вершы «Урок роднай мовы», «Падзяка» і іншыя, у якіх усхвалявана выказана думка пра тое, што «будзе жыць наша родная мова», можна адчуць, што аптымізм аўтара кніжкі грунтуецца на ўласна асэнсаваным, біяграфіі лёсу /паэтка працуе настаўніцай роднай мовы/. У.Т. Мельчанкі сваё высокае маральнае стаўленне да жыцця і свету. І глыбока жаночае, далікатнае, асабліва калі яна гаворыць пра дзяцей. Яна не саромеецца сардэчнасці, пшчотнасці пачуцця:

Заходжу ў клас.
Стаяць усе, як лозкі.
І светла-светла
Стане на душы.
Мой карагод!
Я ваша бярозка.
Якое шчасце
Сярод вас кружыць.

Да несумненнай пазытычнай удачы я аднёс бы верш «Жалобны напеў». Здаецца, так узрушана-хваляюча пра гора і боль мацярынскага сэрца, у якога афганская вайна адабрала сына, у нашай паэзіі яшчэ не пісаў ніхто.

І яшчэ адна рыса пазытычнага дару Т. Мельчанкі — у сваіх радках, асабліва пра каханне, яна пірычна-песенная. Не адзін яе верш /некаторыя пры неістотнай

дапрацоўцы/ можна пакласці на музыку: «Запознены цягнік», «Сустрэча наша — радасны ўсплеск...», «Дарогі нашы скрыжаваны лёсам...», «— Але! — Але!..» Прынамсі, з гэтымі і некаторымі іншымі творами я ўжо прапанаваў папрацаваць кампазітару. Абсалютна не прымаю сцверджанні нашых кампазітараў, асабліва маладых, якія наракаюць, што ў сучаснай беларускай паэзіі няма добрых тэкстаў для песняў. Як і здзіўляе «зацыкленасць» нашага радзі і тэлебачання на трох аўтарах песенных тэкстаў: Л. Пранчак, А. Бадак, Л. Дранько-Майсюк. Шчыра раю кампазітарам-песеннікам і выканаўцам: не лянуйцеся чытаць паэты і паэзію.

Можна было б пажадаць паэты больш дбаць пра фармальна-стылёвую шматпланавасць верша. Хаця Т. Мельчанка паказала, што можа быць інтанацыйна зменлівай, напрыклад, у некаторых твораў арганічна гучаць устойлівыя народна-песенныя матывы /«Родныя берагі», «Падзяка» і інш./. Верш Т. Мельчанкі, можа, і не такі эфектны, кідкі, густы, як у паасобных яе паэты-равеснікаў, але ён па-беларуску шчыры, сардэчна працуды і жывапісны. Сапраўды, «у шчырай песні не сарвецца голас...»

Алесь БЕЛЬСКИ



ВЕРШАКАЗЫ

КОМІН

Комін кемлівы: ён загадзя ведае, як складуцца абставіны і куды павядуць наступствы, і, згодна з гэтым, займае сваё дамінантнае — «каменданцкае» — месца.

Комін — і печ, і нешта акрамя печы; і хоць у той час, калі печы і цёпла, і суха, комін мокне на дажджы і калее на холадзе, ён ніколі не наракае на сваё «акромнае» становішча.

Нібы кумір, комін узвышаецца над кожнаю страхою, над кожнаю хатай, і кожны вараг, перш чым пастукацца ў хату, нібы на нейкі каментар, пазірае на комін.

Комін — камель, які валодае каменнай трываласцю, і акалічнасці пераконваюць яго ў тым, што ўсё міне, а ён застаецца.

ВЯСЛО

Нібы перавясла, вяслом апарываецца постаць і Ясельды, і Віслы, і Свіслачы.

Бясконцае мноства разоў вясло спрабуе ўсяляцца ў падводную святліцу і гэтулькі ж разоў высылаецца адтуль: яно — пасол чаўна, і чуйна слухаецца яго загадаў.

Каб слаўна пмылося чаўну, мусіць быць слаўным вясло: не ломкім, нібы саломе, а трывалым і абавязковым, як дадзенае слова.

У пахмурлівы дзень з-пад вясла выпырскваецца слата, у ясны — выбліскавае вясёлка.

ВІР

Вір ірацыянальны, як Вій.

Таго, хто ў яго трапляе, вір абкручвае па руках і нагах, як вярхоўкай.

Віхура — у паветры, вір — у вадзе, і вядзе ён у падводны палац альбо свіран, дзе жвір усцілае дно і пануе мір.

Вір — вырай: ён уцягвае ў сваю неймаверную свідравіну, у свой бесперастанны віраж усё, што трымаецца паверхні, і толькі пасля праверкі на бездакорлівую пакуру вяртае, што ўзяў, назад.

Нібы верацяно, вір круціцца наўкола сябе, на нерухомым месцы, але гэтае месца — прастора іншага вымярэння.

ЗІМА

Беларуская зима — зямля, усланая небам.

Літоўская зима «жме»: яе дужасць добра адчувае і аўкштайт, і жэмайт.

Руская зима не толькі з'ява прыроды, але і грамадскае мерапрыемства — вялікі агітацыйны «ізм».

Сербская зима непрадказальная, нібы змаў/змеі/.

Польская зима выварае свой, знаны адной ёй, азімут.

Сербалужыцкая зима прадзімаецца скразнякамі.

Палабская зима займае сабою ўсю прастору і ўвесь час, становячыся займеннікам-заменнікам таго, што было калісьці і чаго няма зараз.

Старажытнапруская зема самааддана захоўвае семя — для невядомай вясны, для невядомай сябы.

Старажытнаіндыская зима мае сваёю сядзібаю Гімалаі.

КЛІН

Клін вымаецца з дрэва, як рыбіналін з вады, але калі лін, кінуты ў ваду, зноўку прымаецца ёю, то клін прыняцца дрэвам не можа.

Клін — раскольнік, родны дрэву па плоці і іншародны па духу: ён упарта вышуквае ў дрэве хоць якое-небудзь парушэнне, хоць якую-небудзь трэшчыну, каб, няўхільна ўбіваючыся ў яе і запаўняючы яе сабою, давесці моцнае да распаду, адзінае — да раздвання.

Нібы ключ, клін адмыкае калоду, ці карчаку, ці бярвяно, але зноўку замкнуць іх не здатны; ён пранікае ў самыя запаветныя схованкі, але, сілкам адчыняючы іх, ніколі нічога — нібы здзяйсняецца нейкі, не зразумелы яку заклён — не знаходзіць.

Клін робіцца не з клёну альбо з каліны, а з «калянага» дрэва і, дастасоўваючыся да дрэва, як усклік да гаворкі, як клічнік да выказвання, уяўляе сабой канстанту, дзе тонкае неўпрыкмет пераходзіць у шырокае, а паступовае — у праніклівае.

Воблік у кліна аднастайны, але ўсе «клінічныя» сітуацыі спадзяюцца на клін.

МЯКІНА

Мякіна мяккая, як мука, але калі мука дадатны вынік паслядоўнага і мэтаанакіраванага высвятлення, што застаецца пасля таго, як усё адымецца, то мякіна — менавіта тое, што адымаецца, адмоўны вынік гэтага высвятлення.

Мякіна пакінутая; у мяхі і засекі ссыпаецца зерне, у сцірты складаецца саломе, а мякіна, як смецце, змятаецца ўбок: у ёй корпаюцца куры і яе мкне з сабою імклівы вецер.

На смак мякіна нікая, але ў часіну нішчыміцы, калі жывёліны мэкаюць, бэкаюць, рыкаюць, а гаспадары паныла мікіцяць, чым жывіцца-карміцца, мякіна — намёк, што ўсё будзе добра, што яна дапаможа датрымаць і да хлеба, і да малака.

АПОЛАК

Пасля таго, як бярвяно распілоўваецца на дошкі, што пойдучы на падлогу, на столь, на паліцы, паабалпал бярвяна застаецца па апошняй, па палавіннай дошцы /напалову — дошка, а напалову — не/ — па аполку.

З аднаго боку аполак гладкі, з другога — шурпаты, з аднаго — поле, з другога — пагорак, з аднаго — пляц, з другога — капец, і таму, што ён гэтакі духпастаўны, ён, як апокрыф, і далучаны да кананічнай суполкі, і адлучаны ад яе.

Аполак пераймае ў дрэва яго наросты і ўгібны, і калі дошкі мераюцца па пэўным стандарце, на пэўны капыл, то да аполка з такім капылом не падываеш.

І хай па сваім гатунку, па таўшчыні і па шырыні дошкі, нібы камандзіры ў войску, то палкоўнік, то падпалкоўнік, то капітан, аполак згаджаецца з доляй звычайнага апалачэнца. Але ў плоце наступу і абароны ім латаюцца любыя праломы, і ў любым клопатным пераплёце ён аплот перамогі.

1.

— ... Адна з маіх апошніх роляў у нашым тэатры — Анфіса, бабуля ў «Трох сёстрах» Чэхава. І вось слухай: падчас прэм'еры атрымліваю з Масквы сцэнарый новага фільма па гэтай п'есе. Напісаў папулярны, спрактыкаваны такі сцэнарый Мярэжка. Прасілі азнаёміцца на выпадак магчымай будучай работы. Ну, чытаю. Глядзі сам, што там ужо засталася ад Чэхава, ягоных «Трох сяцёр», увогуле ад таго жыцця, якое ён пісаў, Вольга, старэйшая, што працуе ў гімназіі, тут, у сцэнарыі, цалуецца з гімназісцкамі. Маша закаханая — і не платанічна, не — у Ірыну, ці наадварот. Салены закаханы ў Тузенбаху — ці зноў-такі наадварот. Усё, значыцца, з найсучаснымі гэтымі, рыначнымі вострымі прыправамі. У рэшце рэшт — хай сабе, але пры чым тут Чэхаў? Маўляў, па ягоных матывах. Ну няма ў яго такіх матываў! Яму яны не былі патрэбны, абыходзіўся неяк. Дык чаго ж вы за яго трымаецеся? Рабіце сваё і пакіньце яго ў спакой.

— Не — «па матывах». Калі сваё праваліцца, дык разам з Антонам Паўлавічам — і тады, магчыма, хоць паспачуваюць.

— Я табе раскажвала пра маё апошняе «сучаснае кіно»? Здымалася ў Ялце, памятаеш? Такі кадр: у шырачэзным капелюшы, высунуўшыся ў акно, страляю з ружжа. Я, Стэфанія Станюта...

— У каго?

— Не ведаю, не казалі.

— Хто аўтар, рэжысёр? Якая назва?

— Не пытайся ў мяне. Нават не было часу даведацца. Хуткасьць. Дынаміка. Камерцыйя.

— А стрэліла твае ружжо?

— Так, два разы.

— Пацэліла?

— Пацэліла. Пацэліла, хоць і не бачыла. Пабачыла ўжо ў касе; шкада, што толькі эпізод. /Смяецца./ Я разумю, разумю — сучаснае кіно не толькі такое, гэта, можа, і сапраўды адно эпізоды ў ім. Але ж, але ж... Як усё змяняецца на свеце! Хіба ж магла я калі думаць, што буду іграць тое, што іграю зараз? А кіно, такія вось кадры — цікава, калі б іх пабачыў тата... І што дзіўна: чым далей ад пачатку жыцця, ад дзяцінства — тым

Цалкам кніга друкуецца ў часопісе «Полымя».

бліжэй, бліжэй такі во «кадр» адтуль — старая фотакартка некалі была: я, малеча, і тата, нейкі вайсковец, ягоны прыяцель — грудзі наперад выпнуты, вусы — і іншыя яго сябры, я нават прозвішчы іх памятаю — і муляж сабакі з намі, столік на бярозавых ножках. Так мы стаім, у тым часе, у нейкім «атэлье». І, значыцца, хтосьці, накрывшыся чорным сукном за трыногай апарата, кажа нам: «Спакойна. Здымаю. Глядзіце сюды!» І вось глядзім дагэтуль. Не, гэта ўсё, жыццё ўвогуле — як сон...

...Можа, гэта і сапраўды сон.

мосце: светлаваласую, у чорнай аксамітнай сукенцы, з блішчатымі каралямі, завушніцамі і з веерам у руцэ, калі яна, Дыяна, з жаночай уладарнасцю трыумфуе сваю перамогу над Тэадора — Барысам Кудраўцавым, з кім яны іграюць тут, перад адпачываючымі, сцэны з «Сабакі на сене» Лопэ дэ Вегі.

... І як тая самая жанчына, але ўжо іншая, праз шмат, шмат гадоў на сваёй звычайнай вялікай сцэне шчымымі камяне ў горы Купалавай Марылі з «Раскіданага гнязда», калі гукаць горкія словы Сымона — Генадзя Гарбука:

нага і нават хатняга, і яго ўзнікненне заўсёды падказвае табе, што там, на сцэне, у тым, цяперашнім жыцці ў маці ўсё ідзе як след. І наадварот, калі ты гэта бачыш з крэслаў у зале, прыходзіць пачуццё, што й па-за сцэнай усё ідзе як мае быць.

Так. І думаючы пра гэта, спрабуючы гэта неяк выявіць у спалучэннях слоў і фраз, у пісаніне, міжволі пытаешся ў сябе: а хіба не менавіта гэтае пачуццё і адчуванне яшчэ з малых гадоў і лучыла для цябе, толькі падсвядома, у адно, непадзельнае ўсё тое, што пачынаецца словамі дом і тэатр — тэатр і дом?.. Ну, дык тады ўжо і шырэй, калі не

Аляксандр СТАНЮТА

ТРАФЕЙНАЕ КІНО

Старонкі з кнігі «Стэфанія»

Сон, у якім ты — не тое што не малы, а і даўным-даўно не малады — ляжыш на ложку, не хворы і не стомлены, адно супакоены пасля раптоўна адышоўшай трывогі і цяжкага пачуцця безвыходнасці, — ляжыш і нібыта бачыш, хоць бачыць не можаш, як маці, стоячы побач, у галавах, кладзе, супакойваючы цябе, сваю руку — і не на галаву табе, а толькі блізка да яе, на падушку, і рухі ейнай рукі гучаць як голас, словы, інтанацыя — і нават лепш за іх, — і ты ўсё разумеш.

Сон? А гэта наступнае — таксама сон ці ўжо ява? Не так проста дакладна адказаць — і, папраўдзе, не так ужо і хочацца гэта ведаць. Хочацца толькі глядзець і слухаць тое, што нібы без усялякай сувязі паміж сабой выплывае з туману дзён і гадоў — даўно бачанае і чутае, але і нейкае новае зараз для цябе.

Напрыклад, тое, як падчас першага пасляваеннага адпачынку з маці ў санаторыі, у Друскеніках, зазірнуўшы ў цесны зальчык санаторнага клуба, пазнаўшы, усё ж не пазнаеш яе на маленькім няўклудным па-

Гавораць: «Ноч, — хоць дзень на свеце, і ты з усімі «Ноч!» — крычы.

Крычаць: «Галей!» — ідзі галейці.

Крычаць: «Маўчы!» — і ты маўчы.

... І тое, як яшчэ праз нейкі час яна выходзіць да краю сцэны са складзенымі перад сабой у малітвае рукамі, яна — маці Аўдзья — Генадзя Аўсянікава ў «Страсцях па Аўдзею» Бутрамеева, і ў голасе яе, які ўсё ж з гадамі крыху мяняецца, ты чуеш і тое ж самае, здаўна знаёмае, нязменнае, што пазнаеш і з тысячы нават падобных галасоў як наявае, так і ў сне, — а падобных на свеце няма.

Калі гэта адбываецца?

Калі гэта было?

Не так ужо і важна. Важна, калі яна на сцэне, можна нават і не глядзець усяго ад пачатку да канца, а толькі чуць яе голас, седзячы, да прыкладу, у паўзроку фэе Малой Купалаўскай сцэны, або ў яе грыміравальным пакоі, дзе спектакль чуваць з дынаміка. І адчуванне будзе кожны раз адно і тое ж. Гэта адчуванне нечага спакой-

збяцця гучных выказаў: мастацтва і жыццё — жыццё і мастацтва.

А чаму не, уласна кажучы? Чаму не, калі вось жа яны ўвачавідкі разам перад табою — мастацтва і жыццё, дом і творчасць, тэатр і сям'я. Бо ўвайшоўшы ў драўляны дом з музейнымі пакоямі Змітрака Бядулі, у якім некалі знаходзіў прытулак і Максім Багдановіч і які мы зараз у прастай гаворцы завём знаёмым цёплым словам «хатка», — калі прыйшоўшы сюды на вечарыну і распранаючыся каля скрыні з дабрачыннымі, так імкліва губляючымі свой кошт грашыма, ты бачыш праз адчыненыя дзверы знаёмых студэнтаў у невялічкім зальчыку і чуеш адтуль імгненна пазнавальны, як з фэе ці з-за куліс, голас. А ў перапынку бачыш, як яе, сённяшняно гасцю «хаткі», абступілі, схваўшы ад цябе, людзі.

Ты ведаеш, што яна там гартае перад імі свой старэнькі, аж з 20-х гадоў, альбомчык, паказваючы, што пісалі там ей калісьці Якуб Колас, Змітрок Бядуля, што малываў Міхась Філіповіч... Ты ведаеш, што гаворыцца за-

КУПІНА

Купіна выпукваецца з балота, нібы купал патанулай бажніцы.

Сярод аднастайнай застоўнай і тупіковай масы, у якой купаецца купіна, яна акупунктурная кропка якасці, і калі на яе наступаюць, калі на яе націскаюць, гэта адчувае і на гэта адгукаецца ўвесь асяродак.

Купіна скупая: яна не дазваляе, каб тая унікальнасць, якую яна назапашвала і накоплівала, размылася і танула ў ніякай стыхіі.

Купіну акупаюць пукі сітніку, пукі асакі. Купіне адрасуюцца шматлікія кепкі і кпіны, але тым не менш усё, што мае сабе цану, пнецца на адзінае месца, дзе спаўна акупаецца іхняе колішняе паніжэнне, — на купіну.

БУДЗЕНЬ І СВЯТА

Будзень будзіць людзей, нагадваючы ім пра тое, што пачынаецца дзень і што нікуды не дзенешся ад клопатаў і работы; свята чакае, калі чалавек сам абудзіцца, і калі ён абуджаецца, ветліва вітае яго.

Будзень — удзельнік, свята — сведка, будзень — маладзік, свята — ветах, будзень — дзейнік, свята — выказнік, будзень абяцае: усё, што трэба, збудзецца, свята вясцкуе: усё, што трэба, збылося.

Будзень — падзея, свята — з'ява, будзень — аглядзіны, свята — сватанне, будзень распачынае, свята вячае, будзень — жаніх, свята — нявеста, будзень — «будзень», свята — вяселле.

Будзень — зіма, свята — вясна, будзень — студзень, свята — май, будзень дбае, свята мае, будзень — яда,

святая — «яства», будзень рупіцца ў пыле і брудзе, свята аздоблена ў саеты.

Будзень ідзе, свята стаіць, будзень дзеліць, свята яднае, будзень бачыць гадзіны, свята — вечнасць, будзень судзіць, свята апраўдвае, на будзень дзівацца людзі, на свята — свет.

САНИ

Прытуліўшыся да сцяны вазоўні, сані спяць і вясною, і летам, і восенню і сняць тую пару, калі ўсё наваколле засцепаецца снегам, калі настае «санчас». Тады ім адчыняюцца дзверы ў шырокі свет, тады яны маюць пашану, тады аднаўляецца іхняе існаванне, тады яны вяртаюцца ў свой «санавіты» стан і пішучь на белай аснове свае няўрымслівыя высновы.

З узнёсла выгнутымі насамі сані нясуцца ў белы абсяг, і хто ведае, ці іх за сабой цягнуць коні, ці яны самі прыспешваюць іх.

Сані наскія, ім знаёмыя ўсе мясціны: і дзе ў лесе стаіць дрыўняк, і дзе на балоце — сена.

Нагружаныя, сані насілу, сантыметр за сантыметрам, сунуцца ў двор, і нішто астатняе ў гэты час іх не займае, але вольныя — імклава і лёгка ўлятаюць у санет і санату.

ЛІШТВА

У хаты — акно, у акна — ліштва: лішак, што надае хаце свой адмысловы кшталт, сваё непаўторнае аблічча.

Ліштва — клішэ, у якім узоры лістоты і кветак злітаваны з чалавечым векам, і таму калі з лётам і бегам дзён лістота і кветкі ўсё больш ставяцца леташнімі і колішнімі, то ліштва — усё больш векавечнай.

Ліштву шануюць і ў Літве, і ў Падляшшы, і на Палессі, і калі ліхія часы пазбаўляюць /лішчэюць/ хату ліштвы, вытаўмачваючы гэта тым, што ліштва толькі /лішчэ/ штучная і безгустоўная аздоба, то хата як бы перамяшчаецца са свайго лета ў восень, а то і ў зіму.

Ліштва не стандарт, а штандар, ушляяваны ў самую літару рэчаіснасці: яна вабіць вока і лашчыць думку.

КІЙ

Як рука працяг цела, гэтак і кій працяг рукі. Ён адзін з тых трох «кітоў», на якія абапіраецца чалавек, калі настае вечар яго жыцця.

Кій — кіраўнік, і які б ён ні быў па сваёй «кіякавасці» — цяжкі ці лёгкі, стрункі ці камлюкаваты, ён ідзе наперадзе і паказвае вандроўніку кірунак, як і кудую яму ісці — ці ў абход, ці напрасткі.

Дакладны, нібы «кібер», кій ідзе, ківаючыся, і гэтым самым адлегласць, якая праходзіцца кіем, становіцца ўлічанай: адзінка гэтага ўліку — адзін кій.

Калі кій сустракаецца з упартаю і нерухомаю перашкодай, ён яе абыходзіць, калі з упартаю і жывою — замахваецца ці кідаецца на яе.

Але адхінуўшыся ад крыніцы сваёй рухомасці, сваёй кінетычнасці, кій апынаецца пакінутым, і тады сабакі і гусакі могуць нарэшце падзекавацца з яго, могуць нарэшце сквітацца з ім.

Як бы павольна кій ні кльпаў, ён усё роўна некалі давядзе — калі не ў скіт, то на кірмаш, калі не да Кіева, то да Кішынёва.

ГОСЦЬ

Рускі *госьць* вядзе з сабой «Ost» і, калі прыводзіць, кажа, што ён тут не госьць, а гаспадар.

Украінскі *госьць* апавядае прыгоды-гісторыі — то па-блазенску дасціпныя, то па-магістарску грунтоўныя.

Нямецкі *Gast* кіруецца напрасткі — праз гаць і пагост.

Польскі *gość* востры, як вошці, але калі ён, запрошаны за стол, есць і п'е — ён ягасосць.

Беларускі *госць* ідзе дарогай — гасцінцам і нясе з сабой падарунак — гасцінец.

НАРА

У кожнай нары свае жыхары: мышы, краты, барсукі, і, у залежнасці ад таго, хто яны, гэтыя жыхары, кожная нара мае свой асаблівы нораў і свой асаблівы гонар.

Нара вынырвае з долу і па непрыкметных сцежках разбягаецца па паверхні, каб потым, узабагаціўшыся наробкамі, нарыхтоўкамі, назіраннем, зноўку нырнуць у дол.

Няма такога асяродку, які б не меў патрэбы ў нары, і нара нараджаецца як унутраны орган гэтага асяродку: яна ўсё хоча бачыць, ведаць і чуць, але не хоча, каб чулі, бачылі, ведалі яе.

Ці на дварэ бушуе бура, ці свеціць сонца, у нары адна і тая ж пара, у нары панура і ціха.

Хто ігнаруе нару, хто не бярэ яе пад увагу, незнарок нарываецца на страту і паражэнне, але хто разумее, што кожная з'ява, апроч відавочнай паверхні, мае невідачную глыбіню, атрымлівае ад нары параду.



Аляксандр Станжута з маці Стэфаніяй Міхайлаўнай.

раз ёю, бо чуў ужо гэта дома — але ведаеш і тое, што кожны раз, і зараз таксама, яна прыгадае штосьці інакш, убачыць з влізнае далечыні нешта новае.

І таму таксама набліжаешся да людзей, што абступілі яе, — як яшчэ адзін з іх ліку.

2.

— Ты нека прыгадала старое кіно — спярша няное, у дзяцінстве...

— З таперам у зале.

— Заўтра па тэлебачанні будзе «Багдадскі злодзей» — з таім «ганарыстыкам, уладарным і каварным» Конрадам Вейдтам.

— З маім?

— З таім любімым. Хто гэта казаў: «Вытачаны профіль, гіпнатычны позірк халодных шэрых вачэй?»

— Стальных!.. «Індыйская грабніца», — я глядзела.

— Так, і «Багдадскі злодзей» Аляксандра Корды. Каларовы — усё так ярка і страката: базар, чалмы, халаты, дыван-самалёт сярод белых воблакаў, чароўнае хрусталавае «вока», праз якое бачна ўсё, што пажадаеш,

на любой адлегласці. А «Індыйскую грабніцу» я некалі таксама глядзела. Быў такі запалы час: раніцаю мы часта ішлі не ў школу, а на трафейнае кіно.

— А нас, бацькоў, за гэтае ваша кіно — да завуча ў школу.

— Цёмна яшчэ, пушта на вуліцах, усюды драўляныя агароджы, ужо нешта будуюць на месцах развалін, пахне свежым снегам, а мы ідзем на першы ранішні сеанс. «Гэты фільм узяты ў якасці трафея пры перамозе над фашысцкай Германіяй», — з такога цитра пачыналіся тыя карціны. Была нямецкая «Хто вінаваты?» — «прыгожа» гэтак разбітае каханне артысткі ваў'етэ. «Тарзан», зразумела ж, з Джонай Вайсмюлерам, семнаццаць серый, пэўна. Разам з імі, раней ці пазней, ішлі англійскія — напрыклад, «Джунглі» — ужо Золтана Корды, па Кіплінгу; потым «Казляня за два грошы»... Ішлі і амерыканскія — усё захапляліся: Дзіна Дурбін!

— Вось дзе характо было. Як спявала, танцавала! Я запомніла.

— Яшчэ «Гандляры смерцю» — ці «жыццём»? «Ва ўладзе долара», «Восьмы раунд» і «Пазнаёмца з Джонам Доу». Але

галоўным сярод усяго гэтага — праўда, пазней — стаў «Лес салдата ў Амерыцы». Джэймс Кегні ў ролі гангстэра Эдзі Бартлета. Там яшчэ была песня з выдатнай мелодыяй. «Засынай, засні, мой слаўны бабі, адлятай, журботы след...».

— Нешта прыгадваецца — але не глядзела.

— І, ведаеш, яшчэ да гэтай пары засталася адчуванне, што той фільм — менавіта кінора і ёсць, само яно, як нейкі асаблівы свет, жыццё, са сваёй непаўторнай атмасферай. А ў перадачы «Голасу Амерыкі» я аднойчы пачуў, што ў Нью-Йорку памёр Джэймс Кегні, які праславіўся ў ролях гангстэраў, а пражыў шэсцьдзесят год са сваёй адзінай, неразлучнай жонкай. Сказалі, што ў нас яго добра ведалі па гэтай любімай тагачаснай падлеткай карціне і што ў час пахавання ліў дождж, артыста праводзілі ў апошні шлях толькі некалькі чалавек, і сярод іх ішоў Міхаіл Барышнікаў, вядомы танцоўшчык, што пераехаў у Амерыку і добра памятаў старога Кегні па фільмах свайго юнацтва... — я быццам убачыў усё гэта сваімі вачамі.

— А мы з табою калісьці таксама глядзелі нешта трафейнае. Ці не «Марыю Сцюарт», з гісторыі Англіі...

— «Дарога на эшафот» называлася. Вайна Чырвонай і Белай ружаў. Памятаю вельмі добра: чорна-белая стужка, старая, экран рабаціць. Грозная нейкая музыка. Бляск гіней і кінжалаў, некага топяць у бочцы з віном; здымаюць марлю з твару хворага прыгажуня лорда Ботвела — ён увесь пабіты воспай; узрываюць бочкі з порохам на караблях, і нарэшце — чорны эшафот, на які ўзводзяць каралева... Калі вярнуліся дадому, цёмным вечарам, трэба было рабіць урокі, а ціхая музыка з рэпрадуктара, па якім я ўчора слухаў тваё чытанне Купалавай «Магілы льва», чулася адно суровай, змрочнай музыкай з таго фільма, урокі ніяк не даваліся.

— Так, жудасна... А хадзілі мы тады ў маленькі кінатэатр, я купляла білеты, амаль нікога, апроч нас; падымаліся на другі паверх. Мы з табою там і «Трансвааль» глядзелі, таксама пра вайну, толькі ўжо англа-бурскую, у мінулым стагоддзі, на поўдні Афрыкі, — быццам нам сваёй, тады яшчэ надаўняй, не ставала. Божа, усюды і заўсёды адно: вайна, вайна... Як заўсёды той кінатэатр — «Радзіма»?

— Не, гэта «Беларусь» была; цесная, затое недалёка ад нас, каля хлебазавода.

— Так-так, і пахла свежым цёплым хлебам на той вуліцы, калі мы выходзілі пасля сеанса. Вось дзіўна. Як тады жылі? Ды як выпадала. Здавалася б, якое там яшчэ кіно пасля вайны? Хлеб, грошы трэба было здабываць, нека сагрэцца, апрануцца. А мы з табой часта ў кіно хадзілі. І хіба ж толькі мы? Так, усе мы, людзі... трохі ненармальныя, канешне, — і да шчасця... А кіно «Радзіма» — там у маленькую залу таксама падымаліся на другі паверх — дзе ж яно было?

... А «Радзіма» была на вузкай вуліцы, насупраць будынка радыёкамітэта, дзе на балконе, ярка асветленым сонцам, маці стаяла з акцэрамі ў перапынку паміж рэпетыцыямі ці запісамі на плёнку, — і ўсе яны махалі мне рукамі, таму што яна заўважыла мяне ў школьнай калоне, якая марудна, з доўгім тапаннем на месцы, уцягвалася ў кінатэатр на прагляд «Падзення Берліна».

Усё было цудоўна — і смех маці на балконе, і кіно наперадзе, і ранец з падручнікамі на шэсць чалавек за плячыма, і нават чарніліца ў мяшэчку, заціснутая ў руцэ. Але сядзець даўлося на спінцы крэсла, каб што-небудзь пабачыць, і ранец спустошылі пасеўшы ззаду. Гэта стала зразумелым па страшэннай яго лёгкасці на плячах, калі выходзілі, пад вялікай карцінай Левітана «Ля віру» над лесвіцай, а на балконе радыёкамітэта насупраць ужо нікогане было, і сонца больш не свяціла — заставалася толькі чарніліца ў мяшэчку і спэзная ганьба разая.

«Падзенне Берліна» не ўспаміналася ніколі. Затое ў той самы «Радзіма» пазней, ужо студэнтам, пашчасціла пабачыць зусім іншае кіно — ніколі і не думалася раней, што яно можа быць такім. Бо ўсё, што адбывалася на экране, адбывалася менавіта ў жыцці, якое ты нейкім чынам бачыў зблізу, быццам знаходзіўся ў ім, застаючыся сам непрыкметным для яго.

Гэта быў «Рым — адкрыты горад» Раберта Раселіні, пачынальніка слаўтага італьянскага «нэарэалізму», — і гнятлівае, гразкае пачуццё страху валодала табою, калі ты глядзеш, як фашысты палявалі на людзей, як адзін

(Працяг на стар. 10-11)

ЛАЎРЭАТЫ...

Лаўрэатаў без перамог не бывае. А асалода перамогі не толькі ў прыемных адчуваннях, сардэчных віншаваннях, прэміях. Яна загартоўвае пачуццё ўласнай годнасці, павялічвае адданасць сваёй прафесіі і наогул, напаўняе жыццё пэўным сэнсам. Музычныя конкурсы выканаўцаў — гэта «нараджэнне» дыямантаў. Беларуская зямля ўрадлівая на таленты, але не будзем думаць, што адшукаць талент-дыямант проста. Яшчэ цяжэй майстэрства аграншчыка, які ператварае самародак у сапраўдны шэдэўр, удасканальваючы ззянне граняў талента...

Рэспубліканскі музычны ліцэй пры Акадэміі музыкі апошнім часам рэгулярна «гучыць» на старонках друку. Ды толькі ў агульным «гучанні» не заўсёды праслухоўваюцца ўсе новыя «галасы». Вось сярэд іх — Андрэй Кавалінскі, чыё прозвішча раз-пораз з'яўляецца на канцэртных афішах. Назва ягонага інструмента — труба — сустракаецца ў філарманічнай дзейнасці вельмі рэдка. Але нават меламамы, я ўпэўнены, мала што ведаюць пра гэтага таленавітага падлетка, ды і наогул — пра выканальніцтва на медных духавых інструментах у Беларусі.

Між тым, ва ўсе часы на Беларусі ў аркестрах працавалі таленавітыя выканаўцы-духавікі, працуючы і цяпер. У дыялектычным сэнсе дасягненні Андрэя Кавалінскага можна трактаваць як вынік агульнага развіцця беларускай выканальніцкай школы на медных духавых інструментах і ацэньваць іх можна з пазіцыі гісторыі развіцця беларускага выканальніцтва на гэтых інструментах. Здаецца, адбываюцца, нарэшце, уваходзіны нашых духавікоў у канцэртна-сольную практыку /пакуль што ігры на трубе/. Аднак прадурзата сфарміраваныя адносіны да медных духавых у нашай краіне, ды і яшчэ наша

агульная беднасць, беднасць культуры спляжылі цэлы пласт найцікавейшай музыкі, якую вельмі рэдка чуюць беларускія слухачы. Канцэрты, санаты для медных духавых вялікіх кампазітараў — Гайдна, Моцарта, Бетховена, Хіндеміта, Штрауса, — большасць з іх так і застаецца малавядомымі нашым суайчыннікам. Пачуўшы сее-тое ў выкананні А.Кавалінскага, я задумаўся менавіта пра гэта і адчуў чамусьці нейкі страх за творчую будучыню таленавітага хлопца...

15-гадоваму Андрэю ўжо выступілі на трох сур'езных конкурсах выканаўцаў-трубачоў і кожны раз атрымліваў 1-ю прэмію: на Рэспубліканскім конкурсе ў Віцебску; на Усесаюзным конкурсе Юнацкіх асамблей мастацтваў /Масква/, дзе, акрамя 1-й прэміі, яму была прысуджана стыпендыя знакамітага трубача прафесара Цімафея Дакшыцэра; нарэшце, ён стаў першым у гісторыі беларускага выканальніцтва на медных духавых лаўрэатам МІЖНАРОДНАГА конкурсу трубачоў /1992 г., Масква/. І таксама «чыстая перамога»: 1-е месца і дарагі падарунак — труба. Акрамя ўсяго, Андрэй — стыпендыят міжнароднага фонду

«Новыя імёны» /прэзідэнт — А.Карпаў/. Адрэа пасля конкурсу я павіншаваў Андрэя і ягонага прафесара Мікалая Волкава. Пазваніў у Маскву. Вось што мне сказаў старшыня конкурсу прафесар Маскоўскай кансерваторыі доктар мастацтвазнаўства Ю.Вусаў:

— Андрэй Кавалінскі, несумненна, вельмі таленавіты музыкант. З 26-ці ўдзельнікаў конкурсу ён адзіны, каму апаздзіравала зала падчас выканання праграмы. У членаў журы не магло ўзнікнуць аніякіх сумненняў: ён быў лепшы! А яму ж толькі 15 гадоў. Для сталай ігры на трубе — гэта малы ўзрост. Адчуваецца, што з ім працуе вопытны педагог. Тэхніка ігры на трубе — рэч складаная сама па сабе, а ў праграме былі яшчэ творы, якія вымагаюць тонкасцяў трактоўкі, стылю — адной бліскаччай тэхнікі без інтэлекту, інтуіцыі тут не хопіць. Па ўсім відаць, што хлопчук мае светлую галаву. Малайчына! Трэба падтрымліваць і берагчы такіх людзей. Вось мы свайго Сярожу Накаракава, здаецца, страцілі /пакінуў Расію/...

Нядобрым «халадком» паваяла ад гэткага наказу, хаця Андрэй сур'езна запэўніў мяне, што ён з'яджаць нікуды не збіраецца: трэба шмат часу навучыцца, ён вельмі хоча займацца ў свайго прафесара. Пасля конкурсу склаўся план канцэртаў на будучыню, атрыманы цікавыя запрашэнні... Але ж мы маем сумны вопыт.

Заўважу, што практыка правядзення маштабных конкурсаў сярэд духавікоў вывіла нямала таленавітых выканаўцаў на Беларусі. За апошнія дзесяцігоддзе колькасць лаўрэатаў міжрэспубліканскіх і ўсесаюзных /па-цяперашняму міжнародных/ музычных спаборніцтваў значна павялічылася. Ніводны такі конкурс не прайшоў без перамог беларускіх удзельнікаў. Рэспубліка займала свае кадры, на конкурснай аснове пачалі запаўняцца месцы ў аркестрах, якія раней звычайна «належалі» навучэнцам Маскоўскай ці Ленінградскай кансерваторыі. Сярод нашых музыкантаў — лаўрэаты конкурсаў А.Акімаў, В.Каўрэцкі, І.Цыцоха,

У.Давыдоўскі, Ю.Разінкоў і іншыя. Я добра ведаю іхныя праблемы і разумю, колькі яны аддалі і што цяпер маюць ад сваёй фанатычнай адданасці прафесіі, Музыцы.

Так, яны ні з чым не лічыліся, пакуль жыццё не прыціснула так, што сем'і апынуліся на грані развалу. Займацца на інструменце, г.зн. займацца сваёй справай, духавіку трэба ў дзень не менш як 2-3 гадзіны — калі гэта рабіць? Жыццё ж некаторых музыкантаў — як панцуг здзекаў лёсу! «ЛіМ» пісаў ужо аб гэтым, але НІЧОГА не змянілася! Той самы В.Каўрэцкі, канцэртмайстар Дзяржаўнага акадэмічнага аркестра /першы трамбон/, лаўрэат Усесаюзнага конкурсу, як ездзіў штодзённа ў Івянец — з Івянца, такі ездзіць... Яшчэ знайшоў час арганізаваць Квартэт трамбонаў, удзельнічаў у Брас-квінтэце, паступіў у асістэнтуру-стажыроўку! І што? Нехта падумае: робіць кар'еру. Выбачайце... Нават думаць гэтак ніякавата. Тым больш, што, здаўшы выпускныя экзамены /застаецца толькі абараніць рэферат/, В.Каўрэцкі «аўтаматычна» выключаецца з асістэнтуры: супалі тэрміны часовага кантракту ў Польшчы ды абароны рэферата. Перанесці абарону аказалася немагчымым...

А першы трубач ДАВТА Ю.Разінкоў? Пасля пяцігадовых пакат у Мінску так і не ўладкаваўся хаця б у інтэрнаце: «узважаецца» ўсё, акрамя таго, што гэта лепшы трубач, вельмі патрэбны опернаму тэатру... Ён цяпер таксама ў Польшчы: там яму і жытло знайшлі, і трубу новую купілі, і дапамагаюць, як могуць, — проста за тое, што ён музыкант вышэйшай кваліфікацыі! Неўзабаве вернецца ў Мінск — што яго чакае?

Вядома, шкада, калі гніе пад дажджом кінутая апаратура або трактар «Беларусь»... Але ж хоць «прапішучы» нядбайнага гаспадара! А чаму ж няма адказных, калі гібеюць людзі, прафесіяналы, культура??? Ці ж гэта не яшчэ большая «безгаспадарчасць»?

Вось і з А.Кавалінскім: стыпендыя «ад Дакшыцэра», другая — ад Карпава /ягонага фонду/, труба з Пецярбурга... Наогул, як сказаў прафесар М.Волкаў, Андрэй больш

ТРАФЕЙНАЕ КІНО

(Пачатак на стар. 8-9)

чалавек прымушаў кагосьці забіваць другога — пажылога, нямоглага, які пакорна чакаў смерці, седзячы на крэсле, спіною да забойцы, на нейкім пустыры, — забойца, злучычы на ўсіх і на ахвяру, падбягаў і сам страляў ей з пісталета ў патыліцу.

Гэта было тое, што ўжо засталася перад вачыма назаўсёды.

Пасля таго я, мусіць, і пачаў усур'ез думаць пра ўсё, што адбывалася ці магло адбывацца падчас вайны і ў нас у горадзе, калі маці была далека, — думаць і сее-тое разумець.

3.

— Не-не, мы ў гэтай краіне, у яе гісторыі пражываем не адно жыццё, а некалькі — я ўжо не раз так думала і казалася. Як сабе хочаш, толькі не адно, і ўжо зусім дакладна — не толькі сваё.

— Не заўсёды гэта шчасце, часта лепей адно, але сваё жыццё пражыць.

Многія б дарага за гэта далі. Каб не жыць, не пакутаваць яшчэ і ў турмах, лагерах ці на вайне...

... А нядаўна стала я хроснай маці нашага маладога акцёра... Ну, ты ведаеш. Ён хрысціўся ў трыццаць тры гады. Думаў і раней, але бацькі ў яго камуністы, відаць, перажывалі, і ён доўга не хацеў іх засмучаць... А вось цябе хрысцілі без мяне. Бачыш, як склалася. Таксама дзіўна: снежань сорок першага, мы з тэатрам ужо паўгода ў Сібіры, вы тут, у Мінску, акупацыя... І ацалелі ўсе. А мой тата са сваёй сям'ёй — як іх хата выстаяла насупраць Дома ўрада, зараз якраз пасярэдзіне плошчы Незалежнасці? У гэты ж дом нашы самалёты, кажучы, стараліся пацэліць бомбамі ў кожны свой налет. І вы там былі недзе недалёка, за Заходнім мостам. Маглі б і на вас...

— Маглі б, а чаму не? Казалі, Грызадубава, знаная лётчыца, геранія, яе звяно ці эскадрылля бамбілі Дом урада аднойчы на святая 8-га сакавіка, — бомбы ляглі паблізу, у жылы квартал: вуліца Берсана, Трубы завулак... Пэўна, лічылася — такой бяды. Мы ж тады былі хто? Не «нашы», бо жылі пад немцамі. Колькі гадоў у пашпарты дарослых пра гэта сведчыў спецыяльны штамп, чырвоны. Маглі і высяляць з кватэр, калі б была патрэба. Мы, дзеці, у школьных біяграфіях, уступаючы ў піанеры, утойвалі, што былі ў акупацыі, — нам так раілі. А ў Тамары нашай у першы месяц пасля вызва-

лення «наш» капітан гадзіннік зняў з рукі на вуліцы, памяць пра маці, што памерла ў вайну сваёю смерцю.

— Во як перакруцілася ўсё. Жыццё і лёс...

У Шэкспіра недзе так: жыццё — аповесць, у якой шмат гулы і шаленства, але якой бракуе сэнсу, нібы яе пераказаў вар'ят... Неверагодна, колькі несумяшчальнага для чалавека можа адбывацца ў адных і тых жа месцах, дзе ён жыве ў розны час. Ізноў жа, быццам не адно жыццё жывём, а некалькі. Ты кажаш — Дом урада, гарадскі наш, мінскі цэнтр. А я прыгадваю: зіма сорок чацвёртага на сорок пяты. Тэатр наш ізноў дома. І я вяжу цябе ўвечары на санках адзінай тады вуліцаю з ліхтарамі — праз увесь пабіты, у руінах, цэнтр — і я шчаслівая! Іду міма «чырволага» касцёла. Праз год, здаецца, тут на процілеглым баку галоўнай вуліцы, побач з ці не адзінымі тады ў горадзе гастронамам і кніжнай крамай адчыніцца тытуневая крамка — бадай, самае шыкоўнае месцаўка тагачаснага цэнтра. Утульнае святло, маленькі сталец пад аксамітным абрусам, канапка і папяросы ў прыгожых зялёных каробках «Герцагавіна Флор» — потым іх называлі «папяросамі Сталіна». А я тады яшчэ трохі курыла, па інерцыі з вайны, толькі больш танняя — ну, «Беламор», напрыклад...

Над кніжнай крамай там, з драўлянага балкочыка знаёмых, разам з цудоўнай сям'ёй Чалікавых — памятаеш іх? — мы глядзелі першамайскія пасляваенныя парады. Быццам бы з лужы ў тэатры. Так усе радаваліся міру і жыццю, што пра вайну амаль не ўспаміналі. А толькі ўсяго гады са тры таму наўсцяж усёй гэтай галоўнай вуліцы ляжалі нашы забітыя палонныя — вы мне расказвалі, калі я прыехала.

— Той зімою сорок другога немцы іх усю ноч гналі з Таварнай станцыі некуды праз горад, і ўсю ноч чулася страляніна. А жанчыны з нашага дома раніцай, калі скончылася каменданцкая гадзіна, дайшлі галоўнай вуліцы да сквера ля цяперашняга тэатра Купалы — і ўсюды ўздоўж тратуараў ляжалі забітыя — ніцма, бо спярша, напэўна, падалі на калені і ўперад ад знямогі, — такія схуднелыя былі. І ўсюды была відаць кроў, змерзлая на вытаптаным снезе. Жанчыны нашы запомнілі гэта — і двух мужчын у форме нямецкіх афіцэраў. Тыя ішлі наперадзе, пільна ўглядаючыся ў забітых, быццам вышукваючы некага. Па напружаных тварах было прыкметна, што яны неравуюцца. Прагна курылі, аглядаліся, заўважылі, што звартаюць на сябе ўвагу. І тады нашы жанчыны павярнулі і пайшлі назад... Вось расказалі мне, даўно

— а да гэтай пары стаіць перад вачыма. Хто былі тыя двое? Каго шукалі? Ужо ніколі не дазнаешся. Таямніца, загадкавае, як жыццё наогул.

— ... А потым ужо бачыла я праспект, які забудоўваўся ў цэнтры новымі гмахамі:

— Увесь пасляваенны цэнтр Мінска будавалі, танцуючы як ад печы — ад раскошнай будыніны КДБ з калонамі, — хто бачыць упершыню, дык думае: тэатр, — шыльды ж няма і не было ніколі, як і ў Маскве, дарэчы. Будавалі палонныя, толькі немцы ўжо. Ахоўвалі гмах салдаты ў доўгіх белых кажухах; віноўкі са штыкамі. Ахоўвалі гаспадары, другога пасля Берыі Лаўрэнція — Цанаву.

— Што было на гэтым месцы да вайны? Я спрабавала ўспомніць — не магу.

— А гэта ўжо зусім іншая справа, больш людская. Цікава, што амаль ніхто ўжо не ведае. А я ведаю. Тут было самае неабходнае ўсім людзям у горадзе — ГУМ. І ў ім працавала мая цётка Надзея Іванаўна.

4.

— Я неаднойчы чула — ад масквічоў, напрыклад, — што ў нас, беларускіх акцёраў, прыкмета такая, ведаеш ... назробленасць, натуральнасць ці што, неспасрэднасць, «наіўнасць» у добрым сэнсе...

— І шчырасць, а ўсё гэта разам — арганічнае, «выміраючая» якасць.

— Гэта сваё, нацыянальнае ў нашым тэатральным мастацтве доўгі час можна было разгледзець толькі ў саміх акцёрах і зрэдку — некаторых спектаклях. Усё астатняе было уніфікавана. Над усім навісла ідэалогія — як і ўсюды, вядома. І нас саміх прымушалі нішчыць уласную адметнасць. Асабліва ў трыццатыя, я помню. Божа, гэта ж было нейкае вар'яцтва! У тэатры пачалі выпускаць розныя «стэнгазеты». Па загадах з Масквы шукалі «мясцовых нацыяналістаў». Вось наша Ірына Фларыянаўна Ждановіч — колькі славы тэатру прынесла, а яе ж за прыдуманы некім антысэмітызм і да «товарищеского» суда прыцягвалі, і патрабавалі публічна выракацца роднага бацькі Фларыяна Паўлавіча, арыштаванага як «нацдэма» і сасланага некуды ў лагер, — ён там і загінуў, а ён жа з ліку тых, хто ў літаральным сэнсе ствараў, пачынаў беларускі тэатр. Ды што там...

І глядзі, якая добрая глеба была для ўсіх гэтых рэспрэйі, насілля, здзекаў — менавіта наш характар. Падатлівы, мяккі, цяпляніны.

Вазьмі мяне. Што, я сябе не ведаю? Ніколі не магла не тое каб сёрда, рэзка патрабаваць чагосьці, хай сабе і зусім справядліва, — але проста пастаяць за сябе, нечама

ўспрацівіцца адкрыта і рашуча, не пагадзіцца, пратэставаць. А я ж актрыса: мы залежым — ад рэжысёраў, рэпертуару, дырэкцыі — ад усяго! Есць, пэўна, моцныя людзі, з вайкай сілай волі, настойлівыя, смелыя. Я — не. Я паслухмяная. І ў рабоце таксама. Я іду за рэжысёрам, ягонай думкаю, задачай. І я ніколі не магла дабівацца, прасіць тую ці іншую ролю, нават заікнуцца пра гэта. Хаця, бывала, выдатна ведала, была перакананая: гэта — маё, і толькі маё. /Пастукае пальцамі па стале; устае, адыходзіць да кухоннага акна./ Нібы каменным усё рабілася ўнутры. /Адварнуўшыся да вакна, з крыўдаю ў голасе./ І на цэлыя гады ўсё гэта расцягвалася. А ваяваць, біцца за сябе — не, і не магла, і не ўмела. Можна, і за сваіх, сваё... Так, беларусы... /Паўза./

Я ж працую, калі задумацца, з пятнаццаці год. І ўсё ў адным, можна сказаць, «ведастве». І вось ізноў у нас усё спачатку: хлеб, можа, будзе каштаваць мільён, як у маёй маладосці — фурман. А я я забяспечыла сваю старасць, з чым засталася? Не павераць. Або вазьмі амерыканскія пасылкі. Я памятаю іх з дваццатых гадоў, ты — з сорок пятага, а цяпер — ізноў тыя пасылкі дапамогі? Не, давай лепш не будзем пра гэта, а то так горка робіцца і сорамна...

Але я заўсёды быццам бы ведала, разумела: маё — тое, што на гэтым свеце сапраўды маё — прыйдзе да мяне, будзе са мною рана ці позна, нават і без высокіх званняў. Прынамсі, жыла, нібыта была ўпэўнена ў гэтым, такое было пачуццё. Ну і вось... Дзякаваць Богу трэба і лёсу за тое, што людзі табе ўдзячныя...

І галоўная загадка для мяне — чаму менавіта моладзь так часта пазнае на вуліцах і рада гэтаму. У яе ж сваё жыццё, свае захапленні, «куміры». Не разумю. /Смяецца./

— Ну, зорка, зорка...

— Так-так, Мэрылін Манро. Нядаўна, дарэчы, бачыла перадачу пра яе. Там шмат разоў нарозны лад: «секс, секс». Ці сённяшнія фільмы ўзяць: такое буйным планам, што... А потым святло ў зале запальваюць — і як глядзець адзін аднаму ў вочы? Быццам мы ўсе ў гэтым удзельнічалі. «Секс, секс». Не ведалі мы гэтага нічога. І як жа сталі тымі, хто мы ёсць? /Паўза./ Так, шмат чаго мы не ведалі. /Апусціўшы і закрыўшы галаву рукамі./ Няўжо, усё гэта было і прайшло? Здавалася ж, не будзе канца!.. /Выпрамляючыся, весела./ Але нічога! Жыццё кароткае, мастацтва бясконцае.

Ведаеш, што я марыла б сыграць? Ролю Невядомай. Можна без слоў, адно рухі, пастыка — быў бы водгук таго майго маладога часу. І так выявіць характар і сябе, каб глядач забыўся, хто ён у гэтым сваім жыцці, і адчуў бы сябе ў свеце прыгожага і таямнічага, у свеце мастацтва, значыцца —

вядомы ў Маскве, чым на Беларусі. Няўжо нашы бізнесмены «саромеюцца» падтрымаць дасягненні ў мастацтве?

Разважаючы пра дасягненні свайго гадзінца, Мікалай Міхайлавіч зазначае:

— Конкурсная праграма Андрэя ўключала творы вышэйшага выканаўчага майстэрства «для дарослых»: Гайдн /Канцэрт/, Тамазі, Арэнскі. Паспяховае выкананне такой праграмы вымагае цвёрдай прафесійнай падтрымкі канцэртмайстра. Інга Бухвалава апраўдала надзеі: Міжнароднае журы ўзнагародзіла нашага маладога канцэртмайстра Ганаровай граматай /вышэйшая адзнака, прадугледжаная для канцэртмайстра/...

Але за ўсім гэтым — сур'ёзныя праблемы. Мяне, напрыклад, вельмі «кранае» пажаданне: «Нам бы яшчэ 2-3 такіх, як Кавалінскі...» Мяне гэта проста замілоўвае, і я думаю, а чаму б не яшчэ 2-3... скажам, проста выдатных канцэртмайстраў? Дасведчанія разумеюць, што музычная адукацыя ў рэспубліцы працуе ў асноўным на піяністаў.



Лаўрэат міжнародных конкурсаў А.КАВАЛІНСКІ са сваім педагогам М.ВОЛКАВЫМ

Прыём у музычныя школы, скажам, усе «варшкі» здымае на гэтую спецыяльнасць. Але ці шмат у нас салістаў-піяністаў або сапраўдных канцэртмайстраў? А вось духавікі ў чарзе на прафесію стаяць апошнімі. Пікантная сітуацыя ўзнікае тады, калі нас пачынаюць папракаць, што нашы выхаванцы — узроўнем ніжэй, чым тыя ж піяністы... Напачатку заслава /пры адборцы/ у гэтую прафесію «трэясортных», а потым іх жа ў гэтым папракаць! На мой погляд, гэта дыскрымінацыйны падыход і да самой прафесіі, і да выканаўцаў на духавых інструментах. Сур'ёзныя поспехі тут — хутчэй справа выпадку. Або, скажам, прэстыж прафесіі. Ён сёння тычыцца ўсіх музыкантаў. Вось у нас: Цыцоха, Акімаў, Каўрэцкі, Разінкоў... Ад'язджаюць. І ніякі ўра-партыятычныя ўсцвяненні не дапамогуць. Раней, як вядома, вучоныя і музыканты ў матэрыяльнай і маральнай ацэнках свайго працы мелі прыярытэт. /Справа не ў палітычных аспектах мінулага/. Таленту неабходна прызнан-

не, адчуванне поспеху. Музыкант павінен паверыць у сябе, і тады за падтрымку нашу шматкроць аддзячыць шчодрасцю свайго таленту. З Андрэем жа адбылося так, што сапраўднае прызнанне ён атрымаў у Маскве. У сваёй айчыне прапракаў няма... Дома, на Беларусі, яго не спяшаюцца прызнаваць. Чаму?.. Не хачу нікога вінаваціць. Гэта наша агульная бяда.

Нельга не пагадзіцца з прафесарам, загадчыкам кафедры медных духавых інструментаў Беларускай акадэміі музыкі М.Волкавым. Натуральна, гэта толькі частка блючных праблем, якія тычацца і не толькі выканаўцаў-духавікоў. З часам усе гэтыя праблемы могуць абрынуцца разам... Нам няма роўных у свеце па цяжкасці, веры і надзеі, але ж трэба некаму і справу рабіць! Барані Божа, будзе позна. Сусветная культура чакае нас не будзе.

Развіццё нацыянальных традыцый, фальклору, іх захаванне — гэта вельмі важна. Але ж уваходзіць у сусветную культуру вымагаюць і іншага. Заклапочаны праблемамі Адраджэння нацыянальнай культуры, я асмелюся нагадаць, што ўзровень культуры народа вызначаецца ступенню прыналежнасці да культуры сусветнай. Этнаграфічнае ўзбагачае культуру, але яно не можа і не павінна замяняць тое, што ўжо дабыта і выпрацавана сусветнай культурай. Класічныя формы не старэюць, і чым больш мінае часу, тым больш высокага акадэмізму, інтэлекту яны вымагаюць. Таму на першае месца павінна стаць праблема /і яе вырашэнне/ нацыянальных прафесійных кадраў. Ёсць на Беларусі таленавітыя, адораныя, адданыя мастацтва музыканты-спецыялісты. Пакуль ёсць. Дык ці не навучыла яшчэ гісторыя берагчы тое, што маеш?

Пятро ДУДАРЭНКА,
артыст аркестра ДАВТа,
лаўрэат Усесаюзнага конкурсу

P.S. Пакуль рыхтаваўся артыкул, прыйшло паведамленне, што Андрэй Кавалінскі стаў лаўрэатам Міжнароднага радыёконкурсу ў Чэхіі /Прага/.

П.Д.

адвечнага... Чапавек не знікае зусім, штосць ад яго нейкім чынам жыве і потым. У расліне, напрыклад. Ва ўсім жывым. Менавіта так — нейкім чынам, у нейкім вобразе. Але з жывой душою.

5.

— Я прачытала ў «ЛіМе» ліст беларускага паэта Масея Сяднёва і скажу табе, што ён мае рацыю: толькі гісторыяй ніякае нацыянальнае адраджэнне, мабыць, не здолее ў поўнай меры выканаць свайго задання. Задача гэта гістарычная, а калі так, выканаць яе трэба, пісьна ўглядаючыся ў мінулае, вывучаючы яго, абавіраючыся на лепшае ў ім — але адначасова працуючы найперш у сучаснасці. Бо менавіта тут захоўваецца і так цесна гуртуецца ўсё тое, што проста не дае нам жыць як усе людзі ў нармальным свеце.

— Сяднеў, памятаеш, выступаў з тваёй сцэны ў цябе на юбілей.

— Ён тады ці не першы раз прыязджаў сюды, на радзіму. Цікава, гэта прозвішча ці псеўданім, — ты ўспухайся: навідавоку нешта сумна-іранічнае і горкае, ён жа сядзеў, напэўна, — Сяднеў? А як жа было жыць тут, «у нас», нешта рабіць, мець у сабе хоць каліва нейкай адметнасці — і не сядзець? Ён зараз у Амерыцы жыве, як і Арсеннева?

— Так.

«Так», — кажу я і бачу, як пахмурным травеньскім днём аўтобус з людзьмі, з якімі я апынуўся ў Нью-Йорку, павольна плыве па Сэнтрал Парк-авеню ў Манхэттане, сеецца дробны, нібы вясенні дождж, і жанчына, мясцовая жыхарка, кажа: «А вось злева, бачыце — шэры дом? «Дакота» завецца. Тут Джон Ленан жыві. Вось дзверы пад'езда, ля якіх яго забілі». І я ўглядаюся ў мурны цёмна-шэрага, цяжкага гмаха — не бясконца высокага і стромакага, як вертыкальна пастаўлены гулівераў пенап са схаваным у хмарах верхнім краем, — а ў будынку з адмысловым фасадным рэльефам, трохі змарчаватым, але нагадваючым нешта вядомае і як бы абжытае, штосць з гарадскога мадэрна 30-х гадоў.

Я ўглядаюся ў масіўныя дзверы з фігурнай цымяна-залацістай ручкай, у шэры асфальт там, дзе ўпаў Ленан, гэты нядаўні сімвал, кумір і рэлігія маладых людзей свету, нашых дзяцей, тады школьных вучняў — о, так: «Yesterday» — і прыгадаю, што яго забойца, як пісалі, чакаючы сваю ахвяру, стаяў тут, ля ўваходу, чытаючы «Па-над безданню, у жыццё» Сэлінджэра — яшчэ аднаго сусветнага куміра і сімвала — ужо і нашага, бацькоў, маладога часу. А жанчына ў аўтобусе кажа: «У гэтым доме жыві і Рудольф Нурыеў, былая зорка савецкага балета». І пасля паўзы дадае, нібы самой сабе: «Што б там ні было, вы для многіх амерыканцаў — найперш людзі краіны мастацтва, паэзіі...»

І зараз, калі згадаецца гэта, то думаецца, што ўсё, хай сабе самае далёкае ад аднаго ў жыцці, але пачутае, бачанае і нават зтрызнае, нечым у рэшце рэшт набліжаецца, злучаецца — рана ці позна, толькі не заўсёды гэта прыкмятаецца і застаецца ў думках. Нездарма ж людзі кажуць, што свет цесны.

А хіба не так, хіба ён сапраўды не цесны, калі самым першым з аднойчы ўбачанага праз вакно нью-йоркскага гатэля «Скайлайн» было менавіта тое, што лаўсталава ўяўленні — і як жа сталася, што так дакладна? — яшчэ з дзяцінства, з працятанага ў кніжцы з незразумелай тады назвай «42-я паралель» нейкага невядомага Дос Пасаса. Так, гэта яшчэ тады я ўбачыў тое, што і аказалася перад вачыма, калі я расунуў шторы на вакне свайго пакоя ў Нью-Йорку: нізкае святло хмарнага дня, дождж, мокрая блішчатыя легкавікі, зялёны святлафор і невялікія крамкі ў квартале цёмна-чырванай цэглы, ірдзяныя ў шэрым надвечорку неонавыя надлісы, маленькі рэстаранчык на рагу з выходзячымі адтуль маракамі, — не звязваючы на дождж, яны наспешліва, са смехам, штосць паказваючы адзін аднаму на мігах, ідуць праз вуліцу перад спыненымі быццам спецыяльна дзеля іх машынамі...

А тады, са старонак той кніжкі я бачыў — у гэтым самым месцы, далібог! — яшчэ і таго марака, які застаўся без працы — ён званіў сястры на работу, чакаў яе тут, на вуліцы, і здавалася, што і ад цябе, як ад таго хлопца ў вільготным, набрынялым світары, пахне тытунём і злёгка выпіўкай, што табе таксама зябка, мерзнуць рукі і нос, хочацца памыцца ў цёплай вадзе, змяніць нясвежае адзенне, адсырэнныя чаравікі. Ягоная сястра выходзіла, яны грубавата-весела віталіся і заходзілі некуды васьмі перакосіцца.

Зараз жа на гэтай вуліцы іх бачна не было. Але я не здзіўляўся гэтаму — проста, відаць, трэба было крыху пачакаць — як чакаў тут некалі той марак сваю сястру пад дажджом, толькі ўсяго.

Здзіўляла — нека спакойна, сонна і прымірана — якраз іншае. Ізноў жа тое, што гадоў ажно сорак таму, калі я ўбачыў гэтую нью-йоркскую вуліцу, чытаючы кніжку «42-я паралель», я сядзеў не перад гэтым вакном з зялёнымі шторами і кандыцыянерам унізе — а зусім, зусім перад іншым. За ім у ранніх прыцемках ужо сінеў снег, і людзі асцярожна, каб не паслізнуцца, соўгаліся з ведамі каля калонкі, аплыўшай ледам, што свечка воскам, і ўсе гукі даносіліся адтуль прыглушана, нібы ватныя. А вата з сухімі кветкамі бяссмертніка паміж шыбамі таксама здавалася снегам...

Цяпер жа снегу не было, на дварэ стаяў ужо май месяц, але, напэўна, невялічкі пакой цяплом, пад мам вакном усё роўна клапатліва і ўтульна соп рулівы кандыцыянер.

Так, свет сапраўды, відаць, павінен быць цесным, цёплым і ўтульным, — ці так ужо нам неабходна бясконца, без межаў прасторы і часу, падобная гэтым на нішто, пустэльні і бездань космасу? А чалавеку ж больш за ўсё патрэбны чалавек. Свет павінен быць у добрым сэнсе цесным і для нас, беларусаў. Увесь свет павінен быць для нас бліжэйшым, а мы — да яго. І хто ведае, калі-небудзь, можа, нам і далёка ў Амерыцы давядзецца глядзець на мясіны жыцця і працы беларусаў — і не толькі пасля іх уцёкаў адсюль. Чалавек нараджаецца на радзіме, заўсёды памятае пра яе, але ён нараджаецца свабодным.

А пакуль мы глядзім па тэлебачанні на дом Аляксандра Салжаніцына ў Вермонце. А пакуль мы, будучы ў Чыкага, едзем у прыгарад, у мястэчка Оук-Парк, і глядзім на бялюжкі, акуратны — нават ужо да нейкай стэрэльнасці — дом, дзе нарадзіўся Хемінгуэй — і зноў жа сеецца дробны дождж, і анічога не нагадвае тут, у цішы, у бясплодных кварталах прыгожых асабнякоў і падстрыжаных палісадаў ні пра «Дзесяць індзейцаў», ні пра «Доктара і ягоную жонку». Як ні ўглядайся, нічога не відна з таго, што было некалі тут — «У нас, у Мічыгане».

І пакуль што я стаю ў цэнтральнай мінскай кніжнай краме, на рагу ўжо былога Ленінскага, а зараз праспекта Скарыны — і ўсё той самай яшчэ Камсамольскай вуліцы і гартаю старонкі кнігі Наталлі Арсенневай «Пад сінім небам», факсімільнага выдання ейнага віленскага зборніка 1927 года, і чытаю біяграфічную звестку, радкі пра пагібель сына паэткі ў гарадскім, цяпер імя Янкі Купалы, тэатры ў 1943 годзе...

6.

— Гэта так здзіўна, ты глядзі: тут, у Мінску, дзе я калісьці дзеўчанам бегала і нешта нясмела лялалка на сваёй першай сцэне, тут, дзе ўсё некалі пачыналася, цяпер вісела афішы «Развітання», на якіх я — такая, як у фільме: сівыя валасы сплятаюцца з галінамі, глыбокія маршчыны... Так, і адна знаёмая — мы збіраліся тут у яе ў пачатку васьмідзесятых — потым напісала, ужо з Амерыкі, што ўбачыла афішу гэтай карціны з мам тварам на нью-йоркскую вуліцу — і абрадавалася да слёз...

— Ты магла б калі-небудзь, раней, паехаць адсюль назаўсёды, жыць і працаваць у іншай краіне? Як табе здаецца? Нават калі б з моваю праблемы не было? Паспрабуй уявіць.

— А ўся сям'я, мае блізкія, усе мае знаёмыя? Калі б разам з імі трэба было — скажам, у эміграцыю, — тады паехала б, мусіць. Але толькі з усімі імі і з усім, сярод чаго жыву — выходзіць, тады я... ну, як бы і не з'ехала нікуды?..

ПРАЗ ПРЫЗМУ «ЧОРНАГА КВАДРАТА»

115-я ўгодкі з дня
нараджэння класіка
беларускага і сусветнага
мастацтва

Казіміра Малевіча
/па старым стылі

23 лютага, па новым —
11 сакавіка/ адзначылі ў
Беларускай акадэміі
мастацтваў. Студэнты
мастацкага факультэта
зімправізавалі перфоменс
і наладзілі выставу,
прысвечаную вялікаму
тэарэтыку і практыку
авангарда, вышэйшых
дасягненні якога звязаны
з Беларуссю, з Віцебскам.

Канцэптэуальныя творы, што ў 20-х гадах выйшлі з віцебскай майстэрні Малевіча, былі звернуты ў будучыню, аперэджвалі свой час на дзесяцігоддзі. Між тым майстар, ягоныя вучні карысталіся вельмі сціплымі выйшчымі сродкамі. Такія ж танныя матэрыялы /папера, кавалі газет, туш, гуаш, клей/ пайшлі ў справу і зараз, пры падрыхтоўцы выставы ў акадэміі. Гэта дазволіла ў нейкай ступені аднавіць атмасферу «гераічнага перыяду» авангарда, прыгадаць час, калі мастацтва нараджалася з чыстага энтузіязму творцы.

У 20-ыя гады ў Віцебску была пастаўлена футурыстычная опера «Перамога над сонцам». Касцюмы да яе, а таксама супрэматычная серыя Казіміра Малевіча сталі тэматычнай асн вай перфоменса.

На ўрачыстым адкрыцці выставы ўдзельнікі перфоменса прайшлі шэсцем па лесвіцах акадэміі на чацвёрты паверх, дзе і была разгорнута экспазіцыя. Гэтым святкаваннем творчая моладзь прадэманстравала сваю салідарнасць з вялікімі традыцыямі айчыннага і сусветнага мастацтва, спадкаемцай якіх яна сябе натуральна адчувае. «Заўтра Малевіча» дасягае ўжо сёння ў памкненнях і думках маладых мастакоў.

Прыгадаем, аднак, што адкрыта дэманстравала сваю прыхільнасць да «фармалістычнага» мастацтва стала магчымым толькі ў адносна нядаўні час. 100-годдзе К.Малевіча было адзначана ў Мінску нелегальнай выставай і вечарынай у майстэрні А.Марачкіна дыартыкулам Т.Копшы ў газеце «Голас Радзімы» /газета гэтая, як вядома, зарыентавана ў асноўным на замежнага чытача/. А вось ужо 110-я гадавіна мела больш шырокі рэзананс — выстава ў Палацы мастацтваў і перфоменс «Уваскрэшэнне Казіміра». У 1988 годзе выдавецтва «Беларусь» выпусціла ў свет плакат, прысвечаны К.Малевічу, а на пачатку 1989 года ў часопісе «Мастацтва Беларусі» быў надрукаваны артыкул Я.Шукейкі «Супрэмум, або Стваральнік беспрадаметнага мастацтва».

Мастацтва К.Малевіча нарадзілася на зломе эпох, калі пераасэнсаванню падвяргаліся ўсе духоўныя каштоўнасці тагачаснага грамадства. Сёння ўжо ягоная творчасць падлягае пераасэнсаванню, бо ў канцы ХХ стагоддзя мы ведаем, альбо здагадваем, што бачыў Малевіч праз прызму «Чорнага квадрата»...

В.БОГУШ

Гэты матэрыял узнік досыць нечакана: адно малое прадпрыемства, якое займаецца выпускам камерцыйнай літаратуры, звярнулася да мяне з прапановай напісаць штосьці падобнае на невялікі каментарый да брашуры Барыса Алейніка «Князь цямрэчы», якую яно запланавала выдаць. Пра гэту брашуру я краем вуха чуў, як пра з'яву сенсацыйную, якая друкавалася і ў маскоўскай, і ў нашай, беларускай, перыёдыцы, выдавалася асобна. Таму прапановай зацікавіўся, брашуру «праглынуў» за паўночы, а потым і напісаў слова пра яе, якое, аднак, набыло форму не бесстаронняга каментарыя, а хутчэй палемікі з аўтарам, ці, дакладней, з яго ярка выяўленай камуністычнай партыйнасцю, якая, дзякаваць Богу, УЖО і ўсё ЯШЧЭ не з'яўляецца чымсьці недацкальным, бясспрэчным сведчаннем ісціны ў апошняй інстанцыі. Але выдавецтва палічыла суіснаванне дзвюх такіх пазіцый-падыходаў пад адной вокладкай непажаданым і вярнула мне матэрыял, сказаўшы, што я іх пераканаў і яны вырашылі брашуру не выдаваць. Падаю яго тут пераствораным у роднай мове, бо змушаны быў пісаць яго па-расейску, будучы прывязаным да тэксту, напісанага ўкраінскім аўтарам на мове «інтэрнацыянальнага абшчэня»...

ДЫК ДЗЕ Ж ВЫТОКІ ЦЯМРЭЧЫ?

«Князь цямрэчы. Два гады ў Крамлі» — твор неардынарны. Як зместам, што адчыняе нам тайны крамлёўскай кухні, захаванае, а ў асобных выпадках, магчыма, і дадумане, з жыцця Гарбачова, так і самім пафасам, напорам думак, пачуццяў, майстэрствам публіцыстычнага ўвасаблення.

Нарыс напісаны відным украінскім пісьменнікам Барысам Алейнікам, узрошчаным на хвалі хрушчоўскай адлігі. Ён уваходзіў у чытачову свядомасць разам з шасцідзсятнікамі: Лінай Кастэнка, братамі Цюцюнікімі, Васілём Сіманенкам, Іванам Драчом, Змітром Паўлычкам, якія словам і чынам сцвярджалі нацыянальную самасвядомасць, прынцыпы дэмакратызму, свабоду слова, самабытнасць роднай літаратуры.

Іх лёсы склапіліся па-рознаму: Грыгор Цюцюнік і Васіль Сіманенка заўчасна пайшлі з жыцця, Ліна Кастэнка трапіла ў разрад забароненых на Украіне пісьменнікаў, а Барыс Алейнік шчыльна прыбліўся да «рукаводзячай і напраўляючай» сілы савецкага часу.

Чалавек у меры незалежны і праўдзівы, з аналітычным розумам, ён не мог не бачыць брэжнэўска-чарненкаўскай бутафорыі, таго, што краіна пад «мудрым кіраўніцтвам» падае ў бездань, не перажывае трагедыі Украіны, якая з яе пацюдзясцяцо мільёнамі насельніцтва, выгодным геаграфічным становішчам і шчодрымі прыроднымі багаццямі ўсё больш паслядоўна ператвараецца ў бязлікую і бяспраўную правінцыю на задворках гісторыі, дзе рабілася праблемным існаванне не толькі нацыянальнай культуры, але і самога ўкраінскага этнасу. Як і беларускага...

Выступленні Барыса Алейніка на сесіях Вярхоўнага Савета і на З'ездзе народных дэпутатаў СССР выпучаліся ўсхваляванасцю, адмысловай украінскай мудрасцю-хітрынкай, аргументнасцю народнай стылістыкі.

Ён меў шанц, бадай, большы, чым у каго, увасобіцца да ўспрымання мільёнаў тэлеглядчоў у сам голас народных — праўдзівы, шчыры і непакупны. Такімі задаткамі прырода яго абдарыла. Але ж перашкодзіла тое, што туды, на крамлёўскі алімп, дэлегаваны ён быў не самім народам, а ўсё той жа «рукаводзячай і напраўляючай», якая нябачна стаяла ў яго за спіною, кантралявала

думку, падавала фальшу ў голасе, рабіла непаслядоўнай пазіцыю.

Ён — тыповы прадстаўнік свайго часу. Значная, калі не пераважная, частка нашай інтэлігенцыі, часткова запалоханая, часткова аблашчаная, вымушана была прыстасоўвацца да маючых упаду, гаварыць нібыта праўду, ды не ўсю, а толькі выбарачную, самім сабе дазволенаю з улікам пільнага праніклівага вока...

Б. Алейнік выступаў прыхільнікам памяркоўных рэформ у партыі і дзяржаве. І хто ведае, калі б своечасова былі зроблены касметычныя аперацыі і кампартыі ўдалося нека адасобіцца ад папярэднікаў, звыскародзіць сваё аблічча, каб на ім не было слядоў масавых рэпрэсій, штучна створанага голаду на Украіне, што забраў мільёны жыццяў, трагедыі Катыві і Курапат, дык, зусім верагодна, сядзеў бы сёння таварыш Алейнік у крэсле сакратара па ідэалогіі ў рэспубліканскім ЦК і чуіна прыслухоўваўся б да каштоўных указанняў вышэйшых крамлёўскіх начальнікаў.

Але накіравана было іначай: хвалі жыцця, што ўзнеслі Б. Алейніка на яршыні партыйна-дзяржаўнай алігархіі, нечакана захлынулі яго разам з КПСС /«ум, честь и совесть нашей эпохи!»/, якая раптам з «рукаводзячай і напраўляючай» ператварылася ў прыніжаную і зганьбаваную.

Ці трэба казаць, як гэтае нечаканае пераўвасабленне стукнула па свядомасці мільёнаў, сярод якіх большасць толькі лічылася камуністамі па наяўнасці так званай «хлебнай кніжкі», гэта значыць партбілета.

І калі б жыццё ў СССР, як, скажам, у большасці іншых краін былога сацлагера, увайшло ў больш-менш нармальнае рэчышча, дык увесць бы гэты шматмільённы люд, каб не вярэдзіць старыя раны і не залічаць сябе ў саўдзелнікі сапраўды гістарычных злавчынстваў, прыстасаваліся б да новых умоў і ціхенька сышоў бы са сцэны. Але добрага жыцця, на якое спадзяваліся, не атрымалася. І ўчарашняе жыццё /а салодкім яно ніколі не было/ пачынае высвечваць сёння прывабным, раматным святлом. На гэтым і падзяць сваю палітыку камуністы. А народу быццам і няўцяж, што гэтае жыццё з'яўляецца лагічным працягам і завяршэннем дня ўчарашняга,

што ніякія дэмакраты цяпер рэй не вядуць, бо на ўсіх ключавых пасадах паўсюль сядзяць усё тыя ж камуністы. Простаму чалавеку такая няўцяжнасць даравальная, але не такому вопытнаму, дасведчанаму палітыку, творцу, як Б. Алейнік...

Калі раней ён хітрыў па-малому, дапушчальнаму для чалавека ў такіх умовах, калі, каб нармальна жыць /а пісьменніку найперш друкавацца і выдавацца/, даводзілася сядома прыстасоўвацца, дык тут, у «Князі цямрэчы», ён вытварае папраўдзе віртуозны ход.

І яўна спекулюючы на народным горы, Б. Алейнік паказвае партыю абаронцаў інтарэсаў простага чалавека і таму ўсяляк імкнецца замацаваць у людской свядомасці ілюзію, што ўсе нашы сённяшнія беды з таго, што «сатанінскія» сілы верапомна расправіліся з яго роднай, шчыра каханай партыяй, якая, маўляў, з'яўлялася адзіным маральным гарантам развіцця цывілізаванага грамадства. Мяркую, іпжывасць такой высновы асабліва доказаў не патрабуе — пра высокую «маральнасць» КПСС ад самога яе зародку свед-

чыць уся яе гісторыя, дзе і рабаванні, і змовы, і забойствы, і масавы тэрор... Ну а тое, што можна зусім добра абыходзіцца без такой «рукаводзячай і напраўляючай» — гэта пасведчаць мільёны працаўнікоў у тых краінах, дзе сам народ пры дэмакратычных выбарах і блізка не падпускае камуністаў да ўлады. Але ж там іх ніхто і не забараняе, бо вядуць яны сваю дзейнасць у рамках канстытуцыйнага ладу і ў большыні з'яўляюцца патрыётамі сваёй бацькаўшчыны...

Калі б Б. Алейнік не быў мастаком слова і не валодаў дарам пераўвасаблення, дык з яго шчырага жадання абяліць і гэтым самым абараніць партыю атрымаўся б, бадай, сумны, наскрозь хлуслівы і бяздоказны опус, які не тое што выдаваць, але і ў рукі не варта было б браць. Але перад намі варта ўвагі, цікавы твор. І не ён першы паказвае прыклад, дзе таленавіты пісьменнік, нават заняўшы лжывую пазіцыю, стварае штосьці такое, што жыве па ўласных законах і адлюстроўвае істотныя моманты стану чалавечага духу, грамадства, паказвае іх супярэчнасці і мятушэнні. Так і «Князь цямрэчы», пры ўсёй супярэчлівасці і прадурзятасці, прымушае нас думаць, разважаць, вызначаць і складаным сучасным свеце. Гэты нарыс, несумненна, увайдзе ў гісторыю палітычнай, грамадска-творчай думкі.

Б. Алейнік узяў сабе на душу цяжкі грэх, залішчыўшы вочы на ўсе зладействы, якія ВКП /б/ — КПСС учыніла супраць чалавецтва, супраць хрысціянства, якое ён рызыкнуў атаясміць з камунізмам. Дастаткова тут згадаць сапраўды сатанінскія ленынскія дырэктывы ўказаныя пра масавае знішчэнне святароў, тое, як з падачы «рукаводзячай і напраўляючай» была атрымана згода на знішчэнне тысяч храмаў — помнікаў дойлідства сусветнага значэння. Адкуль жа такое бяспамяцтва, амаль манкуртызм?..

У сваім імкненні разгадаць «тайну» Гарбачова на ўзроўні падсвядомага, з нейкай нават апантанасцю спрабуючы дасвецці яго сувязь з чорнымі сіламі, Б. Алейнік і сябе міжволі падаеў да гэтай рысы паміж Дабром і Злом, бо калі стаць на яго ж пазіцыю, дык правамерна задаць пытанне аб вытоках ягонага натхнення, пры якім з нейкім ненатуральным звышім пэтам ён адстойвае відавочныя ця-

рзчу і змрок, здэкліва падаючы іх чытачам у абліччы Боскага святла...

Б. Алейнік імітуе сябе перад чытачом у строях Архангела Міхаіла з вострым мячом у руках і, абуджаючы ў сваёй душы «справядлівы» гнеў, наносіць балючыя, нярэдка забароненыя ў цывілізаванай супольнасці ўдары па, як ён сцвярджае, гапоўным віноўніку ўсіх нашых бядотаў — першым і апошнім прэзідэнце СССР, апошнім генсеку самай магутнай з існаваўшых калінебудзь партый — Міхаіле Гарбачове, постаці сапраўды не толькі супярэчлівай і складанай, але і дастаткова загадкавай на палітычным небасхіле XX стагоддзя.

Хто ён — «князь цямрэчы», што свядома абрынуў, як апантана даводзіць Б. Алейнік, мільёны людзей у чорнабыльскую, эканамічную, міжнацыянальную катастрофу? Стыхійны бунтар сярод камуністычных валадароў, іх сакрушальнік, ці проста добры чалавек, але недастаткова далёкі і мудры палітык, які не здолеў прадбачыць /а які абсяжны розум трэба было б мець! / вынікаў нібыта з чыстай душой і добрымі намерамі задуманых перамен у грамадстве і дзяржаве?!

Такіх пытанняў-сумненняў-разваг можна задаць і паставіць дзiesiąты, сотні, ды Б. Алейніку здаецца ўсё ясным і гэта паслядоўна сцвярджаецца і назвай, і ўсім пафасам кнігі — Міхаіл Гарбачоў з'яўляецца «князем цямрэчы», гэта значыць сатаной, д'яблам у чалавечым абліччы. Але калі гэта сапраўды так, дык правамерна паставіць і такое пытанне: а папярэднія генсекі — яны што, былі вылеплены з іншага цеста, ці на іх сумленні менш людскіх пакут і крыві?! Яны ж таксама не з космасу да нас з'явіліся, а выйшлі з метраў усё той жа «рукаводзячай і напраўляючай», са згоды і ад імя якой яны гаварылі і дзейнічалі...

Наш аўтар, безумоўна, не настолькі аслеплены камуністычнай ідэяй, не настолькі раматнычны і наўны, каб усё, што навітварала за сваю надзвычай багатую гісторыю партыя, падаваць цалкам у высакародным святле. Так, кажа ён, здаралася на тым шляху і дрэннае, але не гэта гапоўнае і вызначальнае, бо нутро ў кампартыі здаровае, трывае, чыстае і цяпер, вызваліўшыся ад прыватсаванцаў і кар'ерыстаў, ад прыхільнікаў «князя цямрэчы», яна нарэшце набудзе сваю сапраўдную хрысціянскую сутнасць і будзе несіці людзям святло жыцця, справядлівасці, надзеі і праўды...

Каб жа яно так! Ды на прыкладзе роднай Беларусі мы бачым, у якім «анельскім» абліччы «ўваскросла» рэабілітаваная Вярхоўным Саветам партыя камуністаў і якую яшчэ адну «светлую перспектыву» рыхтуе яна нашаму спактаванаму народу, якога яна, калі па вялікім рахунку, і за народ не мае, бо што гэта за народ, якому адмаўляецца быць гаспадаром на ўласнай зямлі, у роднай хаце, мець сваю дзяржаўнасць і мову?! Ці мо на Украіне ўсё іначай і там нацыянальнае Адраджэнне напярці звязваецца з лесам КПСС — КПУ?..

Перахрысціцеся, бо ніхто ў гэта не верыць і не паверыць! Нават самыя зайдзлыя камуністы, якія добра разумеюць, дзеля чаго яны аднаўляюцца і адраджаюцца. Ну а памяркоўныя і чалавечыя, якіх, як на мае меркаванне, было ў партыі большасць, хоць сам я ніколі да гэтай арганізацыі не належаў, даўно ўжо вызначылі сваю пазіцыю і жывуць, як усё нармальнае беспартыйныя людзі, ці далучыліся да партый нармальныя, якім зусім не трэба хаваць на людзях свае «саромныя» месцы, выдаваць чорнае за белае, цемру за святло, бо яны толькі пачынаюць ствараць сваю гісторыю, і прыклад кампартыі і павінен паслужыць добрым урокам на будучае. І я б вам, шаноўны Барыс Ільіч, на заканчэнне параіў:

Набарыцеся мужнасці, станьце на калені, збаўцеся ад нячыстага, шчыра паспаўдайдзеце Богу і толькі пасля пакаяння і ачышчэння зноў вазьміцеся за асадку і пакажыце патэмнаму цямрэчы, пачынаючы ад першага і да апошняга яе «князя»! І вам аддзячыцца з ліхваю!

Яўген ЛЕЦКА

ЛІТАРАТУРА НА КРАЁЧКУ ЧАСУ...

(Пачатак на стар. 5)

Пра дэтэктывы

/Пытанне: «Вас не хвалюе, што большасць людзей чытае дэтэктывы і фантастыку?»/

— Большасць чытае дэтэктывы? Я вам скажу, што яшчэ больш людзей ёсць улетку агуркі ці п'е гарэлку...

Дэтэктываў, фантастыкі, зратычнай і г. д. літаратуры баяцца не трэба. Няхай, калі ёсць пакупнікі, выдаўцы, калі яна дае

прыбытак, — няхай. Але паралельна з гэтым будзе існаваць і высокая літаратура. Дэтэктывы і фантастыка — гэта літаратура не тое што другога, а — такая, якая яна ў нас ёсць, — гэта нават не літаратура... А тым не менш харошыя творы ў нас былі, ёсць, іх будуць пісаць. Чатыры сотні пісьменнікаў Беларусі абсалютна не патрэбны. Не патрэбна 400 раманаў за пяцігодку. Для таго, каб нацыя адчувала сябе нармальна, каб яна нармальна развівала сваю духоўнасць, патрэбна зусім не шмат добрых кніжак у год, але гэта сапраўды павінны быць Вялікія Кнігі.

Пра маладых

/Пытанне: «Вашы спадзяванні на моладзь, на яе здольнасць адраджыць нацыю?»/

— Чалавек сталага ўзросту вельмі рызыкне, калі выносіць нейкі ацэнкі моладзі: яны заўсёды будуць несправядлівыя. З антычных часоў моладзь прынята было лаяць, што яна «не такая», што яна кепская... Тым не менш чалавецтва развіваецца ў бок прагрэсу, значыць, кожнае новае пакаленне ў чымсьці, відаць, лепшае за

папярэднія, хоць тут магчымы розныя згізагі, розныя пад'ёмы і спады...

Адраджэнне — увогуле справа моладзі, а не пенсіянераў. І ўдзельнічаць у ім, як і карыстацца пленам культурнага адраджэння, — найперш моладзі. Пакуль жа яна ўдзельнічае ў гэтай справе, на мой погляд, не з такім вялікім імпэтам, як хацелася б.

Калі параўнаць літаратурны ўзровень сучасных маладых літаратараў з тым, які быў, калі мы уваходзілі ў літаратуру, то, трэба сказаць, гэта больш здольныя людзі. Іншая справа, як будзе праходзіць далей іх развіццё, але яны падаюць надзею.

Аглядаў сустрэчу і падрыхтаваў публікацыю Юрась ЗАЛОСКА

ПРЭМ'ЕРЫ

Паводле твораў Яна Баршчэўскага



На 21 красавіка ў «Ляльцы» /Віцебск/ прыпала прэ'ера спектакля «Загубленая душа, альбо Пакаранне грэшніка» паводле Яна Баршчэўскага /п'еса Уладзіміра Граўцова/ у пастаноўцы Алега Жугжды. Дзейства паменаванае «дыдактычнаю драмаю... паводле твораў Баршчэўскага для дзяцей і старэйшых у выкананні скаляроў Полацкага адукацыйнага калегіума». Можца сабе ўявіць, да якой ступені гэтыя ўдакладненні паўплывалі на рэжысёрскае вырашэнне спектакля, а таксама на ягонае мастакоўскае /лялькі ды сцэнаграфія Аляксандра Сідарава/ і музычнае /Паўла Кандрусевіча/ аздабленні! Адзінаццаць вялікіх і процьму маленькіх ды маленькіх роляў выконваюць Юры Франкоў, Юры Сяменчанка, Уладзімір Бублякоў, Аляксандр Маханькоў і Алег Рыхтар.

НА ЗДЫМКУ: пан Альберт і пані Мальвіна /за шырмаю, адпаведна няўгледныя, Аляксандр Маханькоў і Алег Рыхтар/.

Фота з архіва тэатра

ТЭАТР

Свята беларускай «Лялькі»

19 красавіка Беларускае тэатр «Лялька» /Віцебск/ падрыхтаваў і правёў у памяшканні Акадэмічнага тэатра імя Якуба Коласа /сваё пакуль што рамантуецца/ вялікае дзіцячае свята, прымеркаванае да ўласнага дня нараджэння — 7-й гадавіны заснавання тэатра «Лялька». Усё пачалося з ляльчага карнавалу на даху тэатральнай кавярні, у якім бралі ўдзел артысты тэатра «Лялька», наведнікі дзіцячых ляльчых гурткоў ды тэатр звароў. А потым юных глядачоў урачыста запрасілі ў памяшканне тэатра. Яго фае аздабілі афішы спектакляў «Лялькі», тут сама размясціліся выставы дзіцячага малюнка ды мяккай цацкі пад назвай «Мая ўлюбёная лялька». Праграма свята беларускай лялькі была шырокая і разнастайная. Тут і спектакль Тэатра гульні Віцебскага гарадскога цэнтру культуры, і фальклорнае прадстаўленне ляльчага гуртка СШ N 5 «Чароўны камень» па п'есе В.Лукшы, і віншаванні ўзорнага ансамбля танца «Рамонкі» Віцебскай школы мастацтваў, а таксама аркестра народных інструментаў СШ N 44 і... бясплатнае марожанае! І, вядома ж, спектаклі Беларускага тэатра «Лялька» — «Прыгоды трох парсючкоў» па п'есе Н.Мяціш і «Папалюшка» паводле Я.Шварца.

Юрась ІВАНЮСЬКІ, кіраўнік літаратурнай часткі тэатра

«Балтыйская вясна» будзе.

Праз год

Нарэшце развееўся туман няўпэўнасці вакол лёсу фестывалю «Балтыйская тэатральная вясна». 11 мая ў Вільні адбылося пасяджэнне аргкамітэта гэтага мастацкага форуму. Як паведаміла нашаму карэспандэнту намеснік старшыні Саюза тэатральных дзеячаў Беларусі Віргінія Тарнаўскайтэ, яно прародзіла ў надзвычай добразычлівай атмасферы і завяршылася прыемнай для кожнага тэатрала навіной. Нягледзячы на сёлетні перапынак, традыцыя «Балтыйскіх тэатральных вяснаў» будзе працягвацца. У наступным годзе, як заўсёды, у красавіку гасцей збяраў Клайпэда.

Фестывальныя вандроўкі купалаўцаў

Купалаўцы, як мае быць наездзіўшыся па фестывалю, запрасілі да сябе журналістскую грамаду і падзяліліся ўражаннямі ад вандровак. Пра польскі «Фестываль сяброў», што адбыўся ў Беластоку, «ЛІМ» у хуткім часе распавядзе падрабязна; тэма гэтае нататкі — Чэхэйскі фестываль у Ялце ды харкаўскі «Бэрэзілі-93». Ялта пачалася для купалаўцаў з... пошукаў магілы Максіма Багдановіча — ні знаку, ні паказальніка на могілках няма. Сам помнік, паводле Валерыя Раеўскага, выяўляе злучэнне стан нашай бюракратыі, якая вядзе й вядзе размовы пра перанос магілы на Беларусь, між тым сак-так памазаная блакітным цэгла ды зашмалцаваная бел-чырвоная-белая стужка пакідаюць не найлепшае ўражанне пра краіну, якой аддадзены талент паэта.



Што да фестывалю, дык ён абмежаваўся для купалаўцаў наведваннем Чэхэйскага музея, распавядамі пра спатканні навукоўцаў /да фестывальных дзён была прымеркаваная канферэнцыя знаўцаў Чэхавы з усяго свету/ і ўласна спектаклем, які прайшоў у тэатры перад бітва навітаю залаю, нягледзячы на тое, што перакладу не было /афішы, дарэчы, падавалі «спектакль на рускай мове»/. Уразіў спектакль і Бэлу Клешчанку, прэзідэнта Сусветнага чэхэйскага цэнтру ў Сібіры. Магчыма, што з «Трыма сёстрамі» па ейным запрашэнні купалаўцы выправяцца ў Іркуцк, дарэчы, — тою самаю дарогаю, якую Чэхэй ехаў на Сахалін.

Што да «Бэрэзілі-93», куды з поспехам з'ездзілі «Тутэй-

шыя» Янкi Купалы і «Запіскі з падполля» /«З нагоды мокрага снегу»/ Ф.Дастаеўскага, дык процьма прызоў спектаклям з самымі ўразлівымі фармулёўкамі можа сказаць сама за сябе. Барыс Герлаван, напрыклад, ганараваны дыпламам ды падарункам «за стварэнне сцэнічнага вобразу агульначалавечага вертэпу», Віктар Манаеў — «за мастацкае з'яднанне, арганічнасць і эксцэнтрычнасць у ролі Зноска», Мікалай Пінігін — «за стыльовую цэласнасць і масткоўскую вынаходлівасць». На спектаклі паводле Дастаеўскага /Валерыя Раеўскі адзначаны «за стварэнне далікатнай атмасферы ды ўраўнаважанасветлы падыход да творчасці Дастаеўскага»/ глядачы сядзелі хіба толькі не на ложку, дзе паводле мізансцэны мусілі ладкавацца Парадаксаліст з Лізаю: адчуваліся тэатральныя традыцыі /у Харкаве працавалі Міхаіл Чэхай, Лесь Курбас, Усевалад Меерхольд/... Адзначылі на «Бэрэзілі» і іншыя удзельнікі з Беларусі, а менавіта рэжысуру Дамітрыя Марыніна і выкананне галоўнай ролі Аляксандрам Астроўскім у спектаклі «Мрожак у адкрытым моры». З фестывальных узнагарод тэатральным школам адна выпала беларускай — разам са Шчэпкінскай ды Шчэпкінскай тэатральнымі вучэльнямі /Масква/. Беларускае крытыкі, на жаль, не прысутнічалі на «Бэрэзілі»...

Ж.Л.

На здымку: сцэна са спектакля «Тутэйшыя» Янкi Купалы. Віктар Манаеў /Мікіта Зноска/, Уладзімір Кін-Камінскі /Заваяўнік/.

Фота Яўгена КОКТЫША

ВЕЧАРЫНЫ

Госці «Беларускай гасцёўні»

Магілёўская філія Беларускага гуманітарнага адукацыйна-культурнага цэнтру сумесна з гарадскім Домам культуры і пры ўдзеле гарадской арганізацыі БНФ стварыла «Беларускую гасцёўню». Першая вечарына ў ёй прысвечалася 130-годдзю паўстання пад кіраўніцтвам К.Каліноўскага. Гасцем абласнога цэнтру тады быў В.Шалькевіч.

Гэтым разам да магіляўчан завіталі кіраўнікі Згуртавання беларускай шляхты А.Грыцкевіч і Л.Акаловіч. Лагічным завяршэннем вечарыны стала стварэнне аргкамітэта магілёўскай філіі гэтай суполкі.

Ю.ПІВУНОЎ

ГАЛЕРЭІ

Віцебск памятае Міро

Менавіта так называлася акцыя віцебскай прыватнай галерэі «У Пушкіна». Хто такі Хоан Міро? Імя гэтага каталонскага творцы стаіць у шэрагу вядомых усяму свету мастакоў — Сальвадора Далі, Пабла Пікаса, Марка Шагала... Але, на жаль, творчасць Міро яшчэ да нядаўніх часоў лічылася ў нас недазволенай.

Сёлетні ж год знамянальны. Мастакоўскі свет адзначае стагоддзе з дня нараджэння вялікага каталонца. Міма такой падзеі, зразумела, не магла прайсці і гарадская галерэя сучаснага мастацтва. Яна сабрала напрыканцы красавіка прыхільнікаў творчасці Іспанскага майстра. Як адзначылі супрацоўнікі галерэі, гэтая імпрэза — толькі пачатак аднаўлення працы па прапагандзе сучаснага авангарднага мастацтва.

Юрась СЦЯПАНАЎ, наш кар. у Віцебску

МУЗЫКА

Не збыднелі на таленты...



Навучэнцы Барысаўскай музычнай школы на сваім канцэрце спрабавалі ўзнавіць атмасферу музыцыравання XVII—XVIII стст. На сцэне гараць свечкі, выкананне суправаджаецца паказам слайдаў — рэпрадукцыяў старадаўняга жывапісу... Камерны аркестр існуе ў школе чацвёрты год. Колькі сіл, душэўнай шчодрасці прыклалі кіраўнік аркестра А.Герасімовіч, яе калегі — педагогі струннага аддзялення, каб скрыпкі і віяланчэлі ў дзяцей загучалі як у артыстаў! Праграма — І.С. Бах, Г.Ф. Гендэль, А.Вівальды, Г.Ф. Тэлеман, Д.Б. Пэргалезі. Трапяткія, чароўныя гукі струнных інструментаў памаглі слухачам забыць пра сумятню будзёншчыны, адчуць прыгажосць музыкі і жыцця. Вядома, гране юных аркестрантаў мае патрэбу ва ўдасканаленні, ды ўсцешна, што яны ўжо ў раннім узросце далучаюцца да творчасці вялікіх кампазітараў. Не збыднела на таленты беларуская зямля, калі ў невялікім гарадку гучыць старадаўняя музыка ў выкананні камернага аркестра.

М.ПІШЧАНКА

г.Барысаў

На здымку: юныя музыкі са сваімі педагогамі

ЛІТКУР'ЕР

Прэміі выдавецтва «Мастацкая літаратура»

У другі раз прысуджаны штогадовыя прэміі выдавецтва «Мастацкая літаратура». Прэмію імя М.Багдановіча атрымала Раіса Баравікова за кнігу паэзіі «Люстэрка для самотнай». У галіне прозы лаўрэатам прэміі імя Уладзіміра Караткевіча стаў Уладзімір Арлоў. Адзначаны яго кнігі «Рандэву на манеўрах» і «Еўфрасінія Полацкая». За падрыхтоўку да выдання кнігі М.Гарэцкага «Гісторыя беларускае літаратуры» Тэрэза Голуб атрымала прэмію, што носіць імя гэтага класіка нацыянальнай літаратуры.

Вечар добры, дзядзька Рыгор!

Менавіта так пачыналі сваё слова амаль усе, хто выступаў у вялікай зале бібліятэкі імя Янкi Купалы г.Мінска на вечарыне, прысвечанай 80-годдзю яўрэйскага пісьменніка Рыгора Рэле-са. Самымі пачэснымі гасцямі былі Я.Брыль, Р.Барадулін, А.Вольскі, Ф.Баторын, А.Левіна, У.Межаў, Л.Левін, М.Данцыг.

На розных мовах гучалі шматлікія прывітальныя тэлеграмы, вершы. Ансамбль народных інструментаў «Музычны момант» пад кіраўніцтвам Л.Маеўскага, салісты М.Цвік, А.Наліваеў выконвалі беларускія полькі, папулярныя яўрэйскія мелодыі.

Кожная з іх — як кветкі юбіляру. Але самы дарагі, здаецца, падарунак атрымаў Рыгор Львовіч ад аднаго са сваіх вучняў, цяпер мастака-рэстаўратора М.Залатухі. Просты букетік преле-сак, сабраны Міколам пад Чашнікамі, дзе нарадзіўся юбіляр, меў адну асаблівасць: у прарэспекі /так ахрысціў іх М.Залатуха/ ён уплеў сцяблінкі крапівы. Бо ў далёкім дзяцінстве бацька Р.Рэле-са «вучыў» малага і крапівой, прыгаворваючы пры гэтым: «Калі ўжо не можаш не пісаць, дык крэмзай на роднай, на мове роднай. Зразумеў, досыць?» А потым перапоўненая зала выцягнулася ў чаргу, каб атрымаць аўтограф на толькі што выдадзенай «Мастацкай літаратурай» Рэле-савай кніжцы паэзіі «З тых жа крыніц».

І.РЭЗНІК

І ў Іерусаліме мы свае...

У Іерусаліме /Ізраіль/ прайшоў XVI Міжнародны кніжны кірмаш. У ім прынялі ўдзел дзесяткі выдавецтваў з Еўропы, Азіі, Афрыкі, Амерыкі. Была прадстаўлена і Беларусь — адзіная з колішніх рэспублік Савецкага Саюза.

У рабоце кірмашу прыняла ўдзел беларуская афіцыйная дэлегацыя, у склад якой уваходзілі міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь А.Бутэвіч, генеральны дырэктар аб'яднання «Белкніга» А.Гурыновіч, дырэктар выдавецтва «Юнацтва» В.Лукша, рэдактар-перакладчык В.Ціхановіч.

Н.К.

Да 100-годдзя Андрэя Мрыя

Імя Андрэя Мрыя замоўчалася амаль шэсцьдзесят гадоў. Несправядлівасць лёсу, інакш не скажаш. Вызвалены са сталінскага лагера яшчэ ў 1943 годзе, цяжкаворы пісьменнік не даехаў дамоў, памёр у цягніку. Здавалася б, ужо само вызваленне сведчыла аб невіноўнасці, ды дзесяцігоддзі не было каму заступіцца за яго, каб вярнулася з небыцця добрае імя.

Адбылося гэта толькі пяць гадоў назад. Найперш дзякуючы публікацыі С.Грахоўскага «Два лёсы — дзве трагедыі» /«Маладосць», 1988, N 1/, яго ж прадмове да публікацыі рамана А.Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» /«Праўдзівыя дакументы жыцця», «Полымя», 1988, NN 1-2/, а таксама ўступнаму слову Я.Лецікі да апавяданняў пісьменніка ў «Маладосці» /1988, N 2/. Нарэшце, павінен выйсці аднатомнік выбраных твораў А.Мрыя ў выдавецтве «Мастацкая літаратура».

Справядлівасць як быццам вернула. І ў той жа час пасапраўднаму значнасць прысутнасці А.Мрыя ў беларускай літаратуры не ацэнена. Прынамсі, 100-годдзе з дня яго нараджэння прайшло, можна сказаць, ціха.

Гэтую, ужо новую несправядлівасць у дачыненні да А.Мрыя ліквідавала хіба вечарына, што адбылася нядаўна ў Доме літаратара. Намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі В.Супрунчук, Я.Леціка, С.Грахоўскі, рэжысёр У.Арлоў, навуковец М.Пратасевіч гаварылі пра А.Мрыя як пра творцу, які ў сваіх творах, найперш у раманах «Запіскі Самсона Самасуя», абганяў час. Цёпла быў сустрэты прысутнымі пляменнік А.Мрыя Ге-надзь Шашалевіч, прагучалі выбраныя старонкі прозы юбіляра.

ДРУК

Закажыце, калі ласка

У выніку правядзення другіх Гарэцкіх чытанняў, што адбыліся ў Горацкай сельскагаспадарчай акадэміі, выйшаў зборнік тэзісаў і паведамленняў, выдадзены друкарняй БСГА накладам 250 асобнікаў. Фінансавалі выданне Беларускае сельскагаспадарчая акадэмія, аддзел культуры Горацкага рай-выканкома, Горацкі гісторыка-этнаграфічны музей.

У зборніку — працы навукоўцаў, выкладчыкаў кафедра беларускай мовы і літаратуры ўсіх педагагічных вузаў Беларусі і ўніверсітэтаў.

Тут жа ўспаміны дачкі пісьменніка Галіны Максімаўны «У вянок бацьку», падрабязныя акалічнасці трагічнай гібель пісьменніка ў 1938 годзе і шмат іншых матэрыялаў, звязаных з асэнсаваннем творчага метаду М.Гарэцкага, яго індывідуальнага стылю.

Той, хто зацікавіўся зборнікам «Гарэцкія чытанні. Тэзісы дакладаў і паведамленняў», можа атрымаць яго па пошце накладной платой у 100 рублёў /без паштовых выдаткаў/, калі зробіць пісьмовую заяўку на адрас: 213410, Магілёўская вобл., г.Горкі, зав. Якубоўскага, 2. Горацкі гісторыка-этнаграфічны музей.

М.СТУДНЁВА, супрацоўнік музея

БЕЛАРУСКАЕ ЗАМЕЖЖА

Старонка за старонкай...

З зайдзраснай аператыўнасцю ў трэцім нумары «Полацка» змешчаны матэрыялы, што тычацца святкавання 75-ых угодкаў БНР. Сярод іх рэпартаж А.Старадарожскага «25 сакавіка ў Мінску», рэфэрат Р.Завітовіча «75 угодкі 25 сакавіка: мары і рэчаіснасць», працитаны 21 сакавіка 1993 года ў Сайт-Рыверы, падборка інфармацыйных матэрыялаў у раздзеле «З жыцця эміграцыі».

Публікуюцца заканчэнне артыкула М.Сташкевіча і Р.Платонава «Прарыў у трагічную будучыню» /да стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці/, працяг артыкулаў «Тапаграфія знаходак манет і аздобаў» М.Белямука, «Да пытання этнічнай прыналежнасці старажытных ліцвіноў» П.Урбана, «Уласна-ручныя паказанні Езавітава Кінстанціна Барысавіча», рамана М.Кавыля «З агню ды ў полімя» і іншыя матэрыялы.



Вядома, што да сённяшняга дня летуіскія падзяляюцца на жамайцкія і аўкштэйцкія, што ў літаральным перакладзе азначае «жыхары ніжняй мясцовасці» і «жыхары верхняй мясцовасці». Узнікненне гэтых, не географічных /як «менчукі», «віцэбляне»/, а этнаграфічных груп, як сцвярджаецца ў шматлікіх выданнях, было выклікана нібыта розніцай у рэльефе: маўляў, Жамайцыя /у летапісах Жомойт/ — нізіна, а Аўкштэйцыя — узвышша. Але калі бліжэй пазнаёміцца з географіяй Летувы, то высвятляецца, што яе найвышэйшыя пункты не перавышаюць 300 метраў над узроўнем мора, у той жа час найвышэйшыя пункты Сярэдне-летувіскай нізіны дасягаюць 90 метраў /Літва, с. 12/, так што для звычайнага чалавека — не географа — мясцовыя «верх» і «ніз» нічым асаблівым не адрозніваюцца, — дык што ўжо казаць пра тое, каб такія «верх» і «ніз» спрычыніліся да ўтварэння этнаграфічных асаблівасцяў. Да таго ж, на поўначы Жамайцыі маецца Жамайцкае ўзвышша, якое па вышыні не саступае Аўкштэйцкаму, а межы Аўкштэйцыі ў мінулым мяняліся /Літва, с. 127/. Уся гэтая незразумельшына можа быць вытлумачана толькі тым, што этнаграфічныя групы жамайтаў і аўкштэйтаў фармаваліся недзе ў іншым месцы і ў сучасную Летува прыйшлі ў «готовым выглядзе», і не яны называюцца па тэрыторыяй мясцовасцяў, а наадварот, мясцовасці сталі называцца па гэтых этнаграфічных групах. А паколькі аўкштэйты, у адрозненне ад жамайтаў, былі групай невялікай і мянялі сваё месцазнаходжанне, то мяняла сваё месца і Аўкштэйцыя...

Латышы таксама склаліся з двух плямёнаў — зэмгалаў і латгалаў. Гэтыя назвы таксама не атрымалі належнага тлумачэння. Элемент -гал- узводзіцца да латышскага галс «канец», у сувязі з чым слова «зэмгалы» адшчыраваюцца як «ніжні канец», бо па-латышску зэмс, як па-летувіску жямас, «ніжні». Але чаму людзі называлі сябе «ніжнімі канцом»? Калі зэмгалы — «ніжні канец», то які канец лат-галы? На гэта адказу не даецца. Сучасная ж назва краіны Латвія /так яна гучыць і па-латышску/ і саманазва латышоў латвэціс звязваюцца з назвай ракі Латэ /гл. Р. А. Агеева. Страны і народы: происхождение названий. М., 1990, с. 52—53/.

Мабыць, даследчыкам не прыходзіць на памяць, што ў расейскай мове, як і беларускай, польскай слова край /а гэта тое сама, што канец/ адначасова азначае і «краіна». Гэта невыпадкова, таму што кожная краіна абмяжоўваецца нейкім краем. Дык чаму не магло ў старажытнасці і латышскае галс адначасова з «канец, край» азначаць «краіна»?

Латгалы, зэмгалы — гэта словы не латышскія: расейскія, нашы. А латышы кажуць: латгалэціс, Латгалія г для іх — Латгалэ: г. зн. латгал — «жыхар Латгаліі»; не «Латгалія» ўтворана ад «латгал», а, наадварот, «латгал» ад «Латгалія». І правільней будзе для нас казаць не латгалы, а латгалэці, не зэмгалы, а зэмгалэці. Такім чынам, аналізуючы трэба ў першую чаргу не этнічны латгал, зэмгал, а назвы краёў — Лат-галэ, Зэм-галэ, у якім элементам -галэ-уходзіць «край». Якія ж гэтыя краі? Зэм-галэ, ясна, «ніжняя краіна»; латгалэ падамаць, што Лат-галэ — «верхняя!» Толькі вось у латышскай мове слова лат у значэнні «верхні» няма. Але па-эстонску латэ — «вархушка». А эстонцы — цесныя суседзі латышоў. І прызнаецца, што латышская мова зазнала моцны ўплыў эстонскай.

Што ж атрымаецца? Летуіскі — ніжня-верхня, латышы — верхня-ніжняя... Адкуль гэта? Тым болей, што ў адносінах да Латвіі казаць пра верх-ніз увогуле бессэнсавы. Тым не менш, усходні латышскі дыялект называюць верхне-латышскім /ЯН СССР, с. 497/.

Накіруюцца зноў у Венгрыю. Магутны Дунай, што цячэ праз яе строга з поўначы на поўдзень, падзяляе гэтую краіну на дзве часткі: усходнюю — Альфэльд і заходнюю — Дунаіт, што літаральна азначае «за Дунаем». Але гэтая назва ўзнікла толькі пасля прыходу венграў, а з антычных часоў Дунаіт зваўся Паноніяй ад племені панонаў, што здаўна жылі тут. Племя гэтае па мове, лічыцца, было ілірыйскім. На пачатку нашай эры ў Панонію прыйшлі рымляне і далучылі яе да сваёй правінцыі, што называлася Ілірыя. Ілірыя з-за гэтага стаў занадта грувасткім, і ў 24 годзе н. э. быў падзелены для зручнасці кіравання на дзве часткі: Верхні Ілірыя — Далмацыя і Ніжні Ілірыя — Панонія. Але гэтым не скончылася. Пры імператары Траяне, у 107 годзе, ужо Панонія была падзелена на Верхнюю і Ніжнюю. Мяжа між імі ішла з поўначы на поўдзень ад Дуная да Савы паўз возера Балатан. Падзел Паноніі на Верхнюю і Ніжнюю захоўваўся вельмі доўга. Так, іх можна ўбачыць на карце «Моравскае княжства», змешчанай у 27 томзе БЭС другога выдання на с. 274, а Маравіцкае княства існавала ў IX стагоддзі /яго разбурылі венгры/. У параўнанні з рымскімі часамі тут толькі тая розніца, што мяжа між Верхняй Паноніяй і Ніжняй ідзе па рацэ Раба /Раб/.

Адміністрацыйны падзел Паноніі на Верхнюю і Ніжнюю, такім чынам, існаваў не менш за 800 год і быў для жыхароў яе чымсьці настолькі звычайным, што замяняў этнічныя імёны, якіх тут перабывало за тры стагоддзі вельмі шмат /мы яшчэ гэта пабачым/: адны жыхары былі «верхня», другія — «ніжняя», незалежна ад моў і гаворак. Вось чаму і летуіскія, і латышы, што, ужо ясна, прыйшлі адсюль у Прыбалтыку, аказваюцца «верхнімі» і «ніжнімі».

Я ўжо казаў, спасылкачыся на ЛЭС, што ў Паноніі маюцца тапонімы, якія адшы-

фрөөваюцца з дапамогай балтыйскіх моў. На жаль, у ЛЭС не прыводзіцца аніякіх прыкладаў, а падрабязных карт Венгрыі адшукаць не ўдалося. Але вось некалькі фактаў. «История Венгрии» /т. 1/ паведамляе: возера Балатан, што да прыходу венграў называлася славянамі Блатна /«Балотнае»/, у рымскія часы напіла імя Пельса /с. 39/, а па-летувіску пьлэс — «балота»! Там жа, на с. 72, сказана, што адна з рэк Паноніі ў 454 годзе называлася Неда — рака з падобнай назвай /Ніда/ цячэ ў Прыбалтыцы, па зямлі старажытных прусаў. У Балатан з паўднёвага захаду ўпадае рака Зэла — па-латышску зэлэ «трава»; з Балатана ў Дунай цячэ Шыю, а па-летувіску шуо — «сабака». /«Сабачыя» рэкі ў тапаніміцы вядомыя: напрыклад, вялікую раку ў Якуці Індзігірку ў XVII стагоддзі расейскія землепраходцы называлі Сабачай/.

А ў той час, як у Паноніі трапляюцца балтыйскія гідронімы, далёка не ўсе аказваюцца балтыйскімі гідронімы Латвіі, Летувы. Так, не вырашаецца з балтыйскага матэрыялу назва Нёман /гл. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, т. III; В. А. Жучкевич. Краткий топонимический словарь Белоруссии, 1974/. А ў Коми

летувіска-венгерскіх моўных паралеляў.

А што могуць супрацьстаяць усяму гэтаму прыхільнікі погляду, што балты склаліся як этнас і не выходзячы пяць тысяч год жылі ў Прыбалтыцы? Ды нічога. Гэты погляд нічым не даведзены. Ён — аксіёма, якая быццам бы і не патрабуе аргументаў. Усё, што гэтай аксіёме не адпавядае, «не заўважаецца» або вытлумачаецца самым недарэчным чынам. Так, вышэй ужо гаварылася, што антычныя аўтары не згадваюць у Прыбалтыцы ні літву, ні жамойць, ні латгалаў з зэмгаламі, ні прусаў, затое пасяляюць у ёй іншыя плямёны: карэнтаў, осіяў, галіндаў — гэта значыць, нельга сказаць, што нічога пра гэты край не ведалі. Ужо форма осіі нагадвае «эстонцы»; яшчэ бліжэйшае да апошняга эсіі або айсіі, як называлі жыхароў Прыбалтыкі ў паслятычыны час. Але паколькі эсіі і айсіі лакалізаваныя старажытнымі аўтарамі ў Летуве, абавязваюцца яны... балтамі: «Старажытная назва балтыйскіх плямёнаў — эсіі або айсіі /Aestii/, паходзячы яе не ўстаноўлена». А як жа быць з тым, што сёння эсіі /эстонцы/ усім не балтыйскае племя, а народ фіна-угорскай групы? На гэта даследчык этнонімаў

набегі аж на Італію, — што ўжо казаць пра Панонію! У трэцім стагоддзі ў Альфэльд прыйшлі іранамоўныя аланы, бараны, герулы, уругунды, у сярэдзіне IV стагоддзя — сарматы. У 401 годзе на Альфэльд заваявалі гуны, каб панаваць 50 год. Гунаў змянілі германцы, тых — авары /556 г./... Авары прывялі з сабою славян, што складалі важную частку іх узброеных сіл. Гэта дзякуючы славянам Аварскі каганат трымаўся аж да 796 года, пакуль не быў зруйнаваны франкамі /германцы/. У Паноніі ўтвараецца славянскае Блаценскае, або Панонскае княства — да прыходу венграў.

Людзі з іншых краін, часцяком вельмі далёкіх, прыходзілі сюды не толькі як заваёўнікі і не заўжды па сваёй волі. Асабліва гэта тычыцца рымскіх часоў. Неабдымная імперыя прасціралася ад Атлантычнага акіяна да Персіі — па ўсім бязмежжы гэтым басяконца перакочваліся чалавечыя масы: кудысьці ішлі салдаты, насустрач ім гналі рабоў, цягнуліся караваны з таварам... З канца II стагоддзя ў Паноніі ў вялікай колькасці з'яўляюцца ўрад-жэнцы Усходу: Сірыі, Віфініі, Іудзеі, Егіпта, Кападокіі. Насельніцтва Паноніі робіцца чымсьці нахлалат вавілонскага ў часы «стаўпаварэння».

Іван ЛАСКОЎ

ДАГІСТАРЫЧНЫЯ БЛУКАННІ: ЛІТВА І ЖАМОЙЦЬ

Частка другая

рэспубліцы маюцца рэкі Нёман і Нем /гл. Географические названия Коми АССР. Словарь-справочник. Сыктывкар, 1990/. Ды і не толькі Нёман мае «пару» далёка за межамі Прыбалтыкі. Наша Вілія ў Летуве вядомая як Нярис. Рака Нярис маецца і ў Коми /гл. Географические названия Коми АССР/. Прычым, калі з летувіскай мовы Нярис, па сутнасці, не раскрываецца, то па-комі нярис — «узвышша, пагорак» /гл. Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970, Норыс/. У комі мове, як і ў іншых фіна-угорскіх, назойнік у сваёй уласнай форме, без дадатковых суфіксаў і канчаткаў можа выконваць ролю прыметніка. Адсюль ясна, што назва ракі Нярис — не «Пагорак», а «Пагорачная», «З пагоркамі». А ў Летуве Нярис якраз і ідзе між пагоркамі: «прарываючыся праз адгор'е Ашмянскага ўзвышша, робіць вялікую луку» /Літва, с. 440/. У басейне Акі маецца рака Нериста /Г. П. Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976, с. 137/. Па Беларусі і Летуве цячэ Мяркіс; у басейне р. Масквы ёсць рака Мёрка, у Карэліі возера Мёрк-ярве. Летувіскай рацэ Нявежис адпавядае Нявежа ў Тульскай вобласці; у Летуве рака Шушве — у Тамбоўскай вобласці Шушля /ляй, лэй па-мардоўску — «рака»/; у Летуве Дубіса — у Тульскай вобласці Дубіна; у Летуве Юра /гэтая рака ўпадае ў Нёман і ёйная назва не можа быць супастаўленай з летувіскім жура «мор»/ — ва Удзімірская вобласці рака Юра і возера Юра, у Тамбоўскай — рака Юр; у Летуве Мінія — ва Удзімірская вобласці Мининка, Минька; у Летуве Муша — у Тамбоўскай вобласці Мушка і г. д. Шэраг рэк у Прыбалтыцы канчаецца на: Аунува, Ашва, Бябіра і інш. А як вядома, гэта — гідранімічны зыход пермскі, бо ў комі-зыранскай і комі-пярмяцкай мовах — ва «рака». У латушскай жа мове, як і латышскай, — ва такога значэння не мае, не з'яўляецца — ва ў гэтых мовах і канчаткам прыметніка, як у карэльскай. А вось сведчанне чалавека, які ад нараджэння жыве ў Летуве і родная мова якога — летувіска, жыхара Вільні Вацлаваса Валанцеюса, перакладчыка з англійскай мовы: «Подвлияющее большинство названий литовских рек ничего для нас не означают. В таком случае они не литовского происхождения» /з приватнага ліста, В. Валанцеюс сам напісаў да мяне, пазнаёміўшыся з адной маёй публікацыяй/. І далей прыводзіць такія прыкметаны ім факты: у Цярэскай вобласці маецца возера Селігер; у Летуве — рака Ciniņip; у той жа час: у Югаславіі Драва — у Летуве Саусдравас; у Летуве Купа — у Югаславіі Купа; у Летуве Алса — у Чэхаславацкай Олшава; па-летувіску «рака» irb — у Чэхаславацкай раке Ула /дадам ад сябе, што ў Летуве таксама ёсць рака Улэ, а шэраг рачных назваў канчаецца на -улэ, -упіс/.

Такім чынам, на карысць паходжання летувісаў /і, зразумела, балтаў увогуле/ з Дунайскага басейна, а канкрэтна — з Паноніі сведчаць: наяўнасць звычайных /а не тэрміналагічных або рэлігійных/ лацінскіх слоў у летувіскай мове; наяўнасць у летувіскай мове ілірыйскіх і фракійскіх слядоў; наяўнасць летувіска і латышска-румынскіх паралеляў; наяўнасць балтыйскай гідраніміі ў Паноніі, Югаславіі і Чэхаславацкай, у той жа час невырашальнасць з летувіскай мовы пераважнай масы найзначнейшых гідронімаў Летувы; саманазвы летувісаў і латышоў як «верхніх» і «ніжніх», што не магла скласціся ў раўніннай Прыбалтыцы; і, нарэшце, самае гапоўнае — вялікі пласт

піша: «У далейшым гэтае імя перайшло на прыбалтыйскіх фінаў — эстонцаў» /Р. А. Агеева. Страны и народы... с. 49/. Чаму перайшло? Чаму эстонцы ўзялі чужое імя?...

Гідранімія Летувы, Латвіі і Усходняй Прусіі такімі даследчыкамі, як А. М. Трубачоў, У. М. Тапароў і іх школа, без усякага аналізу абвешчана скрозь балтыйскай, хоць у большай частцы сваёй з балтыйскіх моў не вырашаецца. І знайшоўшы дзе-небудзь такія ж, як у Прыбалтыцы, тапонімы, балтафілы сцвярджаюць: тут былі балты. Даходзіць да смешнага: балты, на погляд іх, сягалі аж да Уфы — на той падставе, мабыць, што назва Уфа нагадвае летувіска-латышскае улэ «рака» /гл. Р. А. Агеева. Проблемы межрегионального исследования топонимии балтийского происхождения на восточно-славянской территории. — Балто-славянские исследования — 1980. М., 1981, с. 144/. Недарэчнасць такога пашырэння балцкага арэалу паказваецца хаця б тым, што даўней рака Уфа называлася Уфалей, а лэй — па-мардоўску «рака».

Такія ж падвышаныя, перабольшаныя ацэнкі даюцца і балтыйскім мовам. Яны «паўней захоўваюць старажытную індаеўрапейскую моўную сістэму, чым іншыя сучасныя групы індаеўрапейскіх моў. Існуе пункт гледжання, згодна з якім балтыйскія мовы ўяўляюць з сябе рэштку старажытнай індаеўрапейскай гаворкі, што захавалася пасля вылучэння з гэтай сям'і іншых індаеўрапейскіх моў» /В. Н. Топоров. Балтийские языки. — ЛЭС, с. 64/. Асабліва ж расхвальваецца летувіскае мова: «Летувіскае мова — самая архаічная з усіх жывых індаеўрапейскіх моў; яна лепш захавала гукавую сістэму індаеўрапейскай пра-мовы /а хто тую пра-мову чуў? — І. Л./, шмат марфалагічных асаблівасцяў» /Літва, с. 384/. Калі для латышскай мовы яшчэ прызнаецца пэўная колькасць фіна-угорскіх запазычанняў, то ў летувіскай іх нібыта лічыцца адзінкай. Ці не таму, што «яны пакуль вельмі мала вылучаныя» /ЯН СССР, с. 520/?

Тэзіс аб выключнай архаічнасці балтыйскіх моў палягае, па сутнасці, на нічым не даведзеным уяўленні, што балты як група этнасцаў склаліся ў Прыбалтыцы і спрадвечна месціліся тут. Маўляў, жылі сабе ў закутку, пазабывленыя моўных уплываў, а тым часам у мовах іх агледжваюцца паралелі з самімі рознымі індаеўрапейскімі мовамі: і з лацінай, і з санскрытам, і з іранскімі, ілірыйскімі, кельцкімі, германскімі... Маўляў, адкуль бы яны ўзяліся, калі б балтыйскія мовы не былі рэшткай старажытнай індаеўрапейскай гаворкі?

Адкуль? А вось адкуль. Паглядзіце на фізічную карту Еўропы. Даліна Дуная на ёй — як доўгая зялёная стужка паміж жоўта-карычневымі стужкамі гор. Гэта яна вяла ў сэрца Еўропы чалавечыя орды, служачы ім натуральнай дарогай, па ёй басяконцы стагоддзі рухаліся яны і з усходу на захад, і з захаду на ўсход. І заўсёды на гэтым шляху аказвалася Панонія, што б і куды ні ішоў.

Яшчэ ў IV стагоддзі да нашай эры тут з'явіліся кельты. Панавалі яны аж да 88 года да н. э., калі ім учынілі разгром рымляне. Але ілірыцы Паноніі нядоўга засталіся вольнымі. Па хуткім часе сваю ўладу тут усталюваў Рым — на 400 год. Уздоўж Дуная рымляне стварылі лапцуг умацаванняў і крэпасцяў. А па другім беразе Дуная снопдалі самыя розныя варвары: фракійцы, дакі, потым германцы /маркманьы, готы, гелды і інш./... Прырываючы лімес /умацаваную мяжу імперыі/, варвары ўчынялі

Аб гэтым сведчыць тагачаснае рэлігійнае жыццё: «Было шырока распаўсюджана шанаванне дзяржаўных багоў Рыма... шанаваліся грэцкія багі — Геракл, Немеціда, Асклепій; егіпецкія — Ізіда і Серапіс, кельцкая багіня Эпона і інш. Шматлікіх прыхільнікаў, асабліва сярод вайскоўцаў і рабоў, меў Мітра — іранскае божства святла. /.../ Мітра доўга заставаўся адным з найбольш нязломных сапернікаў хрысціянства. Шырокае распаўсюджанне, асабліва ў вайсковым асяроддзі, атрымаў культ Юпітэра Даліхена — божства сірыйскага паходжання. Шанаваўся таксама «Дунайскі коннік» — божства, што ўзнікла на Дунаі ўжо ў перыяд імперыі» /ИВ, с. 50/.

Што ж рабілася ў такіх умовах з карэнным насельніцтвам, з ягонай мовай? Зразумела, што калі б гэтая мова захоўвалася некрунцатай, то гэта азначала б пастаянную канфрантацыю з прыбышамі, імкненне да стварэння і падтрымання ўласнай дзяржавы, як гэта было, да прыкладу, з армянамі. Нічога падобнага ў Паноніі мы не назіраем. Заваёўнікі мянялі адзін аднаго, а мясцовыя насельніцтва кожны раз падпарадкоўвалася ім без аніякага супраціву. Анічога не ведае гісторыя і пра ягоныя паўстанні. Значыць, жыхарства Паноніі кожны раз зрасталася з новымі прыбышамі, засвойвала іх звычай і мову /гэта меней тычыцца такіх качэўнікаў, як гуты і авары, што жылі галоўным чынам у стэпах на Альфэльдзе/. Дык у выніку і іх уласная мова з кожным новым нашэсцем насычалася новым матэрыялам. Тым і можна тлумачыць наяўнасць у балтыйскіх мовах лацінскіх, кельцкіх, германскіх, іранскіх, індыйскіх і іншых слоў. Апошнім з нашэсцаў да прыходу венграў было славянскае — адсюль і безліч славянстваў у балтыйскіх мовах, якія падаюцца лінгвістамі як вынік «агульнага паходжання» балтыйскіх і славянскіх моў.

Быццам бы бачыўшы перадгісторыю летувісаў, мінулагагодні даследчык пісаў: «Праводле назіранняў... летувіскія неадверлівыя, пры першым знаёмстве несумоўныя... з асцярожнасці, якую яны ў найвышэйшай ступені вылучаюцца. Рыса гэтая выпрацавалася ў летувіскай гістарычна: вельмі ўжо часта даводзілася ім пераходзіць з аднаго падпарадкавання ў другое, дык яны перасталі нават разумець, каму падначальвацца, каго слухаць, і да ўсіх сталі ставіцца падазраю. /.../ «Флема» летувісаў... увайшла ў прымаўку; анікі іншы народ не пакараецца зменлівасцю жыцця з такім непарушным спакоем. /.../ Яшчэ ў 2-й палове XVI ст. летувіскі, засуджаны на смерць, вешалі сябе ўласнымі рукамі» /Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XVII /34/, с. 828/. І гэты народ, сцвярджаецца, заваляў Беларусь і Украіну, сотні гадоў панаваў у басякнай дзяржаве!

Чаму ж пры такой звычайнай падпарадкоўвацца будучы «балты» ўрэшце пакінулі сваю адвечную радзіму, падаліся на не вельмі ўтульную поўнач?

Аварскі каганат быў фактычна дафеадалнай дзяржавай. Гэта значыць, авары бралі даніну — і не болей. Земляробствам яны не займаліся, праца прыгонных сляян ім не была патрабнай. Калі ж каганат быў разбураны, на месца яго прыйшлі феадалы, славянскія і франкскія. Пачалася запрыгонванне мясцовых жыхароў. Адначасова ішла хрысціянізацыя, якая ў Паноніі перапынялася шмат разоў нашэсцямі паганцаў. Пачалася вострая барацьба паміж Канстанцінопалем і Рымам за душы яшчэ нехрышчоных /як вядома, у ёй узялі актыўны

ПАМ'ЯЦІ СЯБРА

Чамусьці павялося так у нас, у людзей, што мы пачынаем па-сапраўднаму разумець, цаніць, любіць чалавека, калі яго ўжо не стане. Чаму мы такія скупыя на ласку пры жыцці?

Андрэй Пятровіч Раўскі быў не толькі таленавітым тэатральным рэжысёрам, але і ўвасабленнем сціпласці, інтэлігентнасці, чалавечай даброты. Яго рэпетыцыі былі не толькі ўрокам высокага прафесійнага майстэрства, але і ўзорам нейкай асаблівай чысціні, высакароднасці і... несучаснага рыцарства. Ён ніводнага разу не ўзвысіў голасу, не пакрыўдзіў актёра папрокам. Я сам гэта бачыў і чуў, прысутнічаючы на рэпетыцыях сваёй драмы «Тры дні і тры ночы», п'есы не вельмі удалай і таму занадта цяжкай і для рэжысёра і для актёраў. І кожны раз ён знаходзіў для актёраў-выканаўцаў трапнае, адзіна вернае, мудрае слова. Скажа, бывала, толькі адну фразу, а паўстае цэлы вобраз.

Андрэй Пятровіч прыйшоў у Маргінёўскі абласны тэатр ужо сталым чалавекам, сталым мастаком. За плячамі былі і студыя тэатра МХАТ, і Вялікая Айчынная. У складзе творчай брыгады ён ездзіў з аднаго фронту на другі. Часта выступаў пад акампамент бомбаў, снарадаў, мін. Было нямаля выпадкаў, калі канцэрт даводзілася перапыняць, бо салдатам трэба было ісці ў атаку. Ён не мог раскаваць пра гэта без пакуты. «... і васьм пачынаем канцэрт энюу. Бачу, няма аднаго, другога, трэцяга твару, да якіх ужо прызнаёміся. Не вярнуліся адтуль... Мне трэба выходзіць на сцэну, пачынаюць маналог, а я не магу, сэрца крывей абліваецца. Няўжо тым, хто цудам уцялеў, вярнуўся, патрэбна яшчэ нейкае мастацтва? Пачынаю і бачу: патрэбна. Тады я і зразумеў, якую вялікую сілу тоіць у сабе тэатр, калі чалавек забывае пра небяспеку, пра смерць. Падмануць даверліваць такога гледача, дапусціць прафесійную неахайнасць — самы страшны грэх для нас, рэжысёраў і актёраў. І калі ўсё ж гэта па нейкіх прычынах здараецца, нас трэба судзіць і караць, як за здраду».

І ён усё жыццё заставаўся верны гэтай сваёму высокаму прынцыпу — ні слова хлусні ні ў жыцці, ні на сцэне... Каб выйшчы тэатру ў абласным горадзе, трэба ставіць шмат самых розных спектакляў. І Андрэй Пятровіч за дваццаць пяць гадоў паставіў у Маргінёўскім тэатры амаль сто спектакляў па п'есах Шэкспіра, Мальера, Астроўскага, Чэхава, Горкага, Алешына, Розава, Салынскага, Каламіяца, беларускіх драматургаў. Спектаклі для яго былі найвышэйшым шчасцем, тэатр быў яго жыццём. І пайшоўшы на пенсію, не змог яго пакінуць, працаваў яшчэ дзесяць гадоў, «даслужыўшыся» да заслужанага артыста Беларуса.

І памёр ён праз сваю чалавечнасць: кепска стала жонцы, яго вярнула, надзеянаму сябру. Усхваляўся, кінуў дапамагчы... памёр. Як жыў, так і памёр, думаючы не пра сябе, а пра іншых...

Мікалай МАТУКОЎСКІ

АБ'ЯВЫ

Беларуская акадэмія мастацтваў аб'яўляе конкурс

на замашчэнне пасада прафесарска-выкладчыцкага складу /для тых, хто валодае беларускай мовай/:

- прафесара кафедры графічнага дызайну 1
- прафесара кафедры скульптуры 1
- прафесара кафедры гісторыі і тэорыі мастацтваў 1
- дацэнта кафедры манументальна-дэкаратывага мастацтва 2
- старшага выкладчыка кафедры жывапісу 1
- старшага выкладчыка кафедры дызайну 1

Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня апублікавання аб'явы. Заявы і дакументы, згодна палажэнню аб конкурсах, падаваць на імя рэктара акадэміі па адрасе: 220012, г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 81, аддзел кадраў, тэл. 32-77-34.

Беларуская акадэмія музыкі аб'яўляе конкурс

на замашчэнне пасады прафесарска-выкладчыцкага складу /для тых, хто мае мінскую прапіску/:

- кафедра беларускай музыкі 1
- дацэнт

Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня апублікавання. Заявы і дакументы, згодна Палажэнню аб конкурсах, накіроўваць на імя рэктара на адрас:

220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30
Даведкі па тэл.: 27-49-42, 26-06-70.

Рэдакцыя часопіса «Польмя» выказвае глыбокае спачуванне рэдактару аддзела пазізі Кастусю Цвірку з прычыны напатакушага яго гора — смерці МАЦІ.

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Сюз тэатральных дзеячаў Беларусі смуткуюць у сувязі з раптоўнай канчыннай саліста-вакаліста тэатра музычнай камедыі, заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь, члена СТД ЛАЗОУСКАГА Юрыя Віктаравіча і выказваюць глыбокае спачуванне родным і бліжнім набомжына.

ўдзел веранастаўнікі славян Кірыла і Мяфодзь. Вось у гэты час, падобна, і пакідаюць Панонію паганцы зямлячы. На сваім новым месцы, у Прыбалтыцы, яны адлюстроўваюцца ў пісьмовых крыніцах пад 870 годам /Літва, с. 261/.

Продкі ж летувісаў яна затрымаліся ў Паноніі, прычым надоўга, іначай не склаўся б адчувальны летувіска-венгерскі лексічны пласт /у латыскай мове мадэлярызмы, здаецца, толькі тыя, што трапілі праз летувіску/. Характэрнае такое супадзенне: па-венгерску «прыгонны» — йоббадэ, па-летувіску — бауджявос. Венгерскае слова ўтворанае ад бадыд — «стамляць» з папярэднім йог «права» /пры змычцы г + б утварылася бб/: прыгонны — гэта той, якога стамляюць па праву. Летувісы ўзялі з йоббадэ толькі другую частку і ўтварылі сваё бауджявос. Такім чынам, у той час, калі венгры ўводзілі прыгон /напачатку, зразумела, не для венграў/, продкі летувісаў былі яшчэ ў Паноніі.

Адначасова з прыгонам венгерскага дзяржава, якая вельмі хутка асвойталася ў Еўропе, стала насаджаць і хрысціянства. Вось тут паганскае жыхарства і не вытрымала. У 1046 годзе гримнула магутнае антырэлігійнае паўстанне. Паўстанцы знішчылі ледзь не ўсіх староў і манахаў /ІВ, с. 118/. Паўстанне было задушана.

Зрэшты, продкі летувісаў, можа, пакінулі Панонію яшчэ раней, на пачатку рэлігійнага ўціску. Мы ж ведаем, як жамойцы супраціўляліся хросту. Нават крыкалі, што спецыяльна заявіліся ў Прыбалтыку, каб «хрысціць паганцаў», за доўгі час панавання над жамойцамі далучыць яе да царквы не змаглі. Жамойцы прынялі хрост толькі пасля Грунвальда, калі Ордэн вымушаны быў саступіць іх Вітаўту — у 1413 годзе, мабыць, апошнімі ў Еўропе.

Пераход «балтаў» у Прыбалтыку ва ўжо пісьмовую для Еўропы эпоху застаўся незаўважаным хрысціянствам, і гэта павінна сведчыць, што перасяленцаў было зусім няшмат. Але яны прыйшлі не на пустае месца. Тут здаўна жылі іншыя плямёны. Прыбыўшы ўступілі з імі ў трывалы кантакт, змяшаліся з імі і асімілявалі, дзякуючы чаму носбітаў «балцікі» моў стала значна больш. Пераходу мясцовага, прыбалтыскага насельніцтва на волю прыбышчэй паспрыяла дзейнасць люцэранскіх місіянераў, з дапамогай якіх узнікла летувіскае, а адначасова і латыскае пісьмовасць, быў наладжаны выпуск рэлігійнай літаратуры для летувісаў і латышоў на іх мовах. Але яшчэ ў XIX стагоддзі захоўваліся рэшткі ранейшых дыялектаў, якія для нашчадкаў панонцаў былі незразумелымі, з-за чаго няраз успыхвала памеліка. М. Біржышка, гісторык летувіскай літаратуры, пісаў: «Прачынаецца і пазізі /у сярэдзіне XIX ст. — І. Л./, прычым вылучаюцца пераважна ўраджэнцы ўсходняй Летуві, якія выйшлі з народа і пісалі на сваёй усходнелетувіскай гаворцы, што выклікала нават пратэсты з боку пэўных жамойцкіх пурыстаў» /Энциклопедический словарь бр. Гранат, т. 27. 1913, стб. 251/.

З боку жамойцкіх пурыстаў! Чаму менавіта жамойцкі? Ды таму, што сённяшня летувіскае мова, з яе выразным венгерскім следам ідзе ад мовы леталіскай жамойцы, а не леталіскай літвы.

Што вядома нам з гісторыі летувіскай мовы? Першая кніга на ёй /рэлігійная/ была выдадзена ў 1547 годзе. Выйшла ж яна ў Кенігсбергу, а прызначалася для самых заходніх жамойтаў, што трапілі ў склад Усходняй Прусіі ў выніку перададзелаў. Менавіта гэтай кнігай і быў закладзены падмурак летувіскай літаратурнай мовы, якую з выданнем 1547 года звязвае прамая традыцыя, што амаль не мела адхіленняў. Характэрны такі факт: «У 1605 годзе друкарня акадэміі /у Вільні. — І. Л./ другі раз выдае пераклад на летувіску мову «Катэхізіса Ледэсмы». /.../ Але гэта ўжо пераклад не Даўкшы, аіншай асобы, якая не указала сваёго прозвішча. У прадмове, напісанай па-летувіску, ананімны аўтар тлумачыць прычыны, што прымуслі яго зрабіць новы пераклад. Ён гаворыць, што пераклад Даўкшы зроблены па-жамойцку і для пэўных летувісаў — не жамойтаў — незразумелы, таму і прыйшлося яго рабіць энюу. З далейшага, аднак, відаць, што ананімны перакладчык карыстаўся перакладам Даўкшы, перапрацаваўшы яго ў шэрагу месцаў» /А. Анушкін. На заре кнігопечатання в Літве. Вільні, 1970, с. 48. Падрэзлена мною/.

Ці была мова леталіскай літвы хаця б падобнай да жамойцкай, не тое каб такой жа? Цвёрда можна адказаць: не. Бо летувіскае даследчыкі не могуць зразумець імяні літоўскіх князёў. Няўдача гэтая імі тлумачыцца так: «З цягам часу сістэма двухасноўных асабовых імянаў страціла сувязь з агульнымі словамі. Асабовыя імяны пачалі ўтварацца з механічна складзеных элементаў, таму сэнс двухасноўных імянаў стаў цяжка вытлумачальным» /Літва, с. 121/.

«Цяжка вытлумачальным» — не тыя словы: правільней было б сказаць «зусім невытлумачальным». І не дзіва: носбіты княскіх імянаў паходзілі з зусім іншага месца, чым жамойцы. Ніхто ў старажытнасці не пазбег блуканняў — тое тычыцца і літвы. І літва не вена жыла на Нёмане. І прыйшла сюды, каб спрычыніцца да стварэння вялізнай дзяржавы, з Дунай. Але не з Паноніі, як продкі летувісаў.

«Нямецкі гісторык XVIII ст. Л. А. Гебгардзі... — паведамляе М. І. Ермаловіч, — прыводзіў пісьмовыя дакументы, з якіх відаць, што яшчэ ў XII ст. н. э. на левым беразе Дунай і ўздоўж ракі Ольты існавала мясцовасць Літва. Тут жа мы знаходзім і раку Літаву» /М. Ермаловіч. Старажытная Беларусь. Мн., 1990, с. 87/.

Ці выпадковае гэта супадзенне? Есць у Маларыцкім раёне возера Олтуш. Пра гэтую назву В. Жучкевіч піша: «Назва-этнонім: олтушы — жыхары гістарычнай вобласці Закарпацця Алтэніі» /В. А. Жучкевіч. Краткий

топонимический словарь Белоруссии, Олтуш/. Менавіта Алтэнія зведца і сёння румынская вобласць у міжрэччы Олта /так называецца сёння Ольта/ і Дуная.

Насупраць Олта, з балгарскага боку, у Дунай упадае Віг. А ў Калінавіцкім і Хойніцкім раёнах цячэ левыя доплы Прыпяці Віць. Дунайскай Літава адпавядае рака Літкава, што ў Кобрынскім раёне, у Чырвонае возера, што ў Жыткавіцкім раёне, упадае рачулка Цесна. Гэта вельмі блізка да Тэзлуі — назвы ракі, што ўпадае ў Олт.

Гідронімы Олтуш, Віць, Літкава, Цесна быццам бы паказваюць шлях, якім літва ішла на Беларусь /цікава, што вярхоўі Нёмана, дзе М. І. Ермаловіч размяшчае леталіскае літву, знаходзіцца строга на поўнач ад басейна Олта — па 25-м мерыдыяне /. На гэтых узбярэжжах частка яе заставалася на жыхарства, асноўная ж маса рухалася далей, аб чым сведчаць такія назвы, як Дунай — рэчка ў Іўеўскім раёне, Волта і Авута — рэкі ў Мёрскім: Волта — Олт з прыстаўным «в», як у слове «вока» /В. Жучкевіч: «Волта, варыянт Олта. Назва паўтарэ імя ракі Олт... у Румыніі». Гл. ягоні «Краткий топонимический...», Волта/, Авута — супадае са старажытнай назвай Олта Алуца /ІВ, с. 57/.

Аж да сёння не высветлена паходжанне назвы Балтыскага мора. «Корань ball — у назве Балтыскага мора тлумачылі па-рознаму: і як «балота», і як «белы» /летув. baltas/, і як «пояс». Імя Балтыскага мора тлумачылі як балтыскае, ілірыйскае або венецка-ілірыйскае назву» /Р. А. Агеева. Страны і народы: происхождение названий, с. 49/. Мабыць, усім, хто спрачаўся вакол гэтага імя, ці невядома, ці не прыгадалася такое геаграфічнае паняцце: «Балта — пойма Дуная ў межах Ніжнедунайскай нізіны... з лабірынтам рукавоў, шматлікімі азёрамі і ліманамі. /.../ Шырыня — да 27 км. Пакрытая лясамі з вярбы і вольхі, зараснікамі трысця і чаротам, шмат непраходных балотаў. /.../ У Магдаўскай ССР і Румыніі «балта» стала агульным прызначэнні забалочаных поймаў і плаўняў любых рэк» /БСЭ, выд. 2-е, т. 5, с. 153/. Менавіта такімі «балтамі» і ўяўляюцца летувіскае берагі Балтыскага мора, асабліва каля Куршскай затокі з дэльтай Нёмана /гл. Літва, Куршский залив/.

Олтуш, Волта /Олта/, Авута, Дунай, Літкава, Віць, Балтыскае мора... Нехта ж прынес гэтыя назвы з Румыніі на Беларусь! Хто? Улічваючы, што мясцовасць каля ўпадзення Олта ў Дунай звалася Літвой, іншых кандыдатаў на гэтую ролю, апроча леталіскай літвы, быць не можа.

Што ж выходзіць? Што жамойцы — з Паноніі, аб чым сведчаць летувіска-венгерскія паралелі, а літва — з нізоўяў Олта. А падзяляе гэтыя рэгіёны, калі рухацца з Дунаі, недзе 700 кіламетраў — як ад паўднёвай мяжы Беларусі да паўночнай.

Зразумела, што ўмовы для складвання этнасаў і моў у гэтых рэгіёнах былі розныя. Напрыклад, ніхто не лічыць, што на поўдні Румыніі жылі ілірыйскія плямёны. Тут адчуваўся значны грэцкі ўплыў. Тут нашмат раней, чым у Паноніі, з'явіліся славяне /а можа, і ўвогуле ўтварыліся тут. Пісаў жа аўтар «Аповесці мінулых гадоў»: «Слы суть словьне по Дунаевыи, адуль і «разідошаа по землі». На пачатку нашай эры на ніжнім Дунаі жылі геты, што лічацца продкамі славян/. Сюды пры сваім руху на захад не заходзілі венгры, які адолелі Карпаты на Украіне /ІВ, с. 95/. Такім чынам, у мове літвы венгерскага следу не магло быць. І сапраўды. Як даведзена М. І. Ермаловічам, леталіскае літва размяшчалася ў верхнім Паняноні. Цяпер гэта — сэрцавінная беларуская тэрыторыя, радзіма Коласа, калыска беларускай літаратурнай мовы. І калі б у мове літвы была венгерская лексіка, то хоць частка яе перайшла б у беларускую. Але, па назіраннях, у нашай мове практычна няма венгерскіх слоў, якіх не было б і ў польскай, г. зн. яны /такія, як шэраг/ хутчэй за ўсё прыйшлі да нас праз палякаў.

Ужо прыходзілася вышэй казаць, што балтазнаўства грунтуецца на нічым не абгрунтаваных дапушчэннях. Сярод такіх пастулатаў не малое месца займае і сцвярдзенне, быццам літва і жамойцы — дзве часткі аднаго народа, з агульнай мовай.

Пераканаўча абвяргае гэтую «ісціну» П. Урбан у сваёй вялікай працы «Да пытання этнічнай прыналежнасці старажытных літвіноў» /Поліцак. Гл. NN 1-6 за 1992 г./ . Не буду пераказваць ягоня доказы, — той, хто жадае, часопіс знойдзе. Сам жа я хацеў бы звярнуць увагу толькі на некалькі важных рэчаў.

У шматлікіх гістарычных звестках, дакументах літва і жамойцы ніколі не падмяняюць адна адну: калі гаворыцца «літва», гэта не азначае адначасова «жамойцы», калі гаворыцца «жамойцы» — не азначае «літва». Гэтыя два словы раўнапраўныя, сэнс «жамойцы» у «літва» не ўваходзіць. Узяць хаця б поўную назву нашага сярэднявечнага гаспадарства: Вялікае княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае. Ці ж яднае яна літву і жамойцы? Наадварот, падзяляе! Літва — адно, жамойцы — другое. І так ва ўсіх крыніцах. Выдатны знаўца беларускіх леталісаў здзіўлена зазначае: «Леталісы... уларта падзяляюць Літву на ўласна Літву і Жамойцы» /Н. Н. Улашкі. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М., 1985, с. 58/. Але што значыць «на ўласна Літву»? Што, жамойцы — таксама Літва? Але ж ці не лухтой выглядала б: Беларусь і Маргінёўчына?

З гісторыі добра відаць, што жамойцы не надта прагла аб'яднання з Літвой, а калі ўрэшце пасля Грунвальда была далучана да ВКЛ, дык ужо ў 1418 годзе ўзяла паўстанне супраць Вітаўта /Літва, с. 257/. І гэта ніяк нельга назваць выпадковасцю. Мае рацыю П. Урбан,

калі піша, што Вітаўт абыходзіўся з жамойцамі, як з «разменнай манетай», гандлюючы ёю дзеля сваіх палітычных разлікаў /Поліцак, 1992, N 4, с. 23/. Сапраўды, Вітаўт саступаў жамойцы Ордэну ў 1384, 1389 гадах /БелСЭ, т. 3, с. 105/. У 1398 годзе ім было падпісана Салінскае пагадненне, згодна з якім Жамойцы засталася за Ордэнам /Літва, с. 257/. Што пры гэтым ён не сіле саступаў, а менавіта вёў гандаль Жамойцамі, сведчыць той факт, што пры Ворскле /1399/ супраць татараў у войску Вітаўта біліся крамакі /Літва, с. 152/, чым яна плацілі за Жамойцы. Ды каб толькі гэта! Польскі даследчы з Вільні Ян Цехановіч, каментуючы мой артыкул «Племя паці родаў» /«ЛіМ», 1989, 18 жніўня/, дзе сярод іншага выказана думка, што літва і жамойцы — розныя плямёны, піша: «Калі літва і жмудз былі рознымі плямёнамі, адразу робіцца зразумелай нечалавечая жорсткасць літоўскага князя Вітаўта, які разам з нямецкімі наездцамі літаральна заліў Жмудз крывёю падчас некалькіх набегаў пад канец XIV стагоддзя. Да аднаплемненікаў гэты палітык хутчэй не паставіўся б так бязлітасна, як тое апісваюць тагачасныя нямецкія, польскія і рускія хронікі».

Вядома таксама, што жамойцы імкнулася да стварэння ўласнай дзяржавы. Пэўны час тая і была — у XIII стагоддзі, пад назвай «Вялікае Жамойцкае княства» /Н. Н. Улашкі. Введение... с. 156/. А ў складзе ВКЛ жамойцы карысталіся аўтаноміяй: пачынаючы з 1411 года, існавала Жамойцкае староства. Староста меў правы ваяводы. Яго абірала сама жамойцкая шляхта, а вялікі князь толькі зацвярджаў. З пачатку 1440 гадоў Жамойцкае староства называлася яшчэ і Жамойцкім княствам /Літва, с. 257/. Зразумела, што калі б жамойцы і літва былі адным народам, то на такое вылучэнне жамойцы не было б прычын.

Што ж датычыць мовы жамойтаў, то гаспадарства ставілася да яе, мякка кажучы, абязкава. Першая кніга на ёй, як ужо было сказана, выйшла за жамой — ва Усходняй Прусіі. Толькі ў 1595 годзе, г. зн. праз 48 /!/ гадоў пасля гэтага, была выдадзена першая жамойцкая кніга ў ВКЛ. І ў далейшым да 1625 года тут выпускалі толькі 4 кнігі па-жамойцку, у той час як на беларускай, польскай і лацінскай мовах — дзесяцікі і сотні. Нават на нямецкай з 1605 да 1625 года з'явілася ў Вільні 6 кніг /А. Анушкін. На заре кнігопечатання... с. 13/. Пры гэтым трэба адзначыць, што ўсе жамойцкія кнігі былі рэлігійнымі, выдавала іх царква, і свецкія ўлады не мелі да гэтага дачынення. Такім быў «клопат» «летувіскага» гаспадарства аб развіцці «сваёй» мовы? А між іншым, XVI стагоддзе ў Еўропе — час фармавання дзяржаўных моў: так, французская была абвешчана афіцыйна дзяржаўнай у 1539 годзе. У ВКЛ жа ў якасці афіцыйных ужываліся беларуская і лацінская, потым і польская мовы, толькі не жамойцкая /сённяшня летувіскае/. Як бачым, Вялікае княства Літоўскае ставілася да жамойтаў як да народа не ўладнага, а падуладнага. Для дасведчанага гісторыка гэта павінна быць абсалютна ясна. Таму не можа не здзіўляць, што такі знаўца айчынай гісторыі, як Г. Сагановіч, называе леталіскае літву летувісамі, зазначаючы пры гэтым: «Аўтар прычыны магчымым дапасаванне сучаснага саманазову жыхароў Рэспублікі Летува да іх старадаўніх продкаў». Не была, не магла быць леталіска літва продкамі сучасных летувісаў!

Чаму ж жамойцы сталі «літоўцамі», летувісамі? Думаем, што вырашальную ролю ў гэтым адыграла саманазва «жамайція» з яе празрыстым сэнсам. Раз ёсць «ніжнія» ды яшчэ ёсць быццам і «верхнія» /аўкштайтэй/, значыць, павінен быць і нейкі этнонім, які яднае тых і другіх. А пасля знікнення леталіскай літвы, растварэння яе ў беларусых такі этнонім «вызваліўся», застаўся без носбіта-гаспадара. Вось і ўзнікла думка, што ён адносіцца да жамойцы.

«Літвой», дарэчы, жамойцы спачатку сталі за межамі ВКЛ, ва Усходняй Прусіі. У ВКЛ літоўцамі, літвінамі зваліся якраз беларусы, жамойцы жа заставалася жамойцамі, як у вачах беларусаў і палякаў, так і саміх жамойтаў. Іх «літоўцамі» сталі зваць першымі немцы, што выдавалі на жамойцкай мове вялікую колькасць люцэранскай літаратуры. Дый не толькі. Яны яшчэ дачыніліся і да вывучэння жамойцкай мовы, этнаграфіі жамойтаў — ужываючы пры гэтым у адносінах да іх тэрмін «літоўцы». Навуковая нямецкая літаратура карысталася вялікім аўтарытэтам у Расеі: тут жа шмат служыла вучоным немцаў. Вось і прыйшло ад немцаў у расейскую навуку сцвярдзенне, што жамойцы — гэта тое ж, што і літва, «ніжнія літоўцы».

Самі жамойцы ўчэпіста трымаліся за сваю гістарычную назву аж да XX стагоддзя. Але пачалося жамойцкае адраджэнне, лідэрам якога здаўна вельмі прывабным стаць «літоўцамі», нашчадкамі магутнай дзяржавы: гэта ж так падымала самасвядомаць занядабанага, вена прыгнечанага народа!

Так узнікла і саспела тэрміналагічная блытаніна, з-за якой і сёння не адважваемся на поўны голас назваць Вялікае княства Літоўскае, створанае нашымі продкамі літвой, нашымі, беларускім гаспадарствам.

І асабіста думаю, што каб нарэшце рассекці клубок гэтай блытаніны, мы павінны сённяшніх летувісаў у сваёй літаратуры, друку зваць жамойтамі, а краіну іх — Жамойцамі, чым была б узмоўлена гістарычная справядлівасць.

Якім жа было паходжанне сапраўднай літвы, якой магла быць ейная мова, чаму літва апынулася там, дзе біснула і знікла, — пра ўсё гэта пагаворым іншым разам.



ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

САЮЗ ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ І МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА

ГАЗЕТУ РЭДАГАВАЛІ:

Х.ДУНЕЦ	(1932-35)
І.ГУРСКІ	(1935-41)
А.КУЛЯШОЎ	(1945-46)
М.ГОРЦАЎ	(1947-49)
П.КАВАЛЁЎ	(1949-50)
В.ВІТКА	(1951-57)
М.ТКАЧОЎ	(1957-59)
Я.ШАРАХОЎСКІ	(1959-61)
Н.ПАШКЕВІЧ	(1961-69)
Л.ПРОКША	(1969-72)
Х.ЖЫЧКА	(1972-76)
А.АСІПЕНКА	(1976-80)
А.ЖУК	(1980-86)
А.ВЯРЦІНСКІ	(1986-90)

Галоўны рэдактар Мікола ГІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, Андрэй ГАНЧАРОЎ (першы намеснік галоўнага рэдактара), Юрась ЗАЛОСКА, Міхась ЗАМСКІ, Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ, Барыс ПЯТРОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Юрась СВІРКА

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220600, ГСП, Мінск, вул. Захарова, 19.

Тэлефоны: прыёмная рэдакцыі -- 33-24-61; намеснікі галоўнага рэдактара -- 33-25-25; 33-19-85; аддзелы: публіцыстыкі -- 33-25-25, пісьмаў і грамадскай думкі -- 33-19-85, літаратурнага жыцця -- 33-24-62, крытыкі і бібліяграфіі -- 33-22-04, паэзіі і прозы -- 33-22-04, музыкі -- 33-21-53, тэатра, кіно і тэлебачання -- 33-21-53, выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў -- 33-24-62, навін -- 33-19-85, мастацкага афармлення -- 33-24-62; фотакарэспандэнт -- 33-24-62; бухгалтэрыя -- 26-86-40.

Пры перадруку просьба спасылка на "ЛМ". Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі аўтараў публікацыі.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня "Беларускі Дом друку"

Індэкс 63856. Тираж 15.000. Нумар падпісаны 13.05.1993 г.

П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Знаёмчыся з той нешматлікай прэсай, якая з велізарным спазненнем даходзіць да беларускага асяродка Санкт-Пецярбурга, не толькі радуешся, што атрымаў вестку з Бацькаўшчыны, але і шчыра здзіўляешся, унікаючы ў тое, якія «баталіі» разгортваюцца вакол запланаванага на ліпень месяц Сходу беларусаў свету.

ЛІСТ З САНКТ-ПЕЦЯРБУРГА

ЦІ НЕ ЧАС АДДУМАЦЦА?

Здавалася б — усё ясна: сход даўно абвешчаны — чаго ж болей?! — і тыя, хто жыве за мяжой, мусяць памалу рыхтавацца да яго. І так яно, напэўна, і ёсць: суродзічы ці суайчыннікі, напэўна, рыхтуюцца да яго, жывуць прадчуваннем свята. Малое Свята — Сход беларусаў блізкага замежжа — адбылося ў снежні мінулага года, на чарзе — Вялікае Свята — беларускі «курунтай», — і, спадзяюся, што большасць суайчыннікаў /ці беларусаў/ гэтак і лічаць.

І — здавалася б! — працуй, рабі ўсё, каб тое свята і сапраўды зрабілася Святам. Не толькі для прадстаўнікоў беларускай дыяспары, многія з якіх упершыню трапіць на зямлю сваіх бацькоў, але і для тых, хто ніколі яе не пакідаў, але каму баліць душа, што не ўсе беларусы яшчэ разам, не ўсе жывуць адной сям'ёю. Здавалася б, але...

Першай трывожнай весткай, якая даляцела да Санкт-Пецярбурга, з'явіўся артыкул сп.Лецік «Як дзеці аднаго народа» /«Голас Радзімы», N 11, 18 сакавіка г.г./, дзе, не называючы канкрэтных імёнаў і ўстаноў, абмалёўваўся агульны стан адносін як да Сходу беларусаў блізкага замежжа, так і ўвогуле да беларускай дыяспары. Спачатку меркавалася, што артыкул старшыні Рады «Бацькаўшчына» — гэта звычайная занепакоенасць кіраўніка ЗБС аб тым, каб Сход беларусаў свету адбыўся як мага лепей, клопат чыста псіхалагічнага плана. Але...

Крыху раней — нібыта пярун гахнуў: **БНФ адмаўляецца прымаць удзел у Форуме беларусаў свету!** Не хоча падтрымаць камуністычным структурам, якія, дзякуючы намаганням Вярхоўнага Савета рэспублікі, аднавілі свае права займацца тым, чым яны займаліся на працягу 70 гадоў.

Наколькі разумнае такое рашэнне Сойма БНФ, лепей ведаць тым, хто яго прымаў. Але ці не нагадвае яно самыя звычайныя ўцікі, калі, бывае, паб'юцца хлопцы, і нехта мусіць ступіць, бо хоць і ёсць жаданне давесці сваё, але даць належны адпор ужо няма чым, а гонар губляць не хочацца? Дарэчы, як расцэньваць тады такую сітуацыю: прымаць удзел у рабоце парламента, большасць якога — былыя камуністы, — гэта для БНФ «нармальна», як цяпер модна казаць, а «запэцкаць» сябе ўдзелам у Форуме беларусаў свету — на гэта БНФ катэгарычна не згаджаецца? Ды — яму відней! Можна, ён мае на гэты конт нейкія свае выштратагічныя планы, разуменне якіх выходзіць за межы звычайнага чалавечага ўспрымання. Тады

я шліяю галаву перад шанойнымі стратэгамі з БНФ: хай іхняя праўда будзе за імі, а мая — нестратэгічная праўда — хай застаецца са мной. Пабліскала маланка і аціхла. Пастрашыла трохі — і до! Але...

З той самай прэсы даведваемся, што ў Менску адно за адным — меней чым праз тыдзень — склікаюцца два пасяджэнні арганізацыйнага камітэта па правядзенні Першага з'езда беларусаў свету, і здзіўляемся, што здарылася: няўжо беларусы перарадзіліся і навучыліся працаваць хутка і аператыўна? І чым урэшце выклікана такая паспешлівасць і тэрміновасць? Клопатам, што не паспеюць нечага зрабіць да пачатку сходу? Зусім не! Тэрміновасць у іншым: перад камітэтам /ці мо не перад ім?/ паўстала гамлетэўскае пытанне: як назваць будучы сход — «з'ездам» або «форумам»? А хіба не ўсе роўна? Па прымаўцы: хоць гаршком назаві, а ў печ не саджай!

Мяркую, што для большасці тых, хто хацеў пабачыць Бацькаўшчыну, хто рыхтаваўся да Свята, напэўна, усё роўна. Абы тое свята адбылося!

А вось для тых, хто вынес на абмеркаванне аргкамітэта гэта пытанне, зусім не ўсё роўна! І — забягаючы трохі наперад — менавіта такая пастаноўка пытанні і падтурхнула мяне да пераканання, што... **СВЯТА — НЕ АДБУДЗЕЦЦА!** Адбудзецца... **м е р а - п р ы е м с т в а!** Запланаванае нават і не «Бацькаўшчынай», а...

Кім жа яно запланавана? Адказ вынікае сам сабой, калі зірнуць на тое, хто ўнёс прапановы на гэты тэрміналогіі сходу /гл. «Голас Радзімы», N 12, 25 сакавіка, артыкул К.Шаластовіча/.

Напэўна, інфармацыю пра пасяджэнні аргкамітэта надрукавалі не толькі ў «Голасе Радзімы» /я спасылкаўся на гэта выданне толькі таму, што яно — адзінае, якое больш-менш рэгулярна даходзіць да СПб./, не буду пераказваць тое, чаму прапановы называць сход «форумам», а не «з'ездам». Асмелюся толькі «перакласці» гэтыя прапановы на больш зразумелую ўсім мову: «форум» — гэта «гаварыльня». Тая самая, якую мы назіралі зусім нядаўна на Сходзе беларусаў блізкага замежжа. Пагаварылі, пагулялі ў добрых суседзях, на тым і развіталіся.

Калі ж назваць сход «з'ездам», то сітуацыя рэзка мяняецца: з'езд мае права выпрацоўваць адпаведныя дакументы ці пастановы, з якімі дзевядзецца лічыцца, а «форум» — як «менш абмежаваная» акцыя, якая дазваляе ажыццявіць большую колькасць захадаў нацыянальна-культурнага кшталту /гл. арт. К.Шаластовіча/, — такога права пазбаўлены. Ён мае права толькі на «захады» /чытай: тую самую «гаварыльню»/, не болей!

Што ж лепей: «з'езд» ці «форум»? Гледзячы для каго. І калі ставіць пытанне менавіта так, то робіцца зразумелым, чаму ў парадак дня першага са згаданых пасяджэнняў было вынесена пытанне аб увядзенні ў склад камітэта новага старшыні ад урада. Вось мы з вамі і паставілі кропку. Правільней, яе паставілі тыя, хто ўносіў абедзве гэтыя прапановы.

Так і хочацца спытаць: хто ж гэтыя людзі, якім замінае Сход беларусаў свету? Спадзяюся, што на Беларусі даўно ведаюць, «хто ёсць хто», як любіў казаць славеты пачынальнік галаснасці. Але мяне цікавяць не столькі імёны, колькі тое, якімі ж вачыма будучы пазіраць усё гэтыя людзі ў вочы тым, хто прыедзе на сход? Ці гэта марная справа — чакаць ад іх, што хоць на каліўца ім

будзе сорамна за свае ранейшыя словы і ўчынкi?

І вось тут самі сабой узнікаюць два пытанні, якія патрабуюць асабіста ад мяне таксама тэрмінавага і яснага адказу: як ехаць на гэты, умоўна кажучы, «форум»? І ці ехаць наогул? Нават у тым выпадку, калі будзе атрымана запрашэнне?

Згаджаючыся ехаць, я міжволі залічваю сябе ў шэраг тых, хто імкнецца звесці абуджэнне нацыі да самага звычайнага, хаця і разлічанага на пампэзнасць мерапрыемства, і тут я вельмі добра разумею БНФ, хаця прычыны няўдзелу — калі я не паеду — у нас будуць розныя: я — адзінка, я адмоўлюся, але «форум» або «з'езд» усё роўна будзе праведзены, а калі адмаўляецца БНФ — гэта значыць адмаўляецца частка нацыі, адмаўляецца ад тых, хто ўскладае надзею як на БНФ, так і на Адраджэнне. Але, паўтараю, гісторыя сама вызначыць, ці было разумным такое рашэнне з боку БНФ.

Адзінка — прыватная асоба — /а ў дадзеным выпадку я выказваюся менавіта як прыватная асоба: Рада БГКТ у СПб не прымала аніякага рашэння наконт таго, ехаць альбо адмаўляцца ад удзелу ў сходзе, што дазваляе мне выказацца ад свайго імя/ — адзінка мае большы дыяпазон магчымасцяў, чым любы калектыўны розум, у тым ліку і БНФ, і мае болей правоў схіліцца ў той ці іншы бок: адмаўлення або прыняцця, удзелу або ігнаравання. Але каму будзе лепей ад няўдзелу Адзінкі? Якраз тым, хто хоча ператварыць з'езд у форум. І таму — я еду! Еду як Адзінка, якая мае патрэбу ў Еднасці, у Абуджэнні /пра Адраджэнне кажаць яшчэ рана, бо гэта паняцце шырэйшае і больш ёмістае: яно патрабуе для свайго здзяйснення большых намаганняў, чым простае прызнанне таго ці іншага факта/. Еду як Адзінка, якая мае патрэбу ў сваёй Радзіме. Еду, каб сказаць, ці не пара адумацца, спадарства?

Ці не пара вызначыць тое галоўнае, што нам перашкаджае, — менавіта адсутнасць еднасці?

Першы Сход беларусаў блізкага замежжа паказаў тое, што нат блізкае замежжа — рознае. Было даўна назіраць, як кожны з разгэнаў цягнуў у свой бок: у нас, маўляў, гэта дрэнна, а ў нас — гэта. Дайце нам тое, а нам — тое, і тады ўсё будзе добра. А хто будзе даваць «Бацькаўшчына», якая мусіць шукаць спонсараў, каб правесці сход? Дзяржава, якая хоча ператварыць з'езд у форум?

Даваць павінны мы самі. Не сродкі — сродкаў у нас няма. Але ў нас ёсць набыткі: наш голас, наша сумленне, карацей, тое, што мы напярэвалі на працягу таго часу, пакуль былі адарваны ад Радзімы. І калі мы аддамо — ці горш будзе Беларусі? Беларусі — не! Горш будзе тым, хто не згодны прыняць усё, што мы маем і аддаём. Дарма, за так! Бо мы аддаём сваім, не чужымцам!

І не прымаць тое, што мы аддаём, хіба ж гэта прадбачлівая палітыка? Адвечнага нічога няма, тым больш адвечных пасадаў і крэслаў. Адвечны толькі Рух. І ён паказвае нам, што час, калі можна было спакойна сядзець у крэслах і кіраваць гэтым Рухам, даўно прайшоў. Зновымі рэаліямі нельга не лічыцца.

Хіба ж так робіцца палітыка? Палітыка толькі тады палітыка, калі яе не заўважаеш. А калі тэрмінова, адно за адным, склікаюцца два пасяджэнні, каб выправіць той стан, які не задавальняе ўпадзі, то гэта ўжо не палітыка, а штосьці прымусовае, што нагадвае той прынецп «кіравання», які вядомы нам не толькі з гісторыі, але і з уласнага вопыту, калі «бацька» загадаў, а «дзеці» паслухмяна выконвалі. Але за апошні час і «дзеці» /і БНФ, і БСДГ, і іншыя, ды і дыяспара ў тым ліку/ незаўважна падраслі, ды і «бацькі» нібыта іншыя, а бачыце...

Хіба разумна хапацца за папругу, калі «дзеці» падаюць свой голас? Разумны «бацька» /урад, дзяржава/ выслушае кожнага, хто мае што сказаць, і ... падкажа, як лепей зрабіць тое, чаго дамагаюцца «дзеці». І праз тое зямее большую — сапраўдную! — павагу і аўтарытэт, пра які не трэба будзе клапаціцца, бо толькі сапраўдны аўтарытэт той, пра які не клапацішся.

Ці не пара нам адумацца, шанойныя спадары? На парозе — Новы Век! Да яго — толькі драбнічка: сем нялёгкіх гадоў. Ці набудзем мы што за гэты час?

Анатоль КІРВЕЛЬ

Санкт-Пецярбург

Марцін КОЎЗКІ

ДОЛЯ ПРАЎДЫ

Тыя, што накіроўвалі масы, аддавалі перавагу пластмасам /чытай: пластычным масам/, адлітым у класы. Сябе важкі мас не прызнавалі за клас, хоць быў гэта клас наймацнейшы ў нас. «За грамадства без эксплуатацыі», — клікалі на чарговай маніфестацыі, — вядзіце нас у змаганні, майстры кіравання!»... Хацеў бы, ды хіба аспрэчыш жыццё, ёсць масы, якім даспадобы ліццё.

да мяне, Максімі!» — кліча паэта вуліца.

● Майстэрня скульптара — гісторыя дзяржавы... Міхалас тут, а побач з ім Цанава. Ляпіў абодвух ці не адвакат — няясна, хто ахвяра, а хто кат. Руплівы майстар вобразу пластычнага не заўважаў вакол сябе трагічнага, натхнёна гліну мяў каля станка, а нешта фармавала мастака.

● На што нам сцяг? Каб знаць, куды дзье вецер. На што нам вецер? Каб было з чым змагацца. На што нам змагацца?

ца? Каб гуртаваць свае шэрагі. На што нам гуртаваць свае шэрагі? Каб высока ўзняць сцяг. На што нам сцяг? Каб знаць, куды дзье вецер...

● Імідж /амаль па Дэйлу Карнігі/: гаварыць павольна — каб выглядаць салідна, і ціха — каб прыслухоўваліся; сумняваюцца — каб лічылі, што вы нешта ведаеце, і маўчыце — каб пачуць недасказанае; усміхайцеся — каб паказаць уласную перавагу, і гаварыце зняважліва пра сябе — каб праслыць сціплым; адно не паддаецца падробцы — умённе пісаць, але тут вас можа вырчуць тэма.

● Найдэмагагічнейшая з казак — інтэрнацыянальнае абавязак. Пралягала лінія падману ад Гвадалахары да Афгана. Колькі пакаленняў у краіне аплаліла гэтую даніну. Хлопчыкі ў цынкавай труне... Звон пякелны па табе і мне...

● Камунізм спаліў за сабой масты, нішто з сімвалаў не ацалела — ні стрэл «Аўроры» халасты, ні Леніна святое цела.

● Кошка мацней, не іначай, бо гэта ж невыпадкава тыгры — сямейства кашачых, а не сямейства тыгровых. І львы, што пустыні скануць, таксама сямейства кашачых. Ты што — ката праганяеш, а знаеш, каго кранаеш?

● Саліст жыве ў інтэрнаце на вельмі сціпную зарплату і ціха марыць пра мільён, што за мяжой заробіць ён. Як ты жаданы нам, спакой! Ён ты грошы не патраціць, адразу выкупіць пакой у тэатральным інтэрнаце, а каб пад скор прытулак быў, падасца ў кааператыв. Ці вам не кажа пра грамадства штодзённы быт людзей мастацтва?

● Кіпеў бальшавіцкі гней, хоць ішло ўжо міма. На ўсякі выпадак Максіма схавалі ў засеці дрэў. Задаоркі ляжаць перад ім, газон сіратліва туліцца. «Кроц